



РЫНАК
«ВАЛЯР'ЯНАВА»:
ТУТ МОЖНА
НАБЫЦЬ
ПРАКТЫЧНА УСЁ МС



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

10 ЖНІЎНЯ 2022 г.
СЕРАДА
№ 155 (29777)

МЯСЦОВАЕ
САМАКІРАВАННЕ

ЛІСІЧКІ:
І ХОБІ,
І ЗАРОБАК



КОРАТКА

• Звесткі аб аўто па VIN можна атрымаць на Адзіным партале электронных паслуг.

• Бацькі змогуць пакінуць у крамах заяўку на адсутны памер або мадэль школьнай формы.

• Удзельнікі Армейскіх міжнародных гульняў пачынаюць з'яжджацца ў Брэст. АрМГ-2022 пройдзе з 13 да 27 жніўня на тэрыторыі 12 краін. Ваенныя будуць спаборнічаць у 36 відах.



«ЗАДАЧА НУМАР АДЗІН — СПРАЦАВАЦЬ НЕ ГОРШ ЗА МІНУЛЫ ГОД. ПАМЕРЦІ, АЛЕ ВЫТРЫМАЦЬ»

Прэзідэнт Беларусі
Аляксандр Лукашэнка прыняў удзел
у пасяджэнні Савета Міністраў.
На парадку дня — пытанні
функцыянавання эканомікі ва ўмовах
санкцый і меры па іх пераадоленні

Адкрываючы пасяджэнне, кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што, згодна з Канстытуцыяй, Прэзідэнт мае права склікаць урад і старшынстваваць на яго пасяджэнні. Па яго словах, гэта сур'ёзнае мерапрыемства, але не надзвычайнае, а прамержавае. «Вельмі ўсё будзе сур'ёзна па выніках года. Хацелася, каб па выніках года ў нас была добрая размова, мы паціскалі адзін аднаму руку і радаваліся таму, што адносна невялікая краіна па сусветных маштабах, сярэдне-еўрапейскага памеру, вытрымала беспрэцэдэнтны, жудасны, нічым не абгрунтаваны ціск. Задачы ўсім зразумелыя», — сказаў Прэзідэнт.



Фота: БелТА

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што добра ведае сітуацыю, бывае на месцах, размаўляе з людзьмі і мае інфармацыю з дзясятка крыніц мінімум, акрамя сродкаў масавай інфармацыі. «Разумею, у якой сітуацыі мы знаходзімся. Таму задача была даведзена і прэм'ер-міністру, і ўраду — мы не павінны спрацаваць горш, чым у мінулым годзе. Я заўсёды стаўлю пад сумненне, а ці зможам мы спрацаваць на ўзроўні мінулага года, усё ж санкцыі беспрэцэдэнтныя. Бываючы на месцах і вывучаючы тэмаў іншыя праблемы, я пераканаўся: мы можам гэта зрабіць і з невялікім напружаннем. Той, хто напружваецца, той і працуе надрэнна. А той, хто апусціў рукі, думаючы, што само сабой разыдзецца, прабачце, — так не будзе. Празмернае напружанне, пошук новых лагістычных ланцужкоў, новыя спажываючы нашых тавараў і гэтак далей і

да таго падобнае — пытанне нумар адзін», — заявіў Прэзідэнт.

Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што ў Беларусі дастаткова міністраў ва ўрадзе, адносна невялікія аб'ёмы і нагрукі ў параўнанні з іншымі дзяржавамі. Таму, па яго словах, кожны міністр павінен адкаваць за свой уастак. Прэзідэнт яшчэ раз зрабіў акцэнт на тым, што задача нумар адзін — спрацаваць не горш за мінулы год. Памерці, але вытрымаць.

«Калі мы не хочам ваяваць (у кожнага ёсць дзеці), калі вы не хочаце, каб нашы дзеці са стрэльбай адстойвалі свой суверэнітэт і незалежнасць, мы павінны мець моцную эканоміку. Гэта стабільнасць у нашым грамадстве. Калі вы хочаце паваяваць — калі ласка, гэта вельмі хутка ўсё прыходзіць. Усё пачынаецца з зямлі, з малага, з канфлікту. Хтосьці бяднейшы, хтосьці багацейшы. Адзін на аднаго коса паглядзелі,

пачалі зайздросціць адзін аднаму, як мы ўмеём добра гэта рабіць, потым твар набілі, потым узяліся за стрэльбу ці вінтоўку і сталі адзін на аднаго каціць. Вопыт ёсць — 2020 год, гэта быў мініканфлікт. А потым нам «дапамогуць», нас хутка падпаляць, і будзе горш, чым ва Украіне. Я гэта нутром адчуваю, калі вы гэта не адчулі, паверце мне чарговы раз», — сказаў Аляксандр Лукашэнка. Ён звярнуў увагу, што абстаноўка і сітуацыя вельмі сур'ёзныя.

«Накормленыя, напоеныя, апанутыя — усё пакуль ёсць, але гэта ўпадзе ў адно імгненне, калі мы расслабімся. І тады нас паспрабуюць узяць цёпленкімі, як у 2020-м, але, я думаю, памылкі яны не дапусцяць. Не паспеем азірнуцца. Я зыходжу з гэтага: эканоміка нумар адзін. Будзе эканоміка — усё ў нас атрымаецца», — канстатаваў Прэзідэнт.

СТАР. 2-3

ЦЫТАТА ДНЯ



Юрый ШУЛЕЙКА,
старшыня Брэсцкага
аблвыканкама:

«Дзякуй вялікі тым, хто абраў нялёгкаю прафесію, — працаваць у вёсцы. У нейкай ступені гэта подзвіг. Лягчэй сёння з механізатарамі. Але вось жывёлагадоўлі палохае маладых людзей. Вялікі дзякуй хлопцам і дзяўчатам, якія прыйшлі працаваць па размеркаванні: гэта і ветурачы, заатэхнікі, аграномы, інжынеры, энергетыкі. Імкнёмся стварыць для іх максімальныя ўмовы, каб яны прыжыліся і засталіся працаваць па месцы размеркавання ці ў цэлым у сельскай гаспадарцы. Маладыя спецыялісты атрымліваюць фінансавую падтрымку. Акрамя таго, яны могуць разлічваць на жыллё: як сямейныя пары, так і пакуль яшчэ адзінокія».

Жніво-2022

СМАЧНА ЕСЦІ... У ПОЛІ

За высокімі дасягненнямі кожнай гаспадаркі ў перыяд жніва стаяць не толькі аграры — кіроўцы, камбайнеры — а яшчэ тыя, хто забяспечвае ім гарачае харчаванне проста ў полі. Мы даведаліся, у чым заключаецца сакрэт высокай эфектыўнасці агра-комплексу «Адраджэнне» ААТ «Віцебская бройлерная птушкафабрыка».

СТАР. 5



Фота: Аляксандар ГВОЗДЕВІЧ

Сяргей ЛУКАШЭВІЧ:

«БРАЗІЛІЯ — СТРАТЭГІЧНАЯ ПЛЯЦОЎКА ДЛЯ ПАШЫРЭННЯ ПРЫСУТНАСЦІ БЕЛАРУСІ Ў ЛАЦІНСКАЙ АМЕРЫЦЫ»

Беларусь разглядае Бразілію як аднаго з найважнейшых партнёраў у Лацінскай Амерыцы і зацікаўлена ў далейшым паглыбленні двухбаковых сувязяў. Такім чынам вызначыў стратэгію супрацоўніцтва Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ў вышаванні кіраўніку Бразіліі Жаіру Балсанару з нацыянальнымі святам — Днём незалежнасці. «Зараз ваша краіна дэманструе значныя поспехі ў сацыяльна-эканамічным развіцці і ўмацаванні сваёй ролі на міжнароднай арэне», — падкрэсліў беларускі лідар. Прэзідэнт выказаў перакананасць, што плённае беларуска-бразільскае ўзаемадзеянне ў эканамічнай, палітычнай і гуманітарнай сферах будзе садзейнічаць няўхільнаму прагрэсу дзвюх дзяржаў і росту дабрабыту двух народаў.

СТАР. 4

ISSN 1990 — 763X



9 771990 763008

«ЗАДАЧА НУМАР АДЗІН — СПРАЦАВАЦЬ НЕ ГОРШ ЗА МІНУЛЬ ГІД. ПАМЕРЦІ, АЛЕ ВЫТРЫМАЦЬ»

ЗАХОЎАЕЦЦА ІНВЕСТЫЦЫЙНЫ ІМІДЖ КРАІНЫ

З дакладам аб проціздэянні санкцыям выступіў прэм'ер-міністр Раман Галоўчанка. Ён канстатаваў, што знешнія ўмовы для работы эканомікі істотна пагоршыліся, бо ўведзеныя санкцыі датычацца ўсіх этапаў экспарту: ад дастаўкі тавараў да атрымання вырुकі. Раман Галоўчанка падкрэсліў, што для таго, каб замясціць прыбыткі, якія выпалі з-за санкцый, прыняты комплекс мер для нарошчвання вытворчасці і экспарту ў іншых галінах. Дадаткова вытворчасць канкрэтных тавараў дасць прырост валавога выпуску і забяспечыць дадатковае паступленне вырुकі. Нягледзячы на санкцыі, экспарт тавараў штомесяц расце і ў чэрвені практычна дасягнуў узроўню мінулага года, а ў Расію — дасягнуў гістарычнага максімуму \$2 млрд за месяц. «Эканоміка сіснулася, але, на наш погляд, дэманструе гістарычна высокія якасныя паказчыкі збалансаванасці». Гэта падкрэслівае высокую адаптыўнасць эканомікі да знешніх шокаў і адэкватнасць і дзейнасць мер, што прымаюцца», — заявіў Раман Галоўчанка. Так, валовы знешні доўг знаходзіцца на мінімуме за апошнія сем гадоў, зніжаецца пазыковая нагрузка прадпрыемстваў, судасносны доўг да вырुकі крыху больш за 50 %, што стала найлепшым паказчыкам за апошнія шэсць гадоў. Доля стратных арганізацый скарацілася ў 1,5 раза, рэнтабельнасць продажаў складалася на ўзроўні 8,1 % і знаходзіцца на максіме за 10 гадоў. Прамыя замежныя інвестыцыі на чыстай аснове за першы квартал склалі \$1,8 млрд — максімум за ўвесь перыяд назіранняў. «Гэта пацвярджае, што, нягледзячы на знешні ціск, захоўваецца інвестыцыйны імідж краіны, які адлюстроўвае яе надзейнасць, і актыўная работа па рэінвеставанні сродкаў у эканоміку замежных кампаніяў», — адзначыў прэм'ер-міністр.

Безумоўным прыярытэтам для работы ўрада прэм'ер-міністр назваў павышэнне якасці жыцця і добрабыту грамадзян. Ён расказаў пра меры, якія прыняты для павышэння росту даходаў насельніцтва. У бюджэтнай сферы гэта павышэнне базавай стаўкі, рост мінімальнай заробатнай платы на 14 % з пачатку года з наступнай індексцыяй. З 1 сакавіка працоўныя пенсіі выраслі на 7 %, з 1 жніўня — на 10 %.

Ва ўрадзе бачачы тры асноўныя фактары аднаўлення эканамічнага росту: экспарт, інвестыцыі і спажыванне. Раман Галоўчанка падкрэсліў, што неабходна стымуляваць унутранае спажыванне. З улікам залішняй ліквіднасці, якая ўтварылася ў банкаўскай сістэме, урад мае намер устанавіць для дзяржаўных банкаў павышаныя заданыя на росце крэдытавання для спажывецкіх, інвестыцыйных мэт і дзейнасці прадпрыемстваў. «Лічу, што час падысці да ўстанавлення працэнтных ставак у эканоміцы на эфектыўным узроўні. Шокавы стан ужо прайшоў, і высокія працэнтныя стаўкі сваю ролю адыгралі. Высокія стаўкі, які мы ўсе цудоўна разумеем, не могуць з'яўляцца элементам доўгатэрміновай грашова-крэдытнай палітыкі. Пры гэтым паводзіны фізічных асоб змяніліся. На працягу першага паўгоддзя насельніцтва з'яўляецца ўстойлівым прадаўцом валюты. Больш за тое, насельніцтва стала больш зберагаць. З пачатку года тэрміновыя рублёвыя дэпазіты насельніцтва выраслі звыш як на 10 %», — падкрэсліў Раман Галоўчанка. Кіраўнік урада звярнуў увагу і на праблему росту цэн. Па яго словах, энергетычны і харчовы крызісы прывялі да росту інфляцыі ў шэрагу краін і могуць прывесці да рэцэсіі найбуйнейшых эканомік свету, падзення даходаў насельніцтва і росту беднасці. У Беларусі рост цэн некрытычны і актыўнасць на спажывецкім рынку істотна не змянілася. «Інфляцыйныя працэсы ўдалося стрымаць у разумным калідоры перш за ўсё за кошт жорсткага адміністрацыйнага кіравання, і мы бачым

запаволенне тэмпаў інфляцыі», — канстатаваў Раман Галоўчанка.

Асобна Прэзідэнт спыніўся на супрацоўніцтве з заходнімі краінамі. Ён лічыць неабходным нават ва ўмовах санкцый не сцідкаць з рахункаў рынак Еўрасаюза і працаваць з адпаведнымі краінамі па папулярныя аічынныя тавараў. Направільнай ён назваў рыторыку аб тым, што замест недружалюбных краін Беларусь будзе працаваць выключна з дружалюбнымі. «Нам ні ў якім разе нельга сыходзіць з Еўрасаюза. Гэта наш найбліжэйшы сусед. Мы палову там, па-мойму, працавалі па экспарту. З імі трэба працаваць. Шаленства палітыкаў ужо ідзе на задні план. Бізнес ёсць бізнес», — заявіў ён.

Прэзідэнт прывёў у прыклад высокай попыту ў свеце на мінеральныя ўгнаенні і нафтапрадукты, якія вырабляе Беларусь. Па яго словах, цікаваць да пакупкі нашых тавараў ёсць і ў партнёраў у Еўрасаюзе. «Можа быць, мы недастаткова актыўныя ў прасоўванні сваёй прадукцыі ў гэтых умовах на тыя рынкі. Калі яны маюць патрэбу ў нашых таварах, то таксама шукаюць шляхі, каб купіць іх. Таму ні ў якім разе нельга адкідаць іх і нават у пэўнай рыторыцы, тэрміналогіі нельга гэта выключыць. Наадварот, туды трэба ісці, ствараючы новыя паншукі для таго, каб гандляваць», — заявіў беларускі лідар.

ТРЭБА ЗАЙМАЦЦА ЭКСПАРТАМ!

Асабліва ўвагу кіраўнік дзяржавы надаў кадрам. Ён расказаў, што кіраўніку Адміністрацыі Прэзідэнта даручана да канца года далажыць па кадровым рээстры цалкам. «Не таму, што вы такія дрэнныя. Калі нехта не цягне ці не хоча, хлопцы, трэба будзе сыходзіць. Таму трэба варушыцца. Моцна трэба варушыцца. Выкарыстоўваць усё. Палякі, ішчыя ўносяць нам ужо прапановы. «Давайце размаўляць». Добра, давайце. Але пакуль у МЗС яшчэ ў нас так — з нагі на нагу пераступаюць. Яны лічаць: мы расказалі, як нам цяжка і якія несправядлівыя санкцыі — і на гэтым усё, больш нічога не трэба рабіць», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

У сувязі з гэтым Прэзідэнт запатрабаваў ад дыпламатаў у першую чаргу займацца пытаннем гандлю, а не абмяжоўвацца толькі заявамі аб тым, наколькі несправядлівыя санкцыі. «Раман Аляксандравіч, вы былі дыпламат, я вам даручаў у гэтым годзе сустрацца з пасламі і катэгорычна ад іх запатрабаваць выніку. Нічога не трэба больш, на прыёмы хадзіць. Займіцеся толькі экспартам», — сказаў Аляксандр Лукашэнка. Ён адзначыў, што ў Расіі новы паншук. Надаўна Прэзідэнт сустракаўся з паслом Беларусі ў Кітаі. «У нас маса праблем, якія мы можам развязаць, і мы павінны іх вырашыць. Але пакуль мы працуем у нейкіх такіх раслабленых умовах», — канстатаваў кіраўнік дзяржавы.

ТРЭБА СЫХОДЗІЦЬ У РАЁННЫЯ ЦЭНТРЫ

З дакладам выступіў старшыня Камітэта дзяржаўнага кантролю Васіль Герасімаў. У прыватнасці, ён расказаў, што далёка не ва ўсіх раёнах мясцовыя кіраўнікі выступілі з прапановай стварэння экспертна арыентаваных, інавацыйных невялікіх вытворчасцяў. Раман Галоўчанка пацвердзіў, што такая праблема існуе. Ён звярнуў увагу, што не ва ўсіх кіраўнікоў прысутнічае стратэгічнае бачанне развіцця свайго рэгіёна. Многія кіраўнікі проста займаюцца паўсядзённым рэчамі. У гэтым плане ўрад гатовы падключыцца і прапанаваць праекты. Раёны краіны ўжо ўмоўна падзялілі на тры групы — прамысловыя, аграрна-прамысловыя і аграрныя, прааналізавалі на ўзроўні Мінэканомікі канкрэтныя перавагі кожнага рэгіёна, запасы сыравіны, наўвясць рабочай сілы. «Ужо робім карту індустрыялізацыі. Гэтыя праекты будзем «насаджаць» рэгіёнам. А я іншага шляху не бачу», — сказаў кіраўнік урада.

У сувязі з гэтым Аляксандр Лукашэнка папярэдзіў губернатараў, што гэтае палітычнае

рашэнне павінна няўхільна выконвацца. «Прыгожа сказана: "Будзем, будзем..." Але калі хтосьці з губернатараў думае, што я пакартаваў, вы памыляецеся. Вы не разумееце: гэта — палітычнае рашэнне Прэзідэнта», — сказаў ён.

Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу, што невялікія населеныя пункты — гэта не Мінск, людзі там небагатыя і ім трэба даць добрыя працоўныя месцы. «Там кожнага беспрацоўнага відаць. Трэба ціснуць, каб усё працавалі. Але трэба прапанаваць працоўнае месца. І, самае галоўнае, чаму палітычнае рашэнне — разгрупаванне працоўнай сілы. Прынамсі, каб не было прытоку з рэгіёнаў у Мінск. Вы ж задыхняцеся хутка ў гэтым Мінску», — адзначыў кіраўнік дзяржавы. Ён нагадаў, што з мэтай не сцягваць людзей з усёй краіны ў сталіцу прымаўся шэраг рашэнняў, рэалізавалася праграма па развіцці гарадоў-спадарожнікаў. «Туды трэба сыходзіць — у гэтыя гарады, раённыя цэнтры. Там трэба ствараць нармальнае жыццё. Гэта значыць — разгрупаваць людзей. Таму, думаючы, што ж прапанаваць, я ішоў ад зямлі. Восем кожны старшыня райвыканкама няхай падумае», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Прэзідэнт зрабіў акцэнт на тым, што агульная карціна заўсёды складаецца з дробязяў і для дасягнення выніку неабходна ўсяму ўдзяляць увагу. Асабліва — падтрыманню парадку. «Будзе вельмі сумна, калі па выніках года нехта недзе нечага недадзягне. Гэта датычыцца ўсіх», — дадаў ён.

НЕ ТРЭБА ПРАЦАВАЦЬ ДЗЕЛЯ ВЫНІКАЎ

На пасяджэнні з дакладам выступіла старшыня Нацыянальнага статыстычнага камітэта Іна Мядзведзева. Яна далажыла, што скарачэнне вытворчасці прамысловай прадукцыі ў параўнанні са студзенем — чэрвенем 2021 года назіраецца ў дзевяці з 13 галін апрацоўчай прамысловасці. Прычым значнае падзенне прамысловасці — не заўсёды вынік санкцыйных абмежаванняў.

Пра сітуацыю ў прамысловасці асобна далажыў міністр прамысловасці Пётр Пархомчык. «Сур'ёзныя прэтэнзіі да работы прамысловасці не было. Мы практычна выканалі ўсе даведзеныя паказчыкі па выніках работы за шэсць месяцаў. І ўжо дакладна відаць, што становяцца дынаміка па росце аб'ёмаў вытворчасці, росце экспарту захоўваецца і па выніках сямі месяцаў. З упэўненасцю можна сказаць, што мы захаваем гэты тэмпы на ўзроўні дзевяці месяцаў. Хоць цяжкасці дастаткова, але гэта вырашаліся пытанні», — сказаў міністр. Ён падкрэсліў, што Прэзідэнт вельмі жорстка паставіў пытанне імпартазамішчэння. У рамках супрацоўніцтва з Расійскай Федэрацыяй назіраецца рэалізацыя 14 інвестыцыйных праграм, прытым яны датычацца ў асноўным прамысловых прадпрыемстваў Мінпрама.

«Усё павінна быць разумна. Я разумю так па-гаспадарску: калі ты можаш прадаць сёння тысячу БелЗяў, ты іх вырабі. Але калі ты

У ТЭМУ

Па выніках пасяджэння Савета Міністраў ад функцыянавання эканомікі ва ўмовах санкцый і мерах па іх пераадоленні **міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Ігар Брыло** расказаў, што сёлета плануецца атрымаць звыш 120 % збожжа і больш як 130 % цукровых буркоў. «У раёне 102,5 % выйдзем па вытворчасці малака, да 102 % падцягнем вытворчасць мяса і ў цэлым па краіне мы павінны выйсці на гэтую лічбу, — удакладніў кіраўнік ведамства. — Гэтая задача ставілася ўрадам яшчэ ў пачатку года. З улікам перасоўвання тэрмінаў пачатку ўборкі і збожжавых, нарыхтоўкі кармоў у наступным месяцы мы плануем выйсці ў раёне 101 %».

Ігар Брыло заўважыў, што пакуль мы крыху залежныя ад паставак імпартагнага насення ў нашу краіну, але кожны год айчынная насенняводчая галіна дае свой вынік. «Павялічваем вытворчасць уласнага насення, каб у найбліжэйшыя некалькі гадоў цалкам мінімізаваць імпорт насення з іншых краін», — канкрэтызаваў міністр.

Пракаментаваўшы знікненне ў крамах малака ў тэтра-ўпакоўцы, Ігар Брыло заўважыў, што гэта была імпартазамішчальная пазіцыя. «Вытворчасць малака ў нас не зменшылася ў краіне, — акцэнтаваў увагу ён. — Вядома, людзі прызвычаліся да тэтрапакавай упакоўкі, і таму пераход на звычайныя бутэлькі, на пакетаванае малако ў гагосцы выклікае пэўны дысбаланс. Хачу заверыць, што мы прыкладваем усё намаганні, каб аб'ём натуральна-малочнай прадукцыі ў нашых крамах быў дастаткова шырокі. Паралельна працуем з тэтрапакаў. Ужо ёсць першыя пастаўкі з Кітайскай Народнай Рэспублікі. Яны яшчэ не настолькі аб'ёмныя, але, тым не менш, першыя крокі зроблены».

можаш прадаць 1500 і на гэтым грошы зарабіць — ты іх вырабі», — заўважыў кіраўнік дзяржавы.

«Выканаем на 110 працэнтаў», — запэўніў Пётр Пархомчык.

ДЛЯ СЕЛЬСКОЙ ГАСПАДАРКІ САНКЦЫІ — ГЭТА ДОБРА

Прэзідэнт паведаміў, што другі год запар у сельскай гаспадарцы не ўдаецца пераламіць адмоўную дынаміку вытворчасці. «Вось што недапушчальна (падзенне вытворчасці. — «Зв.»), дык гэта сельская гаспадарка, — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. — Не ў плане ўвагі, якая ёй аказваецца, а ў плане таго, што санкцыі іх (аграрыю. — «Зв.») практычна не закранулі. Санкцыі імі на карысць — вязы і прадавай. Асабліва ў Расіі. І самы маржынальны рынак сёння — расійскі».

Па словах Аляксандра Лукашэнка, Бог павярнуў нам цудоўны ўрадаў па ўсіх відах культур, таму на сельскую гаспадарку ўскладзены вялікія надзеі. Міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Ігар Брыло расказаў, што па выніках года стаіць задача — дасягнуць \$7,8 млрд экспарту, такім чынам прыбавіўшы да ўзроўню мінулага года \$1,1 млрд долараў. Акрамя таго, кіраўнік ведамства дадаў, што сёння на складах практычна няма ніякіх запасаў, а экспарт толькі расце. Кажучы пра ўнутрыны рынак, ён паведаміў, што да кожнай вобласці даведзены аб'ёмы, узгоднены пастаўкі — адным словам, сітуацыя трымаецца на кантролі.

Адказваючы на пытанне Прэзідэнта, ці ёсць на рынку дэфіцыт у пэўных таварах, Ігар Брыло абазначыў праблему са знікненнем такога віду ўпакоўкі, як тэтрапак, — такім чынам, складаецца ўражанне, што малака на магазінных паліцах стала менш. У сувязі з гэтым Аляксандр Лукашэнка заўважыў, што людзі не ядуць тэтрапак, галоўнае — тое, што ўнутры. Аднак, па словах беларускага лідара, насельніцтву ўсё ж патрэбна патлумачыць, што ў нас з тэтрапака праблема, і парэкаментаваць людзям купляць той жа прадукт, але, напрыклад, у пакетах. Міністр паабяцаў зрабіць усё магчымае, каб не страціць аб'ём малака і гандлёвых сетках.

НЕЛЬГА РАССЛАБЛЯЦА

Прэзідэнт паставіў задачу паскорыць рэалізацыю планаў па імпартазамішчэнні. Заўважыў пры тым, што гэта вельмі важнае пытанне. «Мы гаворым аб праграмным забеспячэнні на некаторае абсталяванне, што ёсць праблемы, — удакладніў ён. — У нас цэлы ІТ-парк, нам прапаноўваюць шырэй задзейнічаць айцішчыні з Парка высокіх тэхналогій». Пры гэтым кіраўнік дзяржавы звярнуў увагу на тое, што не трэба толькі на айцішчынаў арыентавацца: на прадпрыемствах ёсць добрыя ІТ-кампаніі, якія ствараюць праграмны прадукт для таго ці іншага працэсу. Акадэмія навук — не выключэнне.

Яшчэ адна праблема, якую абазначыў Прэзідэнт, — трэба да мінімуму скараціць тэрміны разгляду заявак на крэдытаванне праектаў, фінансаванне з інавацыйных фондаў. Ён пагадзіўся, што, напэўна,

не па прызначэнні гэта выкарыстоўваем, але горш, па яго словах, калі грошы будуць мёртвым грузам ляжаць, а мы іх нават у вытворчасці не выкарыстоўваем. «Вядома, разбазарваць не трэба, — заўважыў Аляксандр Лукашэнка. — Трэба ўвесці магчымыя банкам ажыццяўляць разлікі турэцкай лірай, у іншых альтэрнатыўных валютах. Трэба забяспечыць айчыныя прадпрыемствы дастатковай колькасцю кантэйнераў, вагонаў і чыгуначных платформ. І прыкрытэ — экспарцёрам».

Таксама, па словах беларускага лідара, патрэбна прапрацаваць пытанне павелічэння тэрмінаў выканання вытворчых абавязальстваў перад пакупніком, якія ўзніклі ў сувязі з прычынамі, што не залежаць ад вытворцы, і прывёў прыклад збою ў пастаўках запчастак і камплектуючых. Трэба ўдасканаліць механізм правядзення закупак у частцы павелічэння яго аперацыйнасці ва ўмовах скарачэння прапановы пастаўшчыкоў з-за нявызначанасці адносін з партнёрамі, перакананы Прэзідэнт.

Пастаўлена задача павялічыць будаўніцтва арэнднага жылля. «Пры гэтым нельга фінансаваць усіх агулам, — заўважыў Аляксандр Лукашэнка. — Святая справа — фінансаваць жыллё ваенным. Яны не павінны зарабляць дзесьці грошы». Таксама Прэзідэнт звярнуў увагу на тое, што трэба дапамагаць шматдзетным. Пры гэтым важна размеркаваць гэтыя інвестыцыі там, дзе патрэбна, па ўсёй краіне. «І не трэба гэтыя бедныя рэсурсы, льготны, раздаваць усім, хто нават мае жыллё і можа яго пабудоваць, — удакладніў кіраўнік дзяржавы. — Трэба яшчэ раз скаанцэнтравана на льготным Kredytavannі з падтрымкай сям'яў дзяржслужачых, ваенных». Безумоўна, не застануцца без дзяржаўнай увагі і шматдзетныя семі. Па словах Прэзідэнта, настаяў момант, каб пераарыентавацца і заняцца нармальным будаўніцтвам жылля ў краіне.

Ураду, аб'явіў канкам і Мінгарвыканкам сумесна з Нацыянальным банкам даручана разгледзець прапановы аб тых рэгіянальных групах, аб якіх гаварылася, і прыняць рашэнні па іх рэалізацыі. «Патрэбна забяспечыць па выніках 2022 года тэмпы валавага рэгіянальнага прадукту ў кожнай з абласцей ВУП не ніжэйшым за ўзровень мінулага года — гэта галоўнае», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка і паставіў задачу палюўчы ўпущаную выгаду ад страт у студзень — маі 2022 года экспартнай вырочкі на суму прыкладна ў 7 млрд долараў за кошт пераарыентацыі экспарту і актывізацыі супрацоўніцтва з недружалюбнымі краінамі. «Нічога не трэба адкідаваць, з усімі краінамі патрэбна весці дыялог, — канстатаваў беларускі лідар. — Санцыі рана ці позна сядуць, і гэтыя дзікія адносіны, якія ў нас існуюць з Захадам, таксама сядуць у нябыт. Нельга губляць гэтыя рынкі, бо потым будзем герачіна на іх вяртацца».

Таксама пастаўлена задача забяспечыць стапрацэнтнае асваенне грашовых сродкаў для аказання падтрымкі малага, сярэдняга прадпрыемства, льготнага Kredytavannі жылля, а таксама Kredytavannі арганізацый з улікам 93-га Указа. Даручана аднавіць аб'ёмы інвестыцый у асноўны капітал, у тым ліку за кошт падаваення тэмпаў меліярацыі, нарасціць аб'ёмы жывёлагадоўлі і раслінаводства з выходам у бягучым годзе прыкладна на 105% і не дапусціць зніжэння аб'ёму прамысловай вытворчасці не ніжэй за ўзровень мінулага года.

Аб праблемных пытаннях у эканоміцы профільнымі міністрамі Прэзідэнту было даложана максімальна канкрэтна. Аднак мала канстатаваць факт — шляхі вырашэння ёсць і над гэтым пачалі працаваць яшчэ ўчора. У выніку размовы аб праблемах эканомікі ў перыяд санкцыйнага перыяду сам Прэзідэнт назаў «мазгавой атакі». Па словах кіраўніка дзяржавы, гэта была прамежкавая размова. Вялікая і галоўная размова з урадам наперадзе — яна адбудзецца па выніках года.

Напрыканцы пасяджэння кіраўнік дзяржавы паўтарыў тое, што казаў падчас Дня Незалежнасці, звяртаючыся да беларусаў: «У кожнага — зона адказнасці. Вырашыце кожны свае праблемы. Яны ёсць усюды». Пры гэтым беларускі лідар парэкамендаваў прадстаўнікам малага, сярэдняга бізнесу асабліва не разлічваць на падтрымку. У прыкрытэ дзяржаўнай падтрымкі — працоўныя калектывы. «Задача — не забываць сённяшняму размову, — акцэнтаваў увагу Аляксандр Лукашэнка. — Нам ні ў якім разе нельга давесці краіну да бездані. Не забывайце ўрокі 2020 года і не расслабляйцеся!»

Вераніка КАНЮТА, Валерыя СЦЯЦКО.

Грамадзянская супольнасць

За краіну, за будучыню

Форум патрыятычных сіл прайшоў у Мінску

Мерапрыемства праводзілася найбуйнейшымі канструктыўнымі грамадскімі аб'яднаннямі і палітычнымі партыямі краіны. Месцам яго правядзення стаў Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы. Навыпадкова я і дата — два гады таму прэзідэнцкія выбары і падзеі пасля іх вельмі яркара далі нашаму грамадству зразумець, якія ў яго сапраўдныя каштоўнасці і што трэба зберагаць.

Падчас форуму выступілі лідары вядучых грамадскіх аб'яднанняў краіны. Мы прадстаўляем вам самыя яркавыя цытаты.

Алег РАМАНАЎ, старшыня РГА «Белая Русь»:

«Мы сабраліся для таго, каб прадоўжыць дзейнічаць у рамках таго адзінства, якое існуе ў нашай грамадзянскай супольнасці, і разам адказваць на тры выклікі, якія сёння кінуты нашай краіне. Яны маюць беспрэцэдэнтны характар. Аб гэтым пастаянна гаворыць кіраўнік дзяржавы, арыентуючы нас на разуменне таго, што зараз задачы, якія стаяць перад нашай краінай, носяць характар хэліспіраўскай рактар: быць ці не быць... І таму канструктыўныя патрыятычныя грамадскія сілы павінны ўсвадоміць ступень складанасці тых задач, якія перад намі стаяць, знайсці адекватныя шляхі і спосабы іх вырашэння... Гэта пункт адліку для з'яўлення мерапрыемстваў па падрыхтоўцы святкавання аднаго з галоўных дзяржаўных свят нашай краіны — 17 верасня — Дня народнага адзінства».

Міхаіл ОРДА, старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі:

«Мы сёння жывём у доволі неспакойны і напружаны час. І гэты час патрабуе ад кожнага, каб мы былі згуртаванымі, каб у нас не было расслабленасці, каб мы дзесьці не далі нейкую слабінку. І вельмі важна, каб у нашых справах было адзінства. Мы вельмі маладая дзяржава, але пры гэтым за тры дзесяцігоддзі нашай неза-



Па выніках форуму лідары грамадскіх аб'яднанняў падпісалі дэкларацыю.

лежнасці Беларусі з гонарам і годнасцю прайшла вельмі шмат складаных перыядаў і выклікаў, з якімі многія краіны не справіліся. Нягледзячы на знешні націск, наша краіна не звярнула з важнага шляху — будаўніцтва сацыяльнай дзяржавы. А гэта найперш роўнасць і справядлівасць. Справадлівасць — наша галоўная сіла».

Аляксандр ЛУК'ЯНАЎ, першы сакратар ЦК БРСМ:

«Сёння барацьба ідзе за моладзь, і моладзь сёння разам. Уздзеянне на моладзь ідзе не толькі праз адзін ці два тэлеграм-каналы, а маштабна цэлай інфармацыйнай інфраструктурай, дзе маладога чалавека спрабуюць пераканаць, што існуе толькі адзін пункт гледжання ў адносінах да любой грамадска-палітычнай падзеі. У гэтых умовах у нас ёсць адна опцыя, якой няма ў нашых апанентаў, — гэта ісці да моладзі і даведацца, што іх турбуе, што іх хвалюе і цікавіць. Практыка адкрытых дыялогаў стала пасляходвай, БРСМ уключыўся ў гэтую працу ва ўсіх аспектах... Наша моладзь разумее і ўсведамляе сваю гістарычную адказнасць перад мінулым, сучаснасцю і будучымі пакаленнямі. Наша моладзь — за нашага Прэзідэнта. Наша моладзь захаве краіну. Мы заўсёды будзем рухацца толькі разам і толькі наперад».

Вольга ШПЛЁЎСКАЯ, старшыня Беларускага саюза жанчын, дырэктар прадстаўніцтва МТРК «Мір» у Беларусі:

«У 2020 годзе нашы апаненты вырашылі разыграць «жаночую карту». Выбар быў дакладны, бо жанчыны — гэта, перш за ўсё, пацучкі. Каханне, спачуванне, матчыны клопат. Па іх і білі. Дакладна і кропкава. Яшчэ адна якасць жанчын — гэта цікаўнасць. Па статыстыцы, мы самыя актыўныя карыстальнікі сацыяльных сетак, а значыць, спажываючы і распаўсюджваючы патрэбнай інфармацыі. Гэтая патрэбная інфармацыя трапляла на добрую глебу і выводзіла на вуліцы жаночыя маршы. Пад нацхоўванне замежных куратараў, часцяком самі таго не ўсведамляючы, гэтыя жанчыны сталі прыладай разбурэння. І не толькі ў дзяржаве і на вуліцах — у сваіх сем'ях... Нехта сказаў, што вайны пачынаюцца з-за жанчын. Але менавіта жанчыны здольныя спыніць вайну. Таму сёння як ніколі важна, якое слова гучыць ад прадстаўніцы прыгожага полу, пад якім уплывам яны знаходзяцца... Усё роўна, у якім мы саюзе. Важна, што ў нас адна мэта — захаванне міру і стабільнасці на нашай зямлі. Усё роўна, колькі і якія акцыі праводзіць кожная з нашых арганізацый, — важна згуртаваць грамадства

і стаць сапраўды грамадзянскай апарай. Вядома, у кожнага з нас ёсць паўсядзёжныя клопаты і абавязкі. Але прашу: не забывайце аб той унутранай сіле, якая ёсць у кожным з нас, — сіле слова, духу, малітвы. Наша задача — захаваць і ствараць!».

Іван ГАРДЗЕЙЧЫК, старшыня Беларускага грамадскага аб'яднання ветэранаў:

«Дзякуй усім ветэранам, якія ў 2020 годзе не завагаліся і ўсталі плячо ў плячо. Дзякуй нашаму кіраўніку Аляксандру Лукашэнку, які сваёй нязломнай воляй, стойкасцю і мужнасцю паказаў і даказаў, што любіць сваю краіну. Мы падтрымалі кіраўніка нашай дзяржавы. Мы сёння гаворым: мы за нашу Беларусь, за нашу краіну, за наш беларускі народ. Як тут ужо казалі да мяне: калі мы разам, мы сіла. І мы перамаглі. Мы за Рэспубліку Беларусь, за будучыню нашых дзяцей і ўнукаў, за светлую і квітнеючую будучыню нашай Радзімы».

Ганна ХАРУТА, намеснік старшыні рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Патрыёты Беларусі»:

«Дзякуючы таму, што ўсім нам прыйшлося перажыць і пераадолець, мы змаглі згуртаваць грамадства. Мы навучыліся аб'ядноўвацца і паважаць адно аднаго, мы ўсвядомілі, што наша сіла толькі ў адзінстве і ў развіцці. Ліміт узрушэння для Беларусі вычарпаны назаўжды... Прымушчы любіць Радзіму нельга, але ў нашых з вамі сілах — паказаць, што яна гэтага вартая. Мы, патрыёты, за адзіную Беларусь».

Увечары пасля правядзення форуму пачалася канцэртная праграма ў Аляксандраўскім скверы. А потым — аўтапрабег удзельнікаў акцыі ў калоне аўтамабіляў з дзяржаўнай сімволікай па будзёце Мінску.

Паводле БелТА.

ШТО Ё СВЕЦЕ РОБІЦА

Кіеў прызнаў, што дзве трэці краін свету не падтрымліваюць Украіну

Большая частка сушэтных краін напярэды не падтрымлівае Украіну на фоне працягу расійскай ваеннай спецаперацыі на тэрыторыі краіны, заявіў саветнік кіраўніка офіса прэзідэнта Украіны Міхаіл Падалая, перадае РІА «Новости». Паводле яго слоў, амаль дзве трэці дзяржаў або нейтральныя ў адносінах да Кіева, або падтрымліваюць Маскву.

«Дзве трэці свету займае або нейтральную пазіцыю і вядзе п'юўны бізнес-камунікацыі з Расіяй, або наогул стаіць на прарасійскіх пазіцыях», — указаў даардца офіса ўкраінскага лідара.

З пункту гледжання Падалая, падтрымлівае Украіну найбольш «цывілізаваная частка свету», якая не толькі асудзіла аперацыю Расіі, але і ўваля жорсткай антырасійскай санкцыі. Ён таксама падкрэсліў, што лічыць такія краіны больш «гуманістычнымі».

Раней СМІ паведамлілі, што краіны Захаду жадаюць падштурхнуць прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зяленскага да кампрамісу з Расіяй, нягледзячы на падтрымку Кіева ў сваёй афіцыйнай риторыцы.

Polsat News: у Польшчы чакаюць сяміразовага павелічэння цаны на газ

Мэр польскага горада Пясэчна Даніэль Путкевіч звярнуўся ў Міністэрства клімату і навакольнага асяроддзя Польшчы ў сувязі з чаканым рэзкім павышэннем кошту на ацяпленне.



У інтэрв'ю выданню Polsat News кіраўнік горада заявіў, што рахункі за палату энергіі ў хуткім часе могуць павялічыцца ў некалькі разоў.

«Я не ведаю, ці ёсць ва ўрада сістэмнае рашэнне для атрымальнікаў цяпла, якое выпрацоўваецца гарадскімі цеплацэнтрамі», — сказаў ён.
Напярэднядні міністр клімату і навакольнага асяроддзя Польшчы Ганна Масква ў інтэрв'ю выданню Sieci заявіла, што Еўракамісія не прымушчыць яе краіну скарачаць спажыванне газу і дзяліцца ім з суседзямі. Яна адзначыла, што інфраструктура і газправоды — гэта ўласнасць Польшчы, і толькі паліякі могуць вырашаць, як ёй распараджацца, а Еўракамісія не зможа ні да чаго «прымушчыць» гэтую краіну.

Сяргей ЛУКАШЭВІЧ:

«БРАЗИЛІЯ — СТРАТЭГІЧНАЯ ПЛЯЦОЎКА ДЛЯ ПАШЫРЭННЯ ПРЫСУТНАСЦІ БЕЛАРУСІ Ў ЛАЦІНСКАЙ АМЕРЫЦЫ»

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

Аляксандр Лукашэнка дакладна акрэсліў важнасць узаемадзеяння з Бразіліяй у верасні мінулага года падчас прызначэння Сяргея Лукашэвіча насласм у гэтай краіне. «Наймагутнейшая, вялізная дзяржава. І нам трэба пашыраць сваю прысутнасць там. Хоць бы патрошку. Я маю на ўвазе гандлёва-эканамічныя адносіны. У палітыцы будзеце бачыць, наколькі гэта магчыма», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка. На гэтым напрамку кіраўнік дзяржавы ў тым ліку разлічвае на падтрымку Расіі. «МЗС павінен дапамагчы. Тут і праз Расію, у БРИКС — праз гэтую арганізацыю. Расіяне могуць дапамагчы па многіх напрамках, асабліва ў Бразіліі і асабліва цяпер, калі ўвогуле яны імкнуцца нам дапамагчы ў гэты санкцыйны перыяд. І для іх цяжка перыяд, і для нас гэта нялёгка. Але, як бачыце, спраўляемся. Думаю, справімся. І Бразілія ў гэтым спісе павінна быць адной з асноўных дзяржаў, за кошт чаго мы зможам стабільна сябе тут адчуваць».

Наколькі мы змаглі наладзіць узаемавыдагнае супрацоўніцтва, якія тут перспектывы? Аб гэтым у эксклюзіўным інтэрв'ю «Звяздзе» расказаў Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Рэспублікі Беларусь у Федэратыўнай Рэспубліцы Бразілія, Рэспубліцы Парагвай і Усходняй Рэспубліцы Уругвай Сяргей Лукашэвіч.

— Сяргей Уладзіміравіч, па меркаванні экспертаў, дзякуючы сваёму выгаднаму географічнаму становішчу Бразілія з'яўляецца ідэальнай платформай для глабальнага гандлю. Наколькі паспяхова Беларусь выкарыстоўвае гэты магчымасці?

— Мы цудоўна разумеам, што Бразілія — стратэгічная пляцоўка для пашырэння прысутнасці Беларусі ў Лацінскай Амерыцы. І імкнёмся з гэтага выходзіць, адпаведным чынам выстройваць свае дзеянні. Час цяпер складаны, турбулентны, аднак акрамя пэўных цяжкасцяў гэта і магчымасці. Сведчаннем таму — супрацоўніцтва з Бразіліяй. За мінулы год аб'ём беларуска-бразільскага тавараабароту склаў амаль 800 мільянаў долараў — рост у параўнанні з 2020-м амаль на дзевяць працэнтаў.

— Гэта перш за ўсё беларускі калій?

— Мы выкарыстоўваем рынак Бразіліі для пастаўкі калійных угнаенняў. Паспехі заўважныя: у 2021 годзе Беларусь уваходзіла ў тройку асноўных найбуйнейшых экспарцёраў калію (Канада, Расія, Беларусь). Гэта сур'ёзны вынік работ беларускіх прадпрыемстваў, таму што Бразілія — перш за ўсё аграрная краіна. Практычна 50 працэнтаў іх экспарту прыпадае менавіта на гэты сектар, яны другі сельгасвытворца ў свеце, а па некаторых пазіцыях — наогул на першым месцы. Бразільская сельская гаспадарка — гэта тры ўраджаі за год. Яны актыўна павялічваюць плошчы і, адпаведна, нарошчваюць аб'ёмы вытворчасці. Напрыклад, у 1990 годзе сабралі 30 мільянаў тон соі, а сё-



Фота: Іванчык / ГІІХ

лета мяркуюць атрымаць амаль 150 мільянаў тон. Гэта адбылося шмат у чым дзякуючы інтэнсіўнаму земляробству, актыўнаму выкарыстанню ўгнаенняў (наколькі глеба ў большасці выпадак даволі бедная).

90 працэнтаў нашых паставак — гэта калійныя ўгнаенні. Аднак не варта забываць пра тое, што гэты рынак маржынальны, атрымаць з яго прыбытак імкнучыся не толькі беларусы, але і нашы галоўныя канкурэнты. Канада пад бокам, іх вытворцы заўжды прысутнічалі на бразільскім рынку, стваралі ўмовы, стымулявалі спажываўцаў на выкарыстанне канадскага калію, дарэчы, даволі дарагага. Цяперашні кошт шырокая канцавага да раскансервавання старых і распрацоўкі новых радовішчаў. Яны скарысталіся нашымі цяжкасцямі з арганізацыяй паставак і нарасцілі сваю прысутнасць на бразільскім рынку.

— Ці магчыма выправіць сітуацыю?

— Зразумела, мы не сядзім складуць рукі. Несяброўскія крокі некаторых нашых суседзяў цяжка былі ўспрыняты не толькі ў нас, але і ў Бразіліі. У мяне было шмат сустрэч на розных узроўнях, у тым ліку з прэзідэнтам Жаірам Болсанару, дзе мы гэтую сітуацыю абмяркоўвалі. Заходнія санкцыі ў адносінах да Беларусі моцна ударылі на Бразіліі. Кошт угнаенняў на мясцовым рынку адразу падскочыў у тры-чатыры разы.

На дадзены момант мы пастаўляем калійныя ўгнаенні рознымі шляхамі ў Бразілію, ёсць шэраг варыянтаў. Гэта лагістыка, зразумела, што ўсё пралічваецца. Аб'ёмы паставак ужо не такія былі па аб'ектыўных прычынах. Але да чакаемася восені і, напэўна, у будучым зручна да лепшага. Адпрацоўваюцца схемы пастаўкі ў разліку на канкрэтнага бразільскага спажываўца. Работа праходзіць індывідуальна. Бразільцы зацікаўлены ў нашых угнаеннях (прычым не толькі калійных). Яны цудоўна разумеюць, што як толькі беларусы адновяць свае пазіцыі на бразільскім рынку, то цэны, напэўна, зменшацца. Што адаб'еца на сабекошце сельгаспрадукцыі.

Калійныя ўгнаенні — наш дыямант, які прыцягвае да нас увагу. Таму што мы бразільцам цікавыя настолькі, наколькі яны зацікаўлены ў той ці іншай пазіцыі. Сёння гэта калій (так склаўся кан'юнктура рынку) і дызельнае паліва. Тое, што вырабляе наша

нафтахімічная галіна, можна пастаўляць пад іх узрослы попыт. Нягледзячы на тое, што Бразілія — нафтаздабывальная краіна (уваходзіць у сусветную дзясятку). З-за практычна поўнай адсутнасці чыгуначных зносінаў у краіне актыўна развіваецца аўтамабільны транспарт, таму патрэба ў паліве на найбліжэйшую перспектыву будзе захоўвацца. Улічваючы адлегласці, колькасць насельніцтва (216 мільянаў чалавек), гэта вялізны рынак і шырокая магчымасць для нашых вытворцаў.

— Наколькі запатрабавана беларуская сельгасвытворчасць?

— Бразільская сельгасвытворчасць механізаваная на сучасным узроўні, у шэрагу выпадкаў вялікія тэрыторыі апрацоўваюцца тэхнікай, якая кіруецца па навігацыі з дапамогай довайсаў. Сектар даходны, таму доволі нядрэнна развіты. У тым ліку таму, што на рынку Бразіліі прысутнічае ўся гама сусветнага трактарабудавання. Яны даўно зайшлі, стварылі свае вытворчыя магутнасці, прывезлі інвестыцыі, таму нядрэнна сябе адчуваюць, цяжка ў гэтых умовах знайсці сваю невялікую нішу, каб замацавацца нават з такім якасным таварам, як трактар «Беларус», гэта задача надзвычай няпростая.

Усе памкненні беларускіх прадпрыемстваў, такіх як МТЗ, перш за ўсё павінны быць пастаяннымі. Ім неабходна бачыць сябе на гэтым рынку. Адпаведныя службы павінны дакладна разумець, якім чынам сябе тут паводзіць і што з гэтага можна атрымаць. Адметна, што такія працэсы ідуць, і ў найбліжэйшы час павінен адбыцца візіт дэлегацыі МТЗ у Бразілію.

Іншыя прадпрыемствы таксама павінны варушыцца. Гэтая работа павінна весіцца пастаянна, наколькі сітуацыя змяняецца. Напрыклад, летас былі заўважныя пастаўкі беларускай металапрадукцыі на бразільскі рынак. Добра нарасцілі аб'ёмы, аднак цяперашняя лагістычная кан'юнктура прывяла да таго, што наша прадукцыя стала непраходнай па коцце.

Дарэчы, добры прыклад увабляення вядомага прыпынку «Прыбной, убачы, перамог» на бразільскім рынку — беларуская праграма забеспячэнне для заказу аўтамабіляў, якім ужо актыўна карыстаюцца ў некалькіх штатах. Бразілія дынамічна развіваецца. Гэта партугаламоўная краіна, таму кампаніі, якія імкнучыся трапіць на гэты рынак

і замацавацца на ім, павінны прыходзіць з падрыхтаванымі спецыялістамі адпаведнага ўзроўню, якія размаўляюць на партугальскай мове. Гэта надзвычай важны момант. Беларускае пасольства ўкамплектавана штатам, які поўнасьцю размаўляе на партугальскай. Адпаведна нам прасцей данесці і наша бачанне, прапановы, абмеркаваць ключавыя моманты. Гэта не толькі эканоміка, але і палітыка, культура.

— Якія, на ваш погляд, перспектывы супрацоўніцтва на пляцоўцы БРИКС, куды ў тым ліку уваходзіць Бразілія?

— Супрацоўніцтва ў фармаце БРИКС — надзвычай перспектывы кірунак, наколькі ў аб'яднаных уваходзяць найбуйнейшыя сусветныя геапалітычныя гульцы. Калі акрэсліць перспектывы, так бы мовіць, буйнымі мазкамі, то з прычыны саюзніцкіх адносін з Расіяй, стратэгічнага супрацоўніцтва з Кітаем і наяўнасці дзяржаў далёкай дугі ў гэтым аб'яднаным інтарэсы супадаюць. Падчас фарміравання новага шматпалярнага свету варта не застацца ўбаку, быць больш уцягнутымі ў гэты працэс. Аднак неабходна дакладна разумець, з чым мы прыйдзем, чым будзем цікавыя новым партнёрам.

— Наколькі актыўна развіваецца экспарт беларускіх паслуг у Бразілію?

— Тут варта перш за ўсё згадаць развіццё адукацыйных паслуг. Бразільцы едуць да нас вучыцца. Гэта медыцынская, авіяцыйная сферы. Працуем з пэўнымі агенцтвамі. Па восені ўбачым вынік. Развіваецца турызм. Пасольства актыўна працуе ў сацыяльных сетках — «Твітэр», «Фэйсбук» (@ByinBrazil) і YouTube. Вельмі дзейсны цяпер інструмент, мы выкарыстоўваем яго досыць шырока. Гэта не толькі краевыя Беларусі і развіццё турызму, але і эканоміка, палітыка, гуманітарныя праекты. Імгненнае дзевяціна пэўнай інфармацыі ў тым ліку да маладой аўдыторыі з клікабельным мысленнем. Нядаўна апублікавалі пост аб правах чалавека ў Беларусі. Нічога не перабольшылі, не прыкрасілі. У бразільцаў інфармацыя выклікала вялікую цікавасць, паколькі ў іх не ідэальная сітуацыя. Бразільскія рэаліі — зусім не глянец у стылі меладрам, Астала Бендэра і вядомага фільма 1975 года «Добры дзень, я ваша цётка». Гэта вулічныя банды, фавалы, гібель жыхароў падчас спецаперачай сілавікоў, дзіцячая злчыннасць. Дарэчы, пляжы — гэта таксама стратэгія, далёка не кожны бразільзец грэецца на прыбрэжным плясочку, большасць жыве далёка ад акіяна. Таму спакойная, прыгожая Беларусь выклікае вялікую цікавасць у бразільцаў: некаторыя ўжо гатовы пераехаць на ПМЖ, але апасаюцца нашага снегу.

Актыўна развіваецца культурнае супрацоўніцтва, прычым у самых розных формах. Напрыклад, у бразільскім штаце Амазонас працуюць 15 беларусаў. Усе яны ўладкаваліся ў мясцовы музычны тэатр. Спачатку прыехаў адзін беларус, узровень нашай музычнай адукацыі высокі, ён быў

належным чынам ацэнены. Гэты чалавек перацягнуў сюды сваіх родных, знаёмых з музычнай адукацыяй. З цягам часу сфарміравалася невялікая беларуская дыяспара, якая займаецца музыкай і стварае такім чынам надзвычайна ўзрунэвае ўяўленне пра Беларусь.

— Вы таксама прадстаўляеце інтарэсы нашай краіны ў Парагваі і Уругваі. Як развіваецца супрацоўніцтва з гэтымі дзяржавамі?

— Уругвай — невялікая сельскагаспадарчая краіна, але яна вельмі клопаціцца аб экалогіі і навакольным асяроддзі, таму мы разглядаем магчымасць пастаўкі сюды беларускага электратранспарту. Гэта сусветны тэндэ, які запатрабаваны на ўругвайскім рынку. Вельмі добра, што ў нас тут ёсць пункт апоры — наш ганаровы консул, этнічны беларус Крысціян Андраюк, які трымае шчыльную сувязь з гістарычнай Радзімай і шмат у чым дапамагае і беларускаму пасольству, і МЗС у цэлым. З-за невялікіх маштабаў эканомікі ўругвайскі рынак з'яўляецца малаёмкім. Аднак развіццё гэтай краіны для нас — работа 10 свабодных эканамічных зон — вароты ў краіны Паўднёвай Амерыкі для розных вытворчасцяў і вядзення гандлёвых аперацый.

Цікавы факт: больш за 30 беларускіх спецыялістаў прыбылі ў снежні 2021 года ва Уругвай для работ на цэлюлозных заводах. Прыезд беларусаў у краіну далёкай дугі служыць асновай для далейшай дыверсіфікацыі нашых гандлёва-эканамічных адносін і стартавай пляцоўкай для папулярных беларускіх тэхналогій і сумесных праектаў.

Парагвай у рамках аб'яднанага паўднёваамерыканскіх дзяржаў «МЕРКОСУР» дамовіўся аб самых невысокіх узважных пошлінах, паколькі ў іх няма выхаду да мора. Таму прасоўванне на гэты глабальны рынак таксама можна разглядаць праз Парагвай. Знешнеэканамічная дзейнасць у гэтай краіне максімальна лібералізавана, што садзейнічае ажыццяўленню знешнегандлёвых аперацый без залішняга бюракратычных бар'ераў. Зараз мы працуем над развіццём дагаворна-прававой базы нашага супрацоўніцтва, што ў тым ліку павінна аблегчыць перамяшчэнне грамадзян нашых краін.

Пасольства ў цяперашніх умовах фактычна працуе ў рэжыме 24/7, як і многія астатнія. Свет хутка змяняецца, і важна своечасова сказаць, дзясніць нашу пазіцыю. Гэта як гарачы піражок — неабходна тут і цяпер. Так цяпер жыве свет, што вам, як журналістам, цудоўна вядома. Пры гэтым не варта забывацца, што Лацінская Амерыка — гэта так званая кантактная дысплетамія: тут вельмі важныя асабістыя зносіны і сустрэчы. Тое, што людзей настройвае, дзякуючы чаму можна атрымаць пэўныя рэзультаты нашых паспехі, як у палітычным кірунку, так і ў эканамічным.

Гутарыў Мікалай ЛІТВІНАЎ.
Поўны тэкст інтэрв'ю — на партале zviazda.by

СМАЧНА ЕСЦІ... У ПОЛІ

(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар.)

На поле «Адраджэння» накіроўваемся са старэйшай Віцебскага раённага камітэта прафсаюза работнікаў АПК Таццянай ДЗІКАНАВАЙ. Для яе — справа звычайная, бо падчас уборачнай кампаніі маніторынг аховы працы ў гаспадарках знаходзіцца на асаблівым кантролі. Механізатары ахвотна паказваюць аптэчкі і вогнетушыцелі, камбайнеры запрашаюць у кабіны. Пытанне аснашчанасці кандыцыянерамі — адно з найважнейшых, кіраўніцтва агракомплексу сочыць за камфортай тэмпературай у камбайнах, бо падчас жніва ў такой спякоце «згарэць на рабоце» можна ў літаральным сэнсе. Усе работнікі ў спецопратцы і абутку — з дысцыплінай праблем няма.

У гарачыя дні ўборачнай кампаніі, якая набірае высокія тэмпы ў раёне, — ужо ўбрана больш як 36 працэнтаў плошчаў, — працэс жніва максімальна адладжаны: аграрыі шчыруюць са святання да захаду сонца, а дастаўка гарачага харчавання на рабочыя месцы зберагае каштоўныя хвіліны светлага дня. Ва ўсіх сельгаспрадпрыемствах Падзвінны арганізавана двухразовае харчаванне, прычым кошт яго значна зменшаны. Напрыклад, работнікі ААТ «Віцебская бройлерная птушка-фабрыка» аплачваюць усяго 20 працэнтаў ад абедаў, УП «Рудакова» — 30, а ў СУП «Ліпаўцы» аграрыі сілкуюцца бясплатна — добрая падтрымка ад кіраўніцтва.

Мы завіталі на заліцае, напалову ўбрана поле разам з машынай «Ганны». За лічаныя хвіліны, не паспелі яшчэ да гаспадарыць

падцысі камбайнеры, тут з'явіліся сервіраваныя сталы, запрашаючы на кароткі час адпачыць і падсілкавацца. Афіцыянт 4-га разраду Аляксандра Карабухіна хутка разлівае па талерках першае — бульбяны суп з фрыкадэлькамі, духмяны і наварысты, як дома. Нягледзячы на тое што адна машына за дзень абслугоўвае больш за 40 чалавек, супы застаюцца гарачымі. «Тое, што трэба. Смачна і хутка, не адрываючыся ад працы. Калі адчуваеш такую падтрымку ад кіраўніцтва, і на душы цяплей, і сілы ёсць!» — адзначае камбайнер Геннадз Яўсееў, які ўжо 35 гадоў працуе ў сельскай гаспадарцы. Не паспелі адзвінецць лыжкі — на стале з'яўляецца прасная каша з курнымі катлетами з сырам. Для поўнага задавальнення — кампот і булочки. На падвечорак — бутэрброды,

свежае печыва і гародніна. «Я заўсёды ахвотна выязджаю на палі, бо разумеем, што праца ўдзельнікаў жніва важная для кожнага з нас, а мы, у сваю чаргу, ствараем спецасаблівы тыл. Свежае паветра, мясцовыя кравіды — не рабочы дзень, а замілаванне», — усміхаецца Аляксандра.

Рэстаран хуткага абслугоўвання «У Ганны» да складана «ўборачнага» меню падыходзіць не толькі з адказнасцю, але і з фантазіяй: не бывае дня на тыдні, каб кулінарныя вынаходніцтвы паўтараліся. І ялавічына з падлівай, і смажаная курыца, і вялікі асартымент каш, варыяцыі з бульбы... Таму і чакаюць працаўнікі на полі знаёмы грузавік, бо ведаюць, што будзе смачна і па-хатняму, тым больш, па прыёмнай цане. Падсілкаваліся — і зноў за штурвалы караблёў



«Палессе», зноў да заліцае трых важных каласоў.

Па словах дырэктара агракомплекса «Адраджэнне» Аляксандра МАРОЗАВА, гаспадарцы трэба ўбраць каля 1,8 тысячы гектараў, план ужо выкананы на 30 працэнтаў. Цяпер выдзецца ўборка азімай пшаніцы, яе ўраджайнасць складае 45 цэнтнераў з гектара. «Агракомплекс цалкам укамплектаваны механізатарамі. Нашы людзі — прафесіяналы сваёй справы,

разумеюць значнасць уборачнай кампаніі для раёна. Нягледзячы на тое, што ўборачная ў нашым раёне пачалася на два тыдні пазней, палявыя работы максімальна аптымізаваны. Як толькі поле жэлі, следам узвораем і сеем азімы рапс. Вынікі, якія маем на сённяшні дзень, значна вышэйшыя ў параўнанні з мінулымі годамі», — заключыў Аляксандр Міхайлавіч.

Аляксандра ГВОЗДЗЕВА, фота аўтара.

ВЫБІЦА Ў ЛЮДЗІ

Маюць усе шанцы выхавальнікі дзяржаўнай спецыяльнай установы закрытага тыпу № 2 дрэвапрацоўкі, якія праводзяць лета з ваеннымі

У маладзёжным узросце людзі ўспрымаюць жыццё куды востры, чым дарослыя, часам не разумючы, што і чаму адбываецца з імі і як гэта адаб'ецца на іх далейшым жыцці. Хтосьці трапляе ў дрэнную кампанію, на кімсьці застаецца след няшчаснай сям'і... Далей бываюць варыянтны. Некаму дапамогуць, падкажуць родныя, знаёмыя, настаўнікі, сябры. Некаторыя трапляюць ў спецыяльныя навучальныя ўстановы, і там у іх ёсць час падумаць над тым, што адбылося і як жыць далей. Тут на дапамогу прыходзяць і нашы Узброеныя Сілы: ваеннаслужачыя робяць прыкладам для падлеткаў.



сябе, каб стаць сапраўднымі мужчынамі.

Я часта бываю ў лагерах на адкрытым паветры, але «Прызвіўнік» са сваімі палаткамі ў вайсковай размалёўцы зрабіў асаблівае ўражанне. З аднаго боку, тут мы з фатографам убачылі і звыклае, што бывае ў летніках: футбол, шахматы, філмы на тэлевізары — усё гэта дазваляе хлопцам не адрывацца ад соцыума. А з іншага — усё ж нешта адрознае... Трохі нясмела, але ў той жа час па-мужчынску адкрыта са мной пагаварылі некалькі хлопцаў:

— Мяне завуць Віталі Федасееў. Тут, у Мар'інай Горцы, добра. Бегаем кросы кожную раніцу, затым пачынаецца зарадка, а потым — па плане дня. У вучылішчы, куды я трапіў за махлярства, атрымліваю спецыяльнасць сталеара, а ў будучыні адвучуся на тынкоўчыка і муляра.

— Я — Уладзіслаў Касякоў. У лагераў класная атмасфера: займаемся, страляем, жывем па распарядку салдат. Тут падабаецца бавіць час, вучаць нас далейшаму этапу салдацкага жыцця. Магчыма, нехта з нас пойдзе пасля заканчэння ПТВ сюды, у Мар'іну Горку служыць. Дзень ПДВ усе хлопцы таксама ацанілі. Уразіла тое, як салдаты спускаліся з верталёта. Хацелася б гэтак жа.

— Маё імя — Радзюк Сява. Даўно чакаў запрашэння ў мар'інагорскі лагер — працаваў для гэта-

га цэлы год. Тут усё задавальняе. А ў вучылішча трапіў за крадзеж. Ужо атрымаў адну спецыяльнасць — муляра, цяпер рыхтуюся стаць сталеаром. Вучуся ў 10 класе. Дырэктар у нас сапраўды добры: Віталі Мікалаевіч — справядлівы кіраўнік.

Лагер доўжыцца на працягу дзевяці дзён. Па праграме мерапрыемстваў падлеткам робяць упор на фізічныя трэніроўкі, аднак ёсць і агнявая падрыхтоўка. Хлопцы цярдліва жывуць па строгім распарядку — нават на гутарку з журналістам іх прыйшлося «выдзіраць» са строю.

Дырэктар вучылішча адзначыў, што адна з мэт для хлопцаў — параўнаць сябе са звычайным салдатам, адчуць яго жыццё і быць, а ў далейшым — паслужыць ва Узброеных Сілах.

— Праграма тут вельмі насычаная, — працягвае дырэктар установы Віталі Лебедзеў. — Ідзці, і настаўнікі разам жывуць у палатках. Пад'ём у нас у 7 раніцы, а ў 10 вечара — адбой. Практычна ўвесь час распісаны па хвілінах. Спачатку зарадка, далей у нас ідуць заняткі — агнявая, тактычныя і фізічныя падрыхтоўкі. Кожны дзень адведзены вызначанаму напрамку. Не забываем і пра палосы пераход. Выходзіць так, што дзедзі, якім цікава, вучацца быць салдатамі.

Нам тут дапамагаюць ваеннаслужачыя 5-й брыгады, якія паста-

яна каля дзядзі з самай раніцы. Усе перамяшчэнні па тэрыторыі часці і тут, у лагерах, ажыццяўляюцца строем разам з салдатамі. Час адведзены і заняткам па статусе ваеннай службы. Але салдаты таксама стасуюцца з хлопцамі ў неформальнай абстаноўцы — так з падлеткамі прасцей.

Адзін з салдат, які праходзіць тэрміновую службу ў 5-й брыгадзе, вайсковага жыцця для мужчыны і падрастаючага пакалення:

— Служба праходзіць лёгка. Цікавыя заняткі, аднак нам робяць упор на фізічную падрыхтоўку. Мэта-накіравана ішоў у ПДВ, бо ведаў, што тут не засумуе. Стрэльбішчы, палявыя выходы. Шмат розных выездаў. Лічу, што кожны мужчына абавязаны адслужыць — гэта вопыт на ўсё жыццё.

Як я раней і адзначыў, з «другім шанцам» заўсёды ёсць пытанні. У магілёўскім вучылішчы ўсё было прасцей, бо на працягу навучальнага года праходзіў адбор найлепшых выхаванцаў для «Прызвіўніка». Тут глядзелі найперш за дысцыплінай. Паколькі вучылішча дрэвапрацоўкі — закрытага тыпу, для хлопцаў лагер у Мар'інай Горцы — адна з магчымасцяў не толькі хоць бы часова выехаць у іншае месца, але і правесці час з карысцю.

— У нашай установе падлеткі таксама не сумуюць. Гэта да тычыцца і паходаў з байдаркамі, і гульні на хакейнай пляцоўцы, а цяпер вольна сабе ваенна-патрыятычны кабінет, прысвечаны службе ва Узброеных Сілах. Там будуць фатаграфіі нашых выхаванцаў, якія адслужылі ў войску, — шмат матэрыялу назапасілася. Таксама пасля завяршэння змены ў «Прызвіўніку» мы штогод пазнаём фільм, які робім падчас пайсы ў лагерах. Гэта планімерная работа, якая разлічана не на адзін год. Мы спадзяемся і надаць супрацоўніцтва з гэтай часцю. Тут падлеткам прывіваюцца правільныя каштоўнасці, патрыятызм найперш, у іх з'яўляецца жаданне пайсці на службу. Цяпер як ніколі шмат хлопцаў каляпрызвіўнага

ўзросту — большасць прыдатная для восенняга і вясновага прызываў.

Паводле слоў Віталі Мікалаевіча, для правільных стасункаў з «цяжкімі» падлеткамі трэба паказваць усё асабістым прыкладам. «Калі хлопцы бягуць крос — дырэктар бяжыць побач. Калі ў хлопцаў паласа пераход — настаўнікі і я таксама праходзіць яе. Трэба паказваць праз сябе, як неабходна ўсё рабіць правільна, нават не звязваючы на розніцу ва ўзросце. Кіраўніку важна заўсёды быць крыху вышэй, каб хлопцы да часосці імкнуліся. Вучань становіцца прафесіяналам тады, калі ён пераўзыходзіць свайго настаўніка», — лічыць дырэктар.

Наогул у нас усе супрацоўнікі, якія тут знаходзяцца, дастаткова фізічна моцныя. Нездзе і падцягнуцца на турніку не менш, чым хлопцы, і адціснуцца. Мы займаемся разам, жывём разам, ядзём з аднаго катла. Няма ніякіх прывілеяў.

Для Віталі Мікалаевіча і яго выхаванцаў стала традыцыяй пасля завяршэння дзевяцідзённых збораў рабіць 5-й мар'інагорскай брыгадзе падарунак. Раз гэці з установы дрэвапрацоўкі, дорыцца звычайна падмет, зроблены рукамі дзядзі і супрацоўнікаў.

Спачатку мы зрабілі эмблему іх часці, летась быў знак Сіл спецыяльных аперацый, а цяпер мы зрабілі ікону Георгія Перамагана. Хутэй, гэта не падарунак, а знак нашай павагі да хлопцаў у лагоне.

У Магілёўскай дзяржаўнай спецыяльнай установе закрытага тыпу № 2 дрэвапрацоўкі такі ж парадак на занятках, як і ў войску. Цяпер ідуць канікулы, а з верасня пачынаецца вучоба з наступным атрыманнем сярэдняй адукацыі і спецыяльнасцяў (сталеара дрэвапрацоўкі, станочніка і гэтак далей). Выпускаючыся з установы, маладыя людзі могуць далей уладкоўвацца па жыцці. Галоўнае — перад імі заўсёды ёсць прыклад тых, на каго можна раўняцца, каб ізноў не пайсці па «дрэннай дарожцы».

Аляксей КАРПУК, Фота Лізаветы ГОЛАД.

АД ШТУЧНЫХ КЛАПАНАЎ ДА ТРАНСПЛАНТАЦЫІ СЭРЦА

Як новыя тэхналогіі дапамагаюць выратаваць і падоўжыць жыццё

Нядаўна ў Беларусі праведзена 500-я трансплантатцыя сэрца. Па колькасці такіх аперацый у год наша краіна займае лідзіруючы пазіцыі не толькі на постсавецкай прасторы, але і ў свеце. З перасаджаным сэрцам каля 72 % пацыентаў жыве больш за 10 гадоў. Гэта добры вынік, улічваючы, што без такой аперацыі ўрачы давалі ім менш як год.

У структуры смяротнасці і захваральнасці ў Беларусі і іншых краінах сардэчна-сасудзістыя захворванні займаюць вядучае месца — каля 50 %. Аднак дзякуючы новым метадам лячэння сёння многіх пацыентаў удаецца выратаваць і падоўжыць ім жыццё. Пра перспектывы тэхналогіі ў кардыяхірургіі расказаў намеснік дырэктара па хірургіі РНПЦ «Кардыялогія» Сяргей СПІРЫДОНАЎ.

сэрцаў ад донараў, якія былі інфіцыраваныя вірусам COVID-19. Адметна, што перадача віруса ад донара да рэцыпіента не адбываецца.

Тытанавы ці біялагічны клапан?

Апрача транспланталогіі, сёння ў айчынай кардыялогіі актыўна развіваюцца тры кірункі — рэнтгенэндавааскулярная тэрапія, арытмалогія і кардыяхірургія. Рэнтгенэндавааскулярная тэрапія — дастаткова новы кірунак, пры ім умяшнанне праводзіцца на крывяносных сасудах праз пракол скуры.


— У Беларусі прынята канцэпцыя развіцця міжрэгіянальных цэнтраў для пацыентаў з інфарктам міякарда. У такой сітуацыі ёсць усяго шэсць гадзін для таго, каб аднавіць кровазабеспячэнне. Гэта найбольш аптымальны перыяд, за які міякард не пастывае загінуць. Вельмі важна даставіць пацыента на працягу гэтага часу з моманту болевага прыступу ў лячэбную ўстанову і правесці рэнтгенэндавааскулярнае ўмяшанне, — тлумачыць Сяргей Спірыдонаў. — Таму па ўсёй краіне ствараюцца міжрэгіянальныя эндавааскулярныя кабінеты, якія будуць прымаць пацыентаў з вострым каранярным сіндромам. Яны размешчаны на базе значных раённых бальніц, будуць забяспечаны ўсім неабходным абсталяваннем для дыягностыкі і лячэння.

Пакуль працягваецца стварэнне такіх цэнтраў, бо на гэта патрэбна час. Акрамя насычэння іх сучасным абсталяваннем, патрабуецца і падрыхтоўка спецыялістаў, якія будуць валодаць такімі тэхналогіямі. Дадзена работа вядзецца ў РНПЦ «Кардыялогія» і іншых клініках, у якіх ёсць неабходны вопыт.

З дапамогай рэнтгенэндавааскулярных тэхналогій выконваюцца і імплантатцыі клапанаў. Адбываецца тое без вялікага апэратывнага ўмяшання — праз сцэгнавую артэрыю ці верхнюю частку сэрца. Пры аперацыі не патрабуецца падключэнне апарата штучнага кровазабеспячэння, яна праходзіць пад агульным наркозам ці нават пад мясцовай анестэзіяй. У параўнанні з класічнымі

ўмяшаннямі гэта менш траўматычная аперацыя, і ў Беларусі іх праведзена ўжо каля 260.

Дарэчы, замена аортальнага клапана дазваляе істотна падоўжыць жыццё пацыенту. Праўда, як механічны, так і біялагічны прыстасаваны маюць свае асаблівасці.



— Няма ідэальнага клапана, створанага рукамі чалавека. Ва ўсіх свае перавагі і недахопы, — кажа суразмоўнік. — Плюс механічных клапанаў у тым, што яны зроблены з тытану і могуць працаваць столькі, колькі жыве чалавек, — і 20, і 30, і 40 гадоў. Недахоп — штодзёны прыём варфарыну і кантроль сістэмы згусальнасці крыві. Чалавек з такім клапанам, як правіла, памірае не ад сардэчна-сасудзістай, а ад спадарожнай паталогіі.

Біялагічныя клапаны маюць пэўны тэрмін службы — у сярэднім 10-15 гадоў. Але ў кожнага чалавека ён індывідуальны і звязаны з асаблівасцямі работы шчытападобнай залозы, абмену кальцыю і іншых фактараў. Але такія клапаны маюць сваю перавагу: няма неабходнасці ўжываць такія прэпараты, як варфарын, які прыгнятаюць сістэму згусальнасці крыві. Падобныя клапаны, як правіла, ставяць пажылым людзям пасля 65-70 гадоў.

Для замены біялагічнага клапана неабходна паўторная аперацыя. Аднак сёння эндавааскулярныя тэхналогіі дазваляюць праводзіць такую працэдуру, як «клапан у клапан». Яна выконваецца без

паўторнай аперацыі — праз пракол на сцэгнавай артэрыі ці праз верхавіну левага жалудачка.

У РНПЦ «Кардыялогія» працуюць над стварэннем айчынных клапанаў. Механічнымі клапанами айчынай вытворчасці «Планікс», якія вырабляе канцэрн «Планар», тут карыстаюцца даўно.

РНПЦ «Кардыялогія» актыўна навучаюць гэтаму метаду сваіх калег з абласных цэнтраў.

У кардыяхірургіі ўдасканалваюцца многія кірункі, у прыватнасці, мінімізацыя траўмы пасля аперацыі, выкананне кардыяхірургічных умяшнанняў праз невялікія доступы: да мітральнага клапана — праз торакалію, да аортальнага клапана — праз абмежаваную стэрнатамію (рассячэнне грудзіны).

РНПЦ «Кардыялогія» мае вялікі вопыт лячэння хранічнай сардэчнай недастатковасці. Выкарыстоўваюцца ўвесь спектр метадаў, у прыватнасці, рэнтгенэндавааскулярныя і рытмалагічныя працэдуры, якія дапамагаюць зменшыць правы сардэчны недастатковасці, палепшыць якасць жыцця і нават вярнуцца да работы.

— Калі гэта не дапамагае, у справу ўступаюць кардыяхірургі. У нас ёсць магчымасць імплантацыі леважалудачкавых абходаў. Гэта помпы, якія бярэць на сябе частку функцыі сэрца і дапамагаюць перапампоўваць кроў. Гэта даволі дарагая працэдура, і ў нас гэта выкарыстоўваецца, — удакладняе Сяргей Спірыдонаў.

Праводзіцца і звычайныя аперацыі: аортакарнарнае шуніраванне, пластыка мітральнага і трохстворкавага клапанаў. Кардыяхірургі называюць іх «мостам да трансплантатцыі», бо гэта дазваляе падоўжыць час да неабходнасці перасадкі сэрца пры сардэчнай недастатковасці.

У РНПЦ «Кардыялогія» назіпаюцца значны досвед у лячэнні пацыентаў з сардэчнай недастатковасцю і цукровым дыябетам, генералізаваным атэрасклерозам, першаснымі пухлінкамі сэрца і іншымі спадарожнымі паталогіямі. Пашыраюцца тэхналогіі па вядзенні пула донараў і пацыентаў пасля трансплантатцыі сэрца.

Экспарт паслуг у РНПЦ «Кардыялогія» да пандэміі COVID-19 склаўся каля двух мільёнаў долараў. Самыя запатрабаваныя аперацыі — трансплантатцыя сэрца, таксама рос попыт на кардыяхірургічныя, арытмалагічныя, эндавааскулярныя ўмяшанні. Падчас пандэміі з прычыны закрыцця граніц колькасць замежных пацыентаў зменшылася, але цяпер іх становіцца больш.

10 гадоў жыцця дзякуючы перасадцы сэрца

Беларускія транспланталогі маюць 12-гадовы вопыт перасадкі сэрца. Штогод РНПЦ «Кардыялогія» выконвае каля 50 такіх аперацый і займае 11-е месца ў свеце сярод усіх клінік. Нярэдка на трансплантатцыю сэрца да айчынных кардыяхірургаў едуць з блізкага замежжа.

— Мы падавалі вынікі 500 аперацый — дзесяцігадовае выжывальнасць складае 72 %. Калі ўлічваць, што пры сардэчнай недастатковасці адным з паказанняў да трансплантатцыі з'яўляецца меркаваная працягласць жыцця менш за год, а пасля аперацыі пацыент жыве больш за 10 гадоў, то гэта добры вынік. Калі параўноўваць з еўрапейскімі і паўночнаамерыканскімі паказчыкамі, то нашы не горшыя, а дзесьці нават і лепшыя, бо трансплантатцыі сэрца ў Беларусі сканцэнтраваны ў адным цэнтры і мы за кошт вялікай колькасці аперацый назіпаем адсочваць кожнага пацыента, — расказвае Сяргей Спірыдонаў.

Беларускія кардыяхірургі маюць нават вопыт забору донарскіх

ШТО ТАКОЕ СУПЕРФУДЫ І З ЧЫМ ІХ ЯДУЦЬ?

У апошні час трэндам становіцца пільная ўвага да спосаб жыцця, рацыён харчавання — і, адпаведна, мы чуем новыя тэрміны і азначэнні, такія, як, напрыклад, суперфуды.

Дык што ж гэта такое? Прасцей кажучы, звышкарысныя (у іх шмат вітамінаў,

мінералаў, антыаксідантаў і іншага) і звышпажыўныя прадукты (лёгка засвоіваюцца ці валодаюць высокай пажыўнай каштоўнасцю).

Да суперфудаў звычайна адносяць гародніну, садавіну, цэльныя збожжавыя, бабовыя, арэхі, ягады і карані Цэнтральнай Амерыкі, Азіі, Тыбета, Індыі, такія, як насенне чыа, ягады годжы, асаі, кіноа, спіруліна, марская капусца, какава-бабы, авакада, зялёны чай і іншыя, — кажа ўрач-гігіеніст Мінскага абласнога цэнтра гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя Алена СМІРНОВА.

Па сваім хімічным складзе суперфуды не падобныя на звычайныя прадукты харчавання, бо ўтрымліваюць бялок у высокай канцэнтрацыі, вітаміны, мінералы, незаменыя амінакіслоты, антыаксіданты і іншыя карысныя рэчывы пры мінімуме калорый. Таксама гэтыя прадукты экалагічна

чыстыя, вырабленыя без хімічнай апрацоўкі, не ўтрымліваюць кансерванты і ГМА. Не варта забываць і пра тое, што суперфуды існуюць на нашай планеце ўжо больш за тысячу гадоў, у адрозненне ад бядабавак, якія распрацаваны ва ўмовах лабараторыі.

А што ж у нашым рэгіёне?

— Па колькасці пажыўных рэчываў і вітамінаў да суперфудаў можна аднесці звычайную грэчку, чарніцы, брусніцы, журавіны, абляпіху, плады шыпышны, чарнаплоднай рабіны, кедравыя і грэцкія арэхі, семя лёну, гарбузы, бурякі ды іншыя прадукты, — пералічвае ўрач. — Яны валодаюць шэрагам добрых якасцяў, але звычайна і без налёту экзотыкі, таму іх карысныя ўласцівасці крыху абсяняваюцца.

Аднак варта ўсведамляць, што ўжываючы толькі суперфуды, вы не станеце маладзейшымі, здаравейшымі, худзейшымі ці больш актыўнымі. Каб забяспечыць сябе дастатковай колькасцю пажыўных рэчываў, неабходна разнастаіць свой рацыён

і змяніць харчовыя звычкі. А таксама не забываць уключаць у меню ферментаваныя прадукты, якія паляпшаюць мікрафлору кішчанкі і наогул становаюць адбываюцца на здароўі ўсяго арганізма.

Сваё меню трэба складаць з улікам асаблівых запатрабаванняў у тых ці іншых вітамінах. Трэба разумець, што прадуктовы кошык можна запоўніць як вельмі дарагімі, так і вельмі даступнымі па кошце прадуктамі — усё залежыць ад таго, што і ў якой колькасці вы ўжываеце. Таксама не варта забываць, што любы назвылікі дадатак варта ўводзіць у рацыён паступова, прыслухоўваючыся да рэакцыі арганізма. Не рэкамендуецца даваць экзатычныя суперфуды дзецям.

Важна адзначыць, што суперфуды — не чарадзейная пілюла, а толькі невялікі складнік здаровага спосабу жыцця. Энергія, бадзёрскасць і добрае самаадчуванне залежаць ад шматлікіх фактараў, яны немагчымыя без збалансаванага харчавання, спорту і адмовы ад шкодных звычак.





«Трэба любіць сваё, прасоўваць сваё, і людзі будуць гэта купляць»

Расказваем важныя навіны мінулага тыдня Савета Рэспублікі

• Старшыня Савета Рэспублікі Наталля Качанова сустрэлася з дзяржаўным сакратаром Саюзнай дзяржавы Дзмітрыем Мезенцавым. На парадок дня былі вынесены вынікі правядзення IX Форуму рэгіянаў Беларусі і Расіі ў Гродне. Таксама былі падведзены вынікі сумеснага ваенна-патрыятычнага праекта Савета Рэспублікі і Савета Федэрацыі «Цяжкія Памяці». Наталля Качанова прапанавала пашырыць колькасць удзельнікаў праекта, каб як мага больш школьнікаў наведвала знавая мясціны, звязаныя з гісторыяй Вялікай Айчыннай вайны, азнаёміліся з традыцыямі і штодзённым жыццём беларусаў і расіянаў, звязалі сяброўскія адносіны.



Фота БелТА.

Асабліва ўвага ўдзелена прасоўванню эканамічнай інтэграцыі ў рамках Саюзнай дзяржавы, рэалізацыі 28 галіновых саюзных праграм. Азначана неабходнасць максімальнага выкарыстання ўсіх магчымасцяў для запуску новых маштабных праектаў, кааперацыі па шэрагу высокатэхналагічных і навукаёмістых галін. Наталля Качанова і Дзмітрый Мезенцаў звярнулі ўвагу на значнасць пашырэння практыкі міжрэгіянальнага і міжпарламенцкага ўзаемадзеяння пад эгідай Саюзнай дзяржавы.

• Пад кіраўніцтвам Старшыні Савета Рэспублікі Наталлі Качанавой адбылася нарада па пытаннях работы арганізацыйна-канцэрна «Беллегпрам». Наталля Качанова падкрэсліла, што перад канцэрнам «Беллегпрам» і наогул нашымі прадпрыемствамі стаіць шэраг задач. Першая з іх — эфектыўная работа і забеспячэнне грамадзян якаснай прадукцыяй. Старшыня Савета Рэспублікі падкрэсліла, што ў сённяшніх няпростых умовах вельмі важныя цанавы фактар, які пастаянна знаходзіцца на кантролі. Наталля Качанова адзначыла высокую якасць прадукцыі, якую выпускае «Беллегпрам». Таму неабходна забяспечыць рынак якаснай прадукцыяй з невысокай цаной. Па словах Старшыні Савета Рэспублікі, па гандлёвых сетках будзе прынята рашэнне і арэндная плата будзе зніжана. Прадпрыемствам канцэрна будзе выдзяляцца плошчы па зніжаных цэнах. «Сёння трэба сябе любіць, сваё прасоўваць, і тады гэта людзі будуць купляць. Усё залежыць ад нас: будзем мы паважаць сябе, будзем паважаць нашы тавары і вытворцаў — людзі будуць пра гэта казаць», — падкрэсліла Наталля Качанова.

• У Савета Рэспублікі абмеркавалі пытанні ўвёважвання памяці загінулых у гады Вялікай Айчыннай вайны. У прыватнасці, гаворка ішла аб правядзенні архіўна-даследных, палявых пошукавых работ, аб устанавленні даных загінулых, аб парадку пахавання знойдзеных астанкаў, неабходнасці захавання гістарычнай памяці. У наrade ўзялі ўдзел старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, навуцы, культуры і сацыяльным развіцці Віктар Лісковіч, старшыня Пастаяннай камісіі па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы Сяргей Рачкоў, прадстаўнікі Міністэрства абароны, Міністэрства замежных спраў, мясцовых органаў улады.

Валерыя СЦЯЦКО.

«ТУТ МОЖНА НАБЫЦЬ ПРАКТЫЧНА ЎСЁ»

Чаму абавязкова трэба наведваць рынак у Валяр'янаве



Фота БелТА.

Не блытаць з супермаркетам

«Па даручэнні Прэзідэнта краіны Аляксандра Лукашэвіча тут у Валяр'янаве адкрыты рынак, дзе ёсць магчымасць гандляваць людзям, якія займаюцца ўласнай вытворчасцю: вырошчваннем сельгаспрадукцыі, вырабам малочнай і мясной прадукцыі. Тут створаны добрыя ўмовы для гэтага. Мы бачым, што гандлююць тут не толькі фізічныя асобы, але і прадпрыемствы, якія займаюцца вытворчасцю і перапрацоўкай сельгаспадарчай прадукцыі. Тут можна набыць практычна ўсё...» Натхніўшыся гэтымі словамі Старшыні Савета Рэспублікі Наталлі КАЧАНАВАЙ, якая на мінулым тыдні наведвала рынак, вывучала цэны і асартымент, размаўляла з прадаўцамі і пакупнікамі, мы таксама вырашылі завітаць у Валяр'янава, якое ўжо стала брэндам фермскага гандлю.

ЗВЯЗДА

Валяр'янава — гэта не проста рынак або супермаркет, а гандлёвы чатырохпавярховы комплекс. Асабліва ёсць яго ў тым, што ў першую чаргу кіраўніцтва дае месцы фермерам і індывідуальным прадпрымаўнікам, якія вырабляюць прадукцыю самастойна, хоць і не ў прамысловых маштабах. Фермерская прадукцыя ўнікальная тым, што фермеры не выкарыстоўваюць хімічныя ўгнаенні і падкормкі для хуткага росту. Гадуючы, скажам, жывёлу, прымяняюць натуральныя корм без антыбіётыкаў і дабавак. Таму іх прадукцыя на 100% натуральная. Напрыклад,

калі гэта каўбаса ці паляндвіца, то нічога, акрамя мяса, солі і спецый, у складзе няма. Калі гэта сыр, то ніякіх фарбавальнікаў, узмацняльнікаў смаку і кансервантаў там няма, толькі неразведзенае малако, ферменты, малочнакіслыя бактэрыі і соль.

Другая група арандатараў — фірмовыя крамы беларускіх вытворцаў: агракамбінат «Дзяржынскі», «Вялес-Міт» (Маладзечанскі мясакамбінат), агракамбінат «Ждановічы», «Камунарка», «Чырвоны Бор», «Камплімілкі» і шмат іншых.

Для зручнасці наведвальнікаў тут ёсць аптэка, зааграма, банк, банкаматы, пара дыскаўнтароў, кветкавая крама, кавярні і кандытарская, супермаркет.

9
стар.

МЫ ВУЧЫМСЯ АДЗІН У АДНАГО

У сімвалічным для краіны месцы — Беларускім дзяржаўным музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны — адбылося першае пасяджэнне Маладзёжнага савета (парламента) другога склікання пры Нацыянальным сходзе Рэспублікі Беларусь.

«Вы ведаеце, якую ўвагу надае моладзі Прэзідэнт нашай краіны, паважаны Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка. Прэзідэнт дакладна гаворыць аб тым, што вы — будучыня нашай краіны, і якая будзе наша краіна, шмат у чым залежыць ад вас — ад вашых ідэй, ад вашай ініцыятывы, ад вашага стаўлення да нашай краіны і нашага народа», — звярнулася да прысутных Старшыня Савета Рэспублікі Наталля КАЧАНАВА. Яна прызналася, што была прыемна здзіўленая складам Маладзёжнага савета. У асноўным, гэта маладыя людзі, якія ўжо працуюць і разумеюць працэсы, што адбываюцца ў свеце і краіне.

Маладыя парламентарыі разам з Наталляй Качанавай абмеркавалі многія актуальныя пытанні, у тым ліку звязаныя з работай Маладзёжнага савета. «Пытанні, якія агучваліся ў ходзе нашай дыялогавай



сустрэчы, гэта былі пытанні абсалютна стальных людзей, якія дакладна разумеюць працэсы, што адбываюцца не толькі ў нашай краіне, а і ў свеце ў цэлым», — падвяла вынік мерапрыемства Старшыня Савета

Рэспублікі. Спікер таксама зрабіла акцэнт на тым, што ў Маладзёжны савет уваходзяць прадстаўнікі ўсіх рэгіёнаў краіны. Па яе словах, моладзь з райцэнтраў таксама павінна адчуваць імпульс гэтага жыцця.

«Нам вельмі важныя іх ініцыятывы і прапановы. Таму ў далейшых планах — цесная работа пляч у пляч. Мы вучымся адзін у аднаго, перадаём юным парламентарыям свой вопыт, а ўзамен даведваемся аб тым, што адбываецца сёння ў маладзёжным асяроддзі», — канстатвала Наталля Качанова.

Падчас пасяджэння адбыліся выбары новага старшыні савета. Ім стаў Мікіта Рачылоўскі. Былі абраны таксама намеснікі старшыні Маладзёжнага парламента. Для эфектыўнай работы па максімальна шырокім спектры напрамкаў створана 10 камісій Маладзёжнага савета. Яны будуць cura-раваць пытанні розных сфер: гэта міжнародныя справы, рэгіянальная палітыка і ўзаемадзеянне з органамі мясцовага самакіравання, інфармацыйная палітыка, тэхналогія і сувязі з грамадскасцю, сацыяльная палітыка і ахова здароўя, экалогія, валандарскі рух і ўстойлівае развіццё, спорт і турызм, культура і міжнацыянальныя адносіны, навука і адукацыя, эканоміка, інавацыйнае развіццё і прадпрыемальніцтва; аграпрамысловы комплекс.

Валерыя СЦЯЦКО.

ФОРУМ

АРБИТА ДЛЯ СПАДАРОЖНІКА

Прадстаўнікі васьмі гарадоў-спадарожнікаў краіны абмеркавалі ў Жабінцы надзённыя праблемы развіцця

ДАДЗЕНУЮ нараду назвалі Першым рэспубліканскім форумам гарадоў-спадарожнікаў. Сапраўды, першы раз на адной пляцоўцы сабраліся прадстаўнікі органаў улады васьмі гарадоў — Дзяржынска, Заслаўя, Лагойска, Смалявіч, Фаніпаля, Рудзенска, Скідзеля і Жабінкі. Форум адбыўся па ініцыятыве Жабінкі і стаў пляцоўкай для абмену вопытам, выпрацоўкі адзіных падыходаў і калектыўных прапаноў па развіцці гарадоў.

Як вядома, тэма развіцця гарадоў-спадарожнікаў на парадку дня ў нашай краіне стаіць даўно. Штуршом альбо стымулам стаў адпаведны указ кіраўніка дзяржавы ад 2014 года.

— Але каб выпрацаваць і ўдасканаліць падыходы, вызначаныя ў базавым дакуменце, патрэбны быў час, — лічыць намеснік старшыні Брэсцкага аблвыканкома **Вадзім ГРАДУЦЕЦКІ**. — Трэба было праіснаваць пэўны шлях, каб на падставе атрыманага вопыту нешта канструктыўна абмяркоўваць і прапаноўваць. А форум павінен стаць не разавым мерапрыемствам, а своеасаблівым круглым сталом, дыскусійнай пляцоўкай, дзе неабходна агучваць ідэі, выпрацоўваць прапановы, якія будуць пачутыя на ўзроўні вобласці і краіны.

Удзельнікі форуму адзначалі, што, засвоіўшы ўрокі пандэміі, грамадства стала больш каніцне не шчыльную гарадскую забудову, а чыстае навакольнае асяроддзе адносна невыліка, але сучасныя і камфортныя населеныя пункты. Цяпер стаіць пытанне давесці ўмовы пражывання людзей у гарадах-спадарожніках да ўзроўню буйных гарадоў. Галоўным жа паказчыкам паспяховасці праекта пад назвай «Горад-спадарожнік», несумненна, становіцца рост колькасці насельніцтва.



Дарэчы, у шасці з васьмі такіх гарадоў назіраецца ўстойлівы рост колькасці жыхароў.

І ў гэтым сэнсе можа быць паказальным прыклад Жабінкі. Некалькі гадоў таму ў райцэнтры сталі ўзводзіць 60-кватэрны жылы дом на ўмовах долевага будаўніцтва з прыцэлам на браслаўчан. Але жыхары абласнога цэнтры не вельмі ахвотна становіліся дольшчыкамі. І гэта ў той час, калі кошт квадратнага метра кватэры быў меншы за аналагічныя метры ў Брэсце амаль на трэць. Цяпер сітуацыя памянлася. Калі побач з жылымі кварталамі сталі ўзводзіць інфраструктуру, пайшоў працэс добраўпарадкавання, палепшылася транспартнае абслугоўванне, попыт на жыллё ў шматпавярховіках пайшоў уверх.

Старшыня Жабінкаўскага райвыканкома **Вадзім КРАЎЧУК** раскажаў, што будаўніцтва дзевяціпавярховых дамоў было прадугледжана ў генеральным плане развіцця Жабінкі яшчэ ў 1970-х гадах.

— Спатрэбілася амаль паўстагоддзя, каб задуманае ажыццявіць. Першы дзевяціпавярховік мы ўвялі ў эксплуатацыю гэтым летам. Плануем, як мінімум, пабудавать яшчэ сем дамоў з па-

лепшанай планіроўкай. Такім чынам вымалёўваецца новы прыгожы мікрараён. І не адзін.

Пяць гадоў таму ў мяжу горада ўвайшлі чатыры прыгарадныя вёскі, у тым ліку Шчэглакі. Дык вось, праз дарогу ад Шчэглакі ў кірунку Федзькавіч (а значыць, у кірунку Брэста. — **Аўт.**) з часам таксама вырастуць шматпавярховікі. Гэта адкрые магчымасці фінансавання інжынернай і даражнай інфраструктуры, стане падмуркам для прыцягнення інвестыцый. У адпаведнасці з Дзяржпраграмай «Будаўніцтва жытла на 2021—2025 гады» ў раёне плануецца за кошт усіх крыніц фінансавання ўвесці ў эксплуатацыю каля 70 тысяч квадратных метраў жытла. Для невылікага райцэнтра гэта не толькі крок да дасягнення сацыяльных стандартаў у названай сферы, але і рух да статусу горада-спадарожніка. А яшчэ — важкі аргумент для змяніц тлум вялікага горада на экалагічныя ўмовы, — адзначыў **Вадзім Краўчук**.

Удзельнікі форуму, вядома, пацікавіліся сацыяльна-бытавымі ўмовамі, якія ствараюцца для патэнцыйных наваасялёў. Ім паказалі дзіцячы садок, які ўзводзіцца побач з новай забу-

довай, расказалі пра аўтобус з Брэста ў Жабінку, які ходзіць на ўмовах гарадскога транспарту, паведамілі пра далейшыя планы развіцця інфраструктуры.

Асноўнай праблемай усіх гарадоў-спадарожнікаў з'яўляюцца рабочыя месцы з прыстойнай зарплатай. Ці можна сёння ў Жабінцы знайсці работу тым, што не настроеныя на штодзённы раз'езд? Гаспадары семінара згадалі восем сельгаспрадпрыемстваў, буйныя прамысловыя вытворчасці — цукровы і камбікормавы заводы. Апошні, дарэчы, адзіны ў краіне выпускае ўнікальныя кармы для жывёлы і плануе значнае пашырэнне вытворчасці. У 2018 годзе ўведзены ў эксплуатацыю буйны аўтаматызаваны комплекс па вытворчасці прэм'ісаў, суперканцэнтратаў і спецыялізаваных камбікармоў для маладняку «КонсулАгра». Ёсць невялікія прадпрыемствы розных профіляў. Але гэтага, несумненна, мала.

У кантэксце развіцця названых гарадоў асабліва актуальнай выглядае задача стварэння вытворчасцяў з колькасцю рабочых месцаў не менш за сто. Тут Жабінка не ходзіць у адстаючых. Удзель-

нікі форуму наведалі пляцоўку, дзе вядзецца работа па стварэнні новага буйнога транспартна-лагістычнага цэнтры. Ён размесціцца на вытворча-складскіх аб'ектах былой базы па захоўванні і перавалцы нафтапрадуктаў. Там ёсць інфраструктура, падведзены чыгуначныя пуці, неўзабаве будзе пракладзена дадатковая дарога да пагранперахода «Казловічы». Лагістычны цэнтр у асноўным прызначаны для прамысловой групы тавараў, якія будуць накіроўвацца на Запад. Дадаткова будзе ўладкавана перавалка збожжа з Казахстана і Расіі. Цяпер ідзе работа па абсталяванні лабараторыі для праверкі якасці збожжа. Цэнтр хутка плануецца здаць у эксплуатацыю. У гэтым сэнсе Жабінцы паспярыла выгаднае геаграфічнае становішча: трасы М1 і Р10, станцыя на чыгуначы Брэст — Масква. Таму лагістычны цэнтр аб'ядае стаць запатрабаваным.

Наогул, рэзерваў для стварэння рабочых месцаў шмат. Ёсць пляцоўкі, якія гарадскія ўлады гатовыя выдзеліць для стварэння новых аб'ектаў і адпаведна — рабочых месцаў.

Святлана ЯСКЕВІЧ.
Фота Аляксандра ШУЛЬГАЧА.

Старшыня Жабінкаўскага раённага Савета, член Савета Рэспублікі Анатоль ШАЛТАНІОК:

— Лічу, што першы форум гарадоў-спадарожнікаў прайшоў даволі паспяхова. Гэты факт адзначыў і міністр эканомікі Аляксандр Чарвякоў, які браў удзел у форуме. Урад зацікаўлены заўважаць напрацоўкі асобных гарадоў, каб іх распаўсюджваць на іншыя, а таксама з першых вуснаў чуць аб праблемах, каб свечасова прымаць рашэнні.

А тут, на месцы, мы бачым, як ажывае наш горад з новым будаўніцтвам, добраўпарадкаваннем, як прыгажэ райцэнтр. Але ж работы яшчэ вельмі многа, можна сказаць, мы ў пачатку шляху. Каб зрабіць наш маленькі горад прывабным для браслаўчан, трэба ўладкаваць на гарадскі манер парк, насыціць яго адпаведнай інфраструктурай. Варта так добраўпарадкаваць набярэжную паласу Мухаўца, каб яна стала сапраўднай зонай адпачынку. Цяпер абмяркоўваецца пытанне будаўніцтва гасцініцы, якой раней у нас не было. Думаем, што ўсе гарады-спадарожнікі вырашаюць прыкладна такія ж задачы.

«ТУТ МОЖНА НАБЫЦЬ ПРАКТЫЧНА ЎСЁ»

Мяса лані не жадаець?

Гэты рынак — важнае месца для гурманаў і аматараў новых смакаў. Тут яны знойдуць рэдкія віды мяса: аленіна, мяса лані, кураня-карнішон... А яшчэ шакалад ручной работы, натуральны ёгурт. А колькі відаў фермерскіх сыроў!..

Беларускай гародніны на рынку хапае: агуркі, радыска, цыбуля, дробныя чырвоныя буракі, морква, гарбузы. Таксама ёсць беларуская спаржа і некалькі відаў салаты.

Асабліва тэма — торты і пірожныя, пра гэта вам скажа любое дзіця. Тут можна набыць ласунак у кандытарскай, якая спецыялізуецца на савецкіх яшчэ рэцэптах. А нас жа прывучылі яшчэ з дзяцінства: савецкае — значыць натуральнае і самае смачнае! Склад сапраўды натуральны: ніякага маргарыну, раслінных вяршкоў, пальмавага алею. Праўда, і цана адпавядае зместу.

— 3-за ўпакоўкі многія думаюць, што ў нас завадскія торты, але не, мы іх робім у сямейнай кандытарскай у Стоўбцах, — распавядае прадавец Пятро. Ён, вядома, не наняты чалавек з боку, а частка той самай сям'і, якая займаецца тортамі.

Канкрэтна тут, у Валяр'янаве, торты і пірожныя са Стоўбцаў з'явіліся нядаўна. Як ідзе продаж? Ды нармальна, а вось старажылы рынку распавялі, што адчулі адток кліентаў у апошні час.



спусціцца, то назад з пакетамі ёй забрацца і ехаць на грамадскім транспарце. Хоць тут добра: чыста, прадукцыя найлепшая, лабараторыя нас правярае», — кажа Вадзім з саміх Бараўлян, які працуе тут з адкрыцця.

Ён распавядае, што ў яго асабістая падсобная гаспадарка, дзе ўся немалая сям'я (яны з жонкай, цешча і яго бацькі) займаецца арганічнымі малочнымі прадуктамі, якія потым і прадаюць у Валяр'янаве.

падрыхтаваў харчовы камбінат у Маладзечне для нас з нашай сыравіны.

Ахалоджаная аленіна каштуе ад 21 да 65 рублёў. Самае таннае — галенка, дарагое — выразка.

— Каўбаса па 70 рублёў — некая дарагавата.

— Кошт выйдзе ад 10 да 20 рублёў, не так дорага. Некаторыя бяруць палову палкі. У нас ёсць тыя, хто купляе на 200 рублёў, хтосьці бярэ і на 10. У мяне часта рабыры алены на зніжцы, якраз па 10 рублёў за кілаграм.

Для гурманаў і не толькі

Калі хочаце чагосьці прасцейшага — вось ялавічына, якую бывае складана знайсці ў крамах. Каштуе каля 20-30 рублёў за кілаграм. За прывлаўкамі стаяць нанятая прадаўца. Адуль мяса? Ды адусюль: «іпэшнік» скупляе ў насельніцтва і вязе сюды. Тое, што насельніцтва як фізсобы само не прадае мяса на рынку — гэта, вядома, не вельмі добра. Чаму? Ну, для многіх гэта клопат, трэба розныя даведкі мець, у тым ліку і санітарныя, шмат часу траціць на прастойванне за прылаўкам... А калі ж гаспадаркай займаецца? Так што тут ёсць тлумачэнне.

Хтосьці лічыць, што курыца — даступнае таннае мяса. Так, калі яно не з Валяр'янава. Бройлерныя куры — па 16 рублёў, супавыя — па 22, дробныя куранты — па 28 і куранты-карнішоны — па 30. Хто ён — гэты «карнішон»?

Нам тлумачаць: карнішон — гэта кураня ўзростам да трох тыдняў, ідэальнае для грылю, добра прапякацца — не так, як звычайная дарослая курыца.

Куды б ні падыходзіў, чуў прыкладна аднолькавае: так, можа, у нас і дорага, але не абавязкова браць кілаграм. Напрыклад, мяса трусаў часта бяруць невялікімі кавалачкамі — маладыя бацькі

з Докшыцкага раёна, на цэнніках паказваецца кошт за 100 грамаў. Вось так: адны кажуць, што ў вёсцы няма чым заняцца, няма ні работы, ні заробку. Іншыя ў вёсцы робяць крафтовыя сыры па цане ў палову прахыткавага мінімуму за кілаграм. Хіт продажы — запечаны адыгейскі сыр па 40 рублёў за кілаграм, падобны на сырнікі. Людзям падабаецца.

Беларускі смаўжы пад соўсам? Ды каго сёння імі здзівіш! Упакоўка 12 штук па 25-27 рублёў, 18 штук — па 35 рублёў. Алена распавядае, як гатаваць: 7-8 хвілін у духоўцы або на патэльні пад крышкай да закіпання падліўкі.

Падыходзім да Міколы, які прадае хлеб па 5-6 рублёў за бухан і пірагі па 26-28. Мужчына хваліцца: пра іх пяркарню ў Заслаўі пісала нават прэса. На жаль, цяпер пяркарні няма: бізнес аказаўся нерэнтабельным і складаным.

— Мы адмовіліся ад пяркарні, таму што арэнда, «камуналка»



купляюць для маленькіх дзяцей. Трусаціна — мяса далікатэснае, смачнае, дыетычнае — на лобы кашалёк. Пытанне — ці паедзеце вы за МКАД, каб «узязць няшмат».

Беларускі сыр па 50 рублёў яшчэ не самы дарагі. Ёсць і за 150

ўсё з'ядалі, энтузіязм вычарпаўся. Цяпер з дачкой пячом дома, у печы, балазе ў мяне вялікая кухня, 22 метры, і на ёй вельмі душэўна. Тут, у адрозненне ад пяркарні, мы нешта зарабляем — працуем не ў мінус і не ў нуль...

Данііл ХМЯЛЬНІЦКІ.

«Створаны ўмовы як для прадаўцоў, так і для пакупнікоў»

За невялікі перыяд работы гандлёвага аб'екта ўжо можна смела казаць аб паспяховасці прадпрыемства. Кіраўнікі рынку робяць акцэнт на якасныя і чыстыя прадукты, якія фермеры вырошчваюць уласнымі рукамі. Свежая садавіна і гародніна, рыбныя і мясныя вырбы пакідаюць здаловенымі амаль усіх наведвальнікаў.

Старшыня Бараўлянскага сельскага Савета Сяргей КАНДРАШЫН адзначае каштоўнасць Валяр'янава для мясцовых жыхароў:

— У першую чаргу, вядома, хочацца адзначыць саміх людзей, якія знаходзяцца ў добрым настроі пасля наведвання рынку. Раней тут увогуле нічога не было, а цяпер жыхары Бараўлян і гасці з Мінска могуць размясціцца на зручнай паркоўцы або добрацца да Валяр'янава хуткім транспартам. Здаецца, прадпрыемству ўдалося стварыць менавіта тыя ўмовы, якія радуюць як прадаўцоў, так і пакупнікоў. Гандлёвы пункт робіць упор на сезонную прадукцыю, але адрознівае Валяр'янава ад іншых, вядома, кантроль за якасцю.

— Звычайны спажывец можа набыць нешта больш танна на іншых рынках або ў гандлёвых пунктах, — працагвае Сяргей Анатолевіч. — Аднак ён не ведае, што гэта за прадукт — дзе яго збіралі, што з ім рабілі і гэтак далей. Тут жа кантроль якасці Валяр'янава дае сваім наведвальнікам упэўненасць. Нарананьняў у жыхароў Бараўлянскага сельсавета няма. Выбар для пакупнікоў сапраўды вялікі, таму прыязджае і ацаніце самі рынак!

Аляксей КАРПУК.



Валяр'янава — рынак выхаднага дня, у будні пакупнікоў амаль няма, затое з абедаў пятніцы і да нядзелі тут чэргі. Як казалі тыя, хто працуе тут даўно, на гэтым рынку закупаецца «беларуская Рублёўка». Цэны высокія, але сюды ходзяць тыя, хто можа сабе гэта дазволіць. «Да нас сюды наўрад ці хтосьці паедае з Мінска за тортамі. Нашы пакупнікі — у асноўным тыя, хто жыве тут побач: Валяр'янава, Бараўлянны».

«На жаль, пенсіянеры сюды асабліва не ездзяць. Калі бабулька захоча прыехаць у Валяр'янава, ёй давядзецца спусціцца з моста. Калі яна сям'я-так

(Заканчэнне.

Пачатак на 7-й стар.)

І ХОБЫ, І ЗАРОБАК

У «грыбным» аграгарадку масава нарыхтоўваюць лісічкі і мараць адрадзіць брэндавае свята

ЛЯСЫ вакол пасёлка Парэчка Гродзенскага раёна вельмі багатыя на лясныя дары. Самым папулярным відам для збору сталі грыбы — лісічкі. Мясцовыя рэкардсмены здаюць на нарыхтоўчыя пункты па дзве-тры тоны за сезон. А некалькі гадоў таму ў аграгарадку нават зладзілі свята ў гонар лісічак. Карэспандэнт «Звязды» пабывала на адным з нарыхтоўчых пунктаў і пагутарыла са здатчыкамі грыбоў. Як ім даецца такі заробак?



да пенсіі. За дзень нават сталыя жанчыны прыносяць па 2-3 кілаграмы.

Жанчын сярод здатчыкаў сапраўды нямаюць. Вось свой скарб за два дні — поўнае вядро лісічак — прывезла на веласіпедзе мясцовая жыхарка Людміла. Але аказалася, што вага яго складала ўсяго тры кіло. Наракае на вялікія бураломы ў лясках і адсутнасць дажджу. Зоя абнадзейвае, што на выхадныя абяцалі ападкаў (так, дарэчы, і адбылося, а ў некаторых месцах прайшлі сапраўдныя залевы).

Людміла збірае грошы на падарунак дачцэ да дня нараджэння. Цяпер яна ў водпуску і стараецца правесці гэты час з прыбыткам для сям'і. Лічыць сёлетні сезон спрыяльным для грыбнікоў. За гэты час здала кілаграмаў 70, якая яе заробак за месяц.

Нарыхтоўшыца Зоя пераключаецца на чарговага здатчыка. Аказалася, што Ганна прыехала на сваю малую радзіму з літоўскага Друскінінкая. Кажы, што вырашыла прайсціся па лесе, а яшчэ і сумясціла шпацир са зборам грыбоў. За амаль 4 кілаграмы зарабіла больш як 25 рублёў.

— Езджу цяпер без візы, гэта вельмі зручна. Без рэгістрацыі магу быць у Беларусі 30 дзён, потым трэба рэгістравацца па месцы знаходжання, а ў год — можна знаходзіцца 180 дзён. Увесь гэты час выкарыстоўваю, каб пабыць тут, на сваёй радзіме, раней ездзіла да бацькоў. Многія жыхары Літвы сталі ездзіць у Беларусь да сваіх родных па бязвізу, — раскажала Ганна. — Праўда, хацелася б, каб маглі прыязджаць і праз мясцовы пагранічна-праход, які за сем кіламетраў ад Парэчча, але ён толькі для жыхароў пагранічна-най зоны.

Па словах Зои Абухоўскай, у яе няма здатчыкаў, якія жывуць

з лесу з вялікім кошыкам і паке-там лісічак. Ні многа, ні мала, — 20 кілаграм. За дзень зарабіла больш за 150 рублёў. Прызнаецца, што прыспрыяльным надвор'і можа сабраць удвая больш. З пачатку сезона здала каля 700 кілаграмаў, у некаторыя гады і дзве, і тры тоны збірала.

— Вось дах цячэ, трэба перакрыць. З пенсіі гэта складана зрабіць. За лісічкі купіла матэрыял, цяпер вольна зарабляю, каб работу атлаціць майстру. А дах вялікі — 240 квадратных метраў.

Цікаўлюся, ці нарыхтоўвае Галіна лісічкі сабе на зіму. «А як жа? У першую чаргу сабе раблю загатоўкі. Я смажу грыбы ў алеі з цыбуляй і закручваю. Іх потым можна і з бульбай, і ў суп».

Абароты не зніжаюцца

Чаму здатчыкі аддаюць перавагу нарыхтоўшчыкам, а не вязуць грыбы на гарадскія рынкі? Напрыклад, там за пластыкавае вядзёрка вагой 600–650 грамаў

— Сёння вы абагналі жонку... — пачынаю размову з Мікалаем.

— Сёлета здаў ужо 430 кілаграмаў, — падлічвае здатчык. — Выходзім з жонкай з самай раніцы, гадзіну ў пяць, потым пасля сьняданку зноў ідзем.

— Чаму? Вы такі заўзяты грыбнік, ці можна добра зарабіць? — пытаюся.

— Я цяпер на пенсіі, але грыбы — вельмі добры прыбытак. Вось я зарабіў сёлета тры тысячы рублёў.

— А грошы куды траціць?

— А ўнукам? Тры ўнучкі, кожнай даём да школы па 300 рублёў, унуку на школу, на дзень нараджэння кожнаму па сотні. І так, калі прыязджаюць, — кажа клапатлівы дзядуля.

Мікалай раскажаў, што сам родам з Бабруйска, і там грыбоў няма. А калі прыехаў сюды і выйшаў на пенсію, зацікавіўся грыбной тэмай — і як бачым, даволі удала.

Літаральна праз некалькі хвілін падкавана ў старэнкім аўто яшчэ адна мясцовая рэкардсменка. Галіна прыехала проста

прайсціся па лесе ў свабодны дзень. «Атрымалі задавальненне», — кажа жанчына.

Дарэчы, нарыхтоўшчыкі — адзіная магчымасць здаць грыбы на месцы. Як паведамілі ў Гродзенскім аблспажыўгаварыстве, лісічкі прадпрыемства закупляе толькі для ўласнай гандлёвай сеткі, але ў невялікіх аб'ёмах. Таму і сваіх нарыхтоўчых пунктаў па іх прыёмы не мае.

Між тым, лісічаквы рэйд не зніжае абароты. Людзі па-ранейшаму збіраюць дары лесу — хто для сябе, а хто і дзеля заробку. Сельскі Савет такую ініцыятыву падтрымлівае.

— Для сельскага Савета гэта ў пэўнай ступені выгадна, бо ад нарыхтоўшчыкаў ідуць пэўныя сумы грошай на баланс сельскага Савета. Ну і добра тое, што людзі могуць зарабіць, для іх гэта добрая фінансавая падтрымка, — паведаміў старшыня **Парэчкага сельвыканкама Андрэй МАЦКЕВІЧ**. — Лісічаквы бізнес сельскі

Ажыятаж вакол лісічак пачаўся яшчэ ў 1990-я гады. Тады павялічыліся аб'ёмы экспарту і грыб стаў без перабольшання «залатым». Многія месціцы масава кінуліся ў лясы, каб зарабіць. Павялічылася і колькасць нарыхтоўшчыкаў, якія літаральна ганяліся за кожным здатчыкам. Такую попыту садзейнічалі высокія закупачныя цэны. Напрыклад, у мінулым сезоне лісічкі прымалі па 24 рублі за кілаграм.

Сёлета сітуацыя рэзка змянілася. Санкцыйныя меры адбіліся на попытку на нашы грыбы. Калі ў пачатку сезона лісічкі прымалі па 12 рублёў за кілаграм, цяпер цана ўпала да 6-7 рублёў. Ці паўплываў цанавы фактар на колькасць здатчыкаў? Каб гэта высветліць, іду да аднаго з пастаянных нарыхтоўшчыкаў, якіх у Парэччы некалькі.

Па бязвізу — у грыбы

Зоя Абухоўскай лічыцца старажылам сярод нарыхтоўшчыкаў. Яна працуе па дагаворы з буйной прыватнай кампаніяй. Нарыхтоўвае сезонныя дары лесу, але ў асноўным здаюць лісічкі. На свой пункт прыязджае роўна ў 11 гадзін і працуе да 19. Самы лік прыёмкі пачынаецца пасля абеду. Менавіта ў гэты час вяртаюцца з лесу грыбнікі.

— У мяне няма сваіх пастаянных здатчыкаў, — кажа Зоя. — У асноўным гэта мясцовыя жыхары, якія добра ведаюць лес і ходзяць на «ціхае паляванне» з году ў год. Але няма і гараджан. Яны прыязджаюць з Гродна першым цягніком, які прыходзіць у пяць гадзін раніцы, ідуць у лес амаль не спаўшы, вяртаюцца якраз у абед. Многія імкунца здаць грыбы менавіта тут, на месцы, але некаторыя везуць свой набытак у Гродна. Нямаюць сярод здатчыкаў пенсіянераў, якія маюць істотную прыбытку



просяць ад 4,5 да 6 рублёў. У той час, калі тут за кілаграм — 6,50. Здатчыкі тлумачаць, што гудляецца шмат часу. Напрыклад, на цягніку амаль гадзіна язды, адтуль яшчэ на рынак, там паўдзень стаяць, потым яшчэ гадзіну дамоў ехаць. За гэты час можна схадзіць у лес. У цэлым, па іх словах, атрымліваецца выгаднай здаваць нарыхтоўшчыкам, чым везці на рынак. Хоць на рынку, безумоўна, можа прадаць даражэй. Але не факт, што вялікі аб'ём удасца хутка рэалізаваць, кажуць вопытныя грыбнікі.

Дарэчы, далёка не ўсе здатчыкі робяць стаўку на заробак. Аляксандр Аляксеевіч, напрыклад, прывёз не толькі свае лісічкі, але і жонкі. Кажы, што на грыбах зарабіць складана, трэба хадзіць па лесе з ранку да вечара. Таму для яго жонкі гэта хобі. Яшчэ адна сям'я выбралася ў грыбы, каб

Савет у нейкай ступені кантралюе. Кожнаму нарыхтоўшчыку, згодна з правіламі, вызначана месца для прыёмкі грыбоў і ягад.

Жыхары аграгарадка прыгадалі і брэндавае свята, якое праводзілася ў гонар лісічак. Людзі рыхталіся, афармлялі грыбныя кошыкі, гатавалі розныя стравы з грыбоў. Найлепшых грыбнікоў нарыхтоўшчыкі ўзнагароджвалі. Здатчыкі лічаць, што было б добра яго ўзнавіць, бо свята праходзіла цікава і адпавядае «грыбному» статусу аграгарадка.

У сельвыканкаме паведамілі, што пакуль правядзенне такога свята пад пытаннем. І хоць грыбнікоў тут няма, але гэта больш камерцыйны праект. Магчыма, яго зробіць локальным мерапрыемствам, якое стане часткай нейкага іншага брэндавага фесту.

Маргарыта УШКЕВІЧ, фота аўтара.

МЯСЦОВАЕ
САМАКІРАВАННЕ

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ № 15
ад 17 лютага 2009 года выдана

Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Заснавальнікі: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда»

Дырэктар — галоўны рэдактар
КАРЛЮКЕВІЧ
Аляксандр Мікалаевіч.

www.zviazda.by

e-mail: info@zviazda.by

(для зваротаў):
zvarot@zviazda.by

АДРАС РЭДАКЦЫІ:

220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

КАНТАКТНЫ ТЭЛЕФОН 311 17 35;

e-mail: info@zviazda.by

Газета адрэдавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 03.04.2009. 220013, г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 79/1.

Тыраж 14.804.

Нумар падпісаны ў 19.30
9 жніўня 2022 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению открытого акционерного общества «1-я Минская птицефабрика» (продавец) проводит открытый аукцион

ПО ПРОДАЖЕ СКЛАДА ГСМ

(составные части и принадлежности: пристройки), инв. № 601/С-33024 общей площадью 30,0 кв. м, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 62320000033000022 площадью 0,7783 га (право постоянного пользования) по адресу: Минская область, Логойский район, Плещеницкий с/с, г. п. Плещеницы, ул. Воробьевского, 123 (далее – Объект).

Земельный участок имеет ограничения прав в использовании земель: охранный зона линий электропередачи напряжением свыше 1000 вольт, площадь 0,0400 га. Начальная цена с НДС (20%) – 46 651,30 бел. руб. (задаток 10% от начальной цены – 4 665,00 бел. руб.).

Условия продажи:

- Улучшение эстетического вида Объекта(ов) в течение 6 месяцев.
- Благоустройство земельного участка, отведенного для обслуживания Объекта(ов), и наведение на нем порядка с указанием срока.
- Поддержание надлежащего санитарного, технического состояния Объекта(ов) и земельного участка в течение всего срока использования (эксплуатации) Объекта(ов) до его сноса (гибели).
- Обращение в течение одного месяца с даты государственной регистрации перехода права собственности на Объект(ы) в соответствующий исполнительный комитет для получения разрешения на разработку проектно-сметной документации, проведение проектно-изыскательских работ (в случае необходимости ее разработки).
- Разработка проектно-сметной документации, проведение проектно-изыскательских работ в срок не позднее 6 месяцев с момента получения разрешения, если иное не предусмотрено законодательством.
- Проведение реконструкции (строительства) Объекта(ов) в сроки, предусмотренные проектно-сметной документацией (в случае необходимости ее проведения).
- Использование земельного участка в соответствии с действующим законодательством.

Задатки перечисляются на р/с № BY56SPB3012108260016 9330000 в ОАО «Сбер Банк», г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, БИК BPSB2200, УИП 690324015, ОКПО 29250255, государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов в размере 7 (семи) процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by.

Аукцион состоится 12.09.2022 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 09.09.2022 до 16.00 по указанному адресу в каб. 320.

Тел.: (8017) 516-80-65, 516-80-64, (8029) 102-21-17. Тел. для осмотра: 8 (017) 504 83 58, 8 (029) 162 40 72.

УИП 60068728

Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Предмет торгов – Лот:

- капитальное строение с инвентарным номером 122/С-16989 (наименование: арочный склад металлический; назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ), площадью 898,5 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., Ивацевичский р-н, г. Ивацевичи, ул. 40 лет Октября, д. 5Д, на земельном участке с кадастровым номером 123450100001003510, площадью 0,3826 га. Составные части и принадлежности: сарай, асфальтобетонное покрытие, ограждение (забор железобетонный);
- капитальное строение с инвентарным номером 122/С-23062 (наименование: площадка для сельскохозяйственных машин; назначение: сооружение неустановленного назначения), площадью 2119,9 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., Ивацевичский р-н, г. Ивацевичи, ул. 40 лет Октября, 3Г, площадью для сельскохозяйственных машин, на земельном участке с кадастровым номером 123450100001004347, площадью 0,2728 га. Составные части и принадлежности: ограждение

Начальная цена, руб. (с учетом НДС)	213 600,00	Размер задатка, руб.	21 360,00
-------------------------------------	------------	----------------------	-----------

Продавец: ОАО «Ивацевичагротехсервис», 225295, Брестская обл., г. Ивацевичи, ул. 40 лет Октября, 3, тел./факс 801645 9 21 43. Организатор аукциона: Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Брест, ул. Наганова, 10-329, 80162408701. Задаток вносится на расчетный счет Организатора аукциона не позднее 06 сентября 2022 г. 17.00. Р/с для перечисления задатка: BY32BARB30127866600100000000 в ОАО «Белгруппбанк» ЦБУ № 116 в г. Брест, РД по Брестской области, код банка ВАРБВУ2Х, УИП 201028245. Условия продажи: установка победителем аукциона либо лицом, приравненным к победителю аукциона (в случае признания аукциона не состоявшимся) ограждения (бетонного либо металлического) по границе земельного участка объекта с продавцом в течение 1 года с даты заключения договора купли-продажи объекта. Срок заключения договора купли-продажи: в течение 20 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. Условия оплаты: 50% стоимости объекта уплачивается в течение 10 (десяти) банковских дней с даты заключения договора купли-продажи объекта; 50% стоимости объекта уплачивается в рассрочку равными частями в течение 12 (двенадцати) месяцев с индексируемой платежей. Возможно досрочное погашение стоимости объекта. Информация о возмещении затрат: участник аукциона, выигравший торги, в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона компенсирует расходы на проведение аукциона, включающие вознаграждение Организатора аукциона. Срок возможного отказа от проведения аукциона: не позднее чем за 3 календарных дня до наступления даты проведения аукциона

Аукцион состоится 13 сентября 2022 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо представить для участия в аукционе, правила проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона www.osenkabrest.by, также можно узнать по телефонам: 8 (0162) 40-87-01, 40-87-02

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 12 сентября 2022 г. до 17.00

ООО «Фрондера» извещает о проведении публичных торгов в форме открытого аукциона по продаже имущества ЗАО «Снежинка»

Лот	Наименование лота	Начальная стоимость без НДС, BYN	Задаток, BYN	Шаг аукциона, BYN
1	Кап. строение (назначение – здание специализированное для бытового обслуживания населения, наименование – здание бытовых услуг) с инв. № 630/С-78812, общей площадью 991 кв. м, вентилятор ВКР 8 427, вентиляция 335, трансформаторная подстанция 005, счетчик холодной воды турбинный	210 000,00	21 000,00	10 500,00
2	Кап. строение (назначение – здание многофункциональное, наименование – здание ЦТП с мастерской и складом) с инв. № 630/С-82664, общей площадью 467,3 кв. м, агрегат К-80-65-160, насос КВ/18, распределитель пара, расходомер вихревой FV4000, СПН 9612П тепловычислитель, теллотрасса, задвижка стальная, устройство передачи данных ИНДЕЛ 1734	58 500,00	5 850,00	2 925,00

Лоты №№ 1, 2 расположены на земельном участке с кадастровым номером 642000000033000053 общей площадью 0,6734 га для содержания и обслуживания зданий и сооружений. Право постоянного пользования

В отношении лота № 1 проводятся третьи повторные торги после оценки. Стоимость снижена на 40%. Ранее публикация размещалась в газете «Звезда» № 94 (29716) от 17.05.2022, стр. 7, № 128 (29750) от 02.07.2022, стр. 2, № 138 (29760) от 16.07.2022, стр. 5. В отношении лота № 2 проводятся первые повторные торги. Стоимость снижена на 10%. Ранее публикация размещалась в газете «Звезда» № 128 (29750) от 02.07.2022, стр. 2

В отношении лотов №№ 1, 2 имеется обременение в виде ипотеки, правообладатель – ОАО «Банк БелВЭБ». По вопросам обременения обращаться по тел. +375293432510, Максим Александрович

Дата и время проведения торгов	22 августа 2022 года в 12.00 (регистрация с 11.30 до 11.55) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, дом 1, офис 1127
Срок приема заявлений и оплаты задатка	В отношении Лота № 1: с 10.00.10.08.2022 до 16.00.19.08.2022
Местонахождение имущества	Лот № 1: Минская область, г. Молодечно, ул. Язена Дроздовича, 23А. Лот № 2: Минская область, г. Молодечно, ул. Язена Дроздовича, 23А/3

Условия для участия в торгах: 1. До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY36ALF A3012215570040270000, код банка ALFABY2X, УИП 192789344. Получатель – ООО «Фрондера», назначение платежа: задаток для участия в торгах по Лоту № ____, ЗАО «Снежинка», проводимых ____.2022.

2. Заявления на участие (на каждый лот отдельно) и необходимые документы (согласие на опись имущества и обязанности сторон в 2 экземплярах (на каждый лот отдельно), копия платежного поручения о перечислении задатка, копия паспорта (стр. 31–33, действующая прописка), копия свидетельства о государственной регистрации – для ИП и юр. лица; документ, подтверждающий полномочия руководителя или представителя юр. лица, копия Устава – для юр. лица) принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1127. Документы могут подаваться посредством направления почтой (220113, г. Минск, а/я 524) или личной подачи. По вопросу подготовки необходимых документов для участия в аукционе обращаться по телефону: +375293082897, +375293058650.

3. К участию в торгах допускаются лица, подавшие организатору торгов в указанный в извещении о проведении торгов срок заявление с приложением необходимых документов и зарегистрированные в журнале регистрации на участие в торгах. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наивысшую цену. Результаты торгов оформляются протоколом в день проведения торгов.

4. В случае если аукцион признан не состоявшимся в силу того, что заявления на участие в нем подано только одним участником или для участия в нем явился только один участник, при согласии этого участника приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной на 5%, комиссия в день проведения аукциона оформляет протокол о продаже предмета торгов этому участнику аукциона.

5. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона (вознаграждение аукциониста и затраты по размещению публикации в газете «Звезда») на основании счета-фактуры и акта в течение 5 (пяти) календарных дней со дня проведения аукциона. Вознаграждение аукциониста составляет 5% от конечной цены предмета торгов.

Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен подписать с Продавцом договор купли-продажи предмета торгов после возмещения затрат на организацию и проведение аукциона в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. Оплата приобретенного предмета торгов должна быть произведена в полном объеме не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания (заключения) договора купли-продажи. В случае совершения просрочки обязательства по заключению договора купли-продажи и его оплате не по вине Покупателя указанные сроки могут быть продлены.

6. Подробные с правилами проведения торгов можно ознакомиться в разделе «Ликвидация» на сайте https://orgtop.by/info.

7. Все желающие могут предварительно ознакомиться с объектом торгов. По вопросу осмотра объектов обращаться к Сергею Ивановичу (+375 33 647 73 07).

8. Организация и проведение аукциона осуществляются на основании норм Положения «О порядке продажи имущества ликвидированного юридического лица с публичных торгов», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16.

9. Государственная регистрация (уостоверение) договора купли-продажи недвижимого имущества и возникающих на его основании прав осуществляется Покупателем самостоятельно и за свой счет.

Организатор аукциона ООО «Фрондера» 220113, г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1127: * 8 (029) 308 28 97 * e-mail: info.torgi@orgtop.by * сайт: https://orgtop.by telegram: https://t.me/orgtop
Продавец ЗАО «Снежинка», УИП 600029449 (222310, Минская область, г. Молодечно, ул. Язена Дроздовича, 23А) в лице директора Анопа Сергея Ивановича, тел. +375336477307

БЕЛАРУСЬБАНК
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Наименование объекта	Изолированное помещение № 130/D-60053
Месторасположение объекта	г. Пинск, ул. Альбрехтовская, 4-103
Продавец объекта	ОАО «АСБ Беларусбанк»
Организатор торгов	Брестское областное управление № 100 ОАО «АСБ Беларусбанк»
Площадь	218,9 кв. м
Начальная цена продажи с учетом НДС	169 200,00 руб.
Сумма задатка	16 920,00 руб.
Информация о земельном участке	Земельный участок с кадастровым № 144500000015000091, с площадью 0,3531 га
Характеристика объекта	Стены – кирпичные, перекрытие – железобетонные плиты; кровля – рулонная; полы – бетонные мозаичные; плитка ГРЭС; окна – деревянные, стеклопакеты ПВХ; двери – ПВХ, металлические, ДВП; внутренняя отделка – обои, штукатурка с покраской; отопление, холодное водоснабжение и канализация – централизованная система; вентиляция – естественная
Условия оплаты	По договоренности победителя аукциона с собственником имущества

Аукцион состоится 15 сентября 2022 года в 10.00 по адресу: г. Брест, ул. Московская, 202, актовый зал на 9-м этаже.

Документы для участия в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, ул. Московская, 202, каб. 409, до 13 сентября 2022 года.

Для участия в аукционе к моменту подачи документов необходимо внести задаток на р/с BY69AKBB670859700002000000, ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКBBBY2X, УИП 100325912.

Если на участие в аукционе подана только одна заявка, то объект продается этому участнику (с его согласия) по начальной цене, увеличенной на 5%. Договор купли-продажи заключается в течение 20 рабочих дней с даты проведения аукциона.

Тел./факс (80162) 277518

К заявлению также прилагаются: юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования;

иностранным юридическим лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения

с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;

иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;

представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель);

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;

представителем иностранного юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов заявителем (его представителем) предъявляется документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего собрания, правления либо иного органа управления юридического лица в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, или иные документы в соответствии с законодательством).

При подаче заявления организатором открытого аукциона с участниками заключается соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Открытый аукцион проводится путем пошагового увеличения цены. Шаг аукциона – 5% от предыдущей названной цены. Победителем открытого аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену. Победителем аукциона возмещаются затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Договор купли-продажи по результатам проведения аукциона должен быть подписан в течение 20 рабочих дней со дня проведения открытого аукциона.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (продавец и организатор торгов, местонахождение: г. Минск, ул. Чкалова, 5) проводит открытый аукцион по продаже одним лотом имущества в составе:

- автомобиль Volkswagen Touareg, регистрационный номер 5225 IX-5, VIN WVGZZZ7LZ8D066337, 2008 года выпуска, инв. № 00000117 (в том числе шины автомобильные Dunlop Grandtrek Su6 235/65R 17 104Q 6/9, зима, 4 шт., инв. №№ 002982, 000001478 и аккумуляторная батарея марки Tab Polar 110R 6/у (6СТ-110А3(0)), 1 шт., инв. № 004131);
- диски литые X-FORCE 6/у, 4 шт., инв. №№ 00000118, 00000119;
- шины автомобильные Hakkа SUV 235/65R17 6/у, лето, 4 шт., инв. № 000001981.

Начальная цена с НДС (20%) – 17 436,00 бел. руб. (задаток 10% от начальной цены – 1 743,00 бел. руб.).

Местонахождение: г. Минск, ул. Будславская, 19 (на территории СТО, где техосмотр ОАО «Автопромторгсервис»).

Информация о проводимых электронных торгах опубликована на сайтах: minsk-region.gov.by, rlt.by, gki.gov.by.

Аукцион состоится 12.09.2022 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 09.09.2022 до 16.00 по указанному адресу в каб. 320.

Тел.: (8017) 516-80-65, 516-80-64, (8029) 102-21-17, 136-31-11. Тел. для осмотра: (8029) 153-44-78.

УИП 690324015

ШЧАСЦЕ — ЖЫЦЬ НА ЗЯМЛІ... ЧАЛАВЕКАМ

Па выніках сацыялагічнага апытання, самым папулярным друкаваным выданнем з'яўляюцца грошы. Але ж і газеты... Іх (прычым з самай раніцы, свежыя) некалі вывешвалі на адмысловых стэндах, за шклом. Маеш час, — падыдзі, пачытай.

...Знаёмы журналіст раскаваў, як аднойчы ледзь не дзяжурый там: пазіраў, ці чытае хто яго першую нататку? І потым, згледзеўшы, што так (!), ледзь не скаваў ад радасці, ледзь не біў кулаком сябе ў грудзі: «Гэта я-я-я напісаў!»

Цяпер тым, хто піша, куды прасцей: на сайт выдання зайшоў і тут жа ўбачыў колькасць праглядаў.

У «Простай мовы» (шматгадовай рубрыкі «Звядзі») іх, на жаль, не дзясяткі тысяч, але ж... Дзве кніжкі абразкоў («Праз каханне», «Каб сказаць... І пачулі») выйшлі і нават распрадаліся. Магчыма, калі-небудзь выйдзе новыя...

А пакуль — так званы эксклюзіў: чытачам «Звядзі»... З любоўю.

МАРЫЦЬ НЕ ШКОДНА

На добры толк фірменную краму «Камунаркі» добра было б назваць цукерняй, бо ёсць жа побач кнігарня, кавярня, пятэра (як былі і засталіся на гэтай зямлі цагельня, смаларня, лякарня), але...

На дзвярах магазіна — іншая назва, як і мова ўнутры, дзе ўжо зранку, хай невялічкая, але ж чарга. Займаем. Стаім. Прыкідваем, што купіць... А заадно — любуемся прадавачкай. Яна далёка не маладая, але вельмі сімпатычная: хораша прыбраная, спрытная, да кожнага новага пакупніка — з усмешкай і з паважлівым: «Что для вас? Пожалуйста».

Мы, вядома ж, не напраўляем (хоць часам і падмывае...), проста кажам, што нам, калі ласка, трыста грамаў...

Рэдка, але ж цуды здараюцца: жанчына тут жа пераходзіць на першую дзяржаўную, усё, што трэба, узважае, прадае, дзякуе за куплю і нават да наступнага пакупніка звяртаецца па-беларуску.

Драбязя, а прыемна!

І, як выглядае, не толькі нам, але і самой жанчыны, усёй чарзе з прыездных і тутэйшых, якім бы таксама... Эстафетай...

Марыць не шкодна. Шкодна, кажуць, не марыць.

«ЗЛАЧЫНСТВА»

І ПАКАРАННЕ

У Машы новая лялька — вялікая, прыгожая, з доўгімі белымі валасамі, у блакітнай сукенцы...

Але ж гэта — сёння. Мама з Машай (ёй шасць з паловай) на збіралі ў шафах розных большых і меншых латак, каб у вольны час шыць гэтай бландзіцы новыя штонкі і спаднічкі, блузачкі, шорцікі, шалікі, каб па-новаму яе прычэсваць і кожны строй нечым дапаўняць: калі бантам, калі паскам, стужкай, заколкамі...

У суботу вольны пазнавата сядзелі, але ж ляльку прыбралі — проста з ног да галавы!

Перад сном Маша яе дзеду прынесла. Сказала: — На, паспі з ёй ночку. Раніцай бабуля адлупце.

ХТО ПРАЦУЕ, ТАМУ І ШАНЦУЕ?

У Лявоніх — як у тога пана Быкоўскага, з паўвалачкі зямлі — толькі пад агуркамі...

Столькі ж — пад капустай, перцамі, баклажанами, пад цыпляцамі — не кажучы ўжо пра бульбу. Вялікая сям'я: дарослыя дзеці, жанатыя ўнукі... Нехта будзеца, нехта вучыцца — грошы лапатай ніхто не грабе. І, дзякаваць богу, не адмаўляецца ні ад каша цыбулі, ні ад работы, найчасцей — па суботах-нядзелях...

«Ну, ці ўсё ж прапалолі?» — спыталі нека ў панядзелак. — «Якое там усё... — уздыхнула жанчына. — У мяне ж градку пакуль скончылі, у пачатку зноў зарасце. Ведама, дажджы... Палоць не паспяваем! Муж нядаўна падкалоў: маўляў, трэба святло на ўчастак «выкнінуць», каб дня прытачыць... «Лелей, — кажу, — ты свой тэлевізар выкні. А то сядзіш перад ім, як пень»... Праўду ж сказала! А ён пакрыўдзіўся. Кажы: «Давай і ложка тады... На сон жа больш часу марнуецца?»

...Нямецкая прымаўка: той, хто шмат працуе і ніколі не адпачывае, можа стаць самым багатым чалавекам. На могільках.

«Ну, ці ўсё ж прапалолі?» — спыталі нека ў панядзелак. — «Якое там усё... — уздыхнула жанчына. — У мяне ж градку пакуль скончылі, у пачатку зноў зарасце. Ведама, дажджы... Палоць не паспяваем! Муж нядаўна падкалоў: маўляў, трэба святло на ўчастак «выкнінуць», каб дня прытачыць... «Лелей, — кажу, — ты свой тэлевізар выкні. А то сядзіш перад ім, як пень»... Праўду ж сказала! А ён пакрыўдзіўся. Кажы: «Давай і ложка тады... На сон жа больш часу марнуецца?»

...Нямецкая прымаўка: той, хто шмат працуе і ніколі не адпачывае, можа стаць самым багатым чалавекам. На могільках.

«Ну, ці ўсё ж прапалолі?» — спыталі нека ў панядзелак. — «Якое там усё... — уздыхнула жанчына. — У мяне ж градку пакуль скончылі, у пачатку зноў зарасце. Ведама, дажджы... Палоць не паспяваем! Муж нядаўна падкалоў: маўляў, трэба святло на ўчастак «выкнінуць», каб дня прытачыць... «Лелей, — кажу, — ты свой тэлевізар выкні. А то сядзіш перад ім, як пень»... Праўду ж сказала! А ён пакрыўдзіўся. Кажы: «Давай і ложка тады... На сон жа больш часу марнуецца?»

«Ну, ці ўсё ж прапалолі?» — спыталі нека ў панядзелак. — «Якое там усё... — уздыхнула жанчына. — У мяне ж градку пакуль скончылі, у пачатку зноў зарасце. Ведама, дажджы... Палоць не паспяваем! Муж нядаўна падкалоў: маўляў, трэба святло на ўчастак «выкнінуць», каб дня прытачыць... «Лелей, — кажу, — ты свой тэлевізар выкні. А то сядзіш перад ім, як пень»... Праўду ж сказала! А ён пакрыўдзіўся. Кажы: «Давай і ложка тады... На сон жа больш часу марнуецца?»

«Ну, ці ўсё ж прапалолі?» — спыталі нека ў панядзелак. — «Якое там усё... — уздыхнула жанчына. — У мяне ж градку пакуль скончылі, у пачатку зноў зарасце. Ведама, дажджы... Палоць не паспяваем! Муж нядаўна падкалоў: маўляў, трэба святло на ўчастак «выкнінуць», каб дня прытачыць... «Лелей, — кажу, — ты свой тэлевізар выкні. А то сядзіш перад ім, як пень»... Праўду ж сказала! А ён пакрыўдзіўся. Кажы: «Давай і ложка тады... На сон жа больш часу марнуецца?»

«Ну, ці ўсё ж прапалолі?» — спыталі нека ў панядзелак. — «Якое там усё... — уздыхнула жанчына. — У мяне ж градку пакуль скончылі, у пачатку зноў зарасце. Ведама, дажджы... Палоць не паспяваем! Муж нядаўна падкалоў: маўляў, трэба святло на ўчастак «выкнінуць», каб дня прытачыць... «Лелей, — кажу, — ты свой тэлевізар выкні. А то сядзіш перад ім, як пень»... Праўду ж сказала! А ён пакрыўдзіўся. Кажы: «Давай і ложка тады... На сон жа больш часу марнуецца?»

«Ну, ці ўсё ж прапалолі?» — спыталі нека ў панядзелак. — «Якое там усё... — уздыхнула жанчына. — У мяне ж градку пакуль скончылі, у пачатку зноў зарасце. Ведама, дажджы... Палоць не паспяваем! Муж нядаўна падкалоў: маўляў, трэба святло на ўчастак «выкнінуць», каб дня прытачыць... «Лелей, — кажу, — ты свой тэлевізар выкні. А то сядзіш перад ім, як пень»... Праўду ж сказала! А ён пакрыўдзіўся. Кажы: «Давай і ложка тады... На сон жа больш часу марнуецца?»

«Ну, ці ўсё ж прапалолі?» — спыталі нека ў панядзелак. — «Якое там усё... — уздыхнула жанчына. — У мяне ж градку пакуль скончылі, у пачатку зноў зарасце. Ведама, дажджы... Палоць не паспяваем! Муж нядаўна падкалоў: маўляў, трэба святло на ўчастак «выкнінуць», каб дня прытачыць... «Лелей, — кажу, — ты свой тэлевізар выкні. А то сядзіш перад ім, як пень»... Праўду ж сказала! А ён пакрыўдзіўся. Кажы: «Давай і ложка тады... На сон жа больш часу марнуецца?»

«Ну, ці ўсё ж прапалолі?» — спыталі нека ў панядзелак. — «Якое там усё... — уздыхнула жанчына. — У мяне ж градку пакуль скончылі, у пачатку зноў зарасце. Ведама, дажджы... Палоць не паспяваем! Муж нядаўна падкалоў: маўляў, трэба святло на ўчастак «выкнінуць», каб дня прытачыць... «Лелей, — кажу, — ты свой тэлевізар выкні. А то сядзіш перад ім, як пень»... Праўду ж сказала! А ён пакрыўдзіўся. Кажы: «Давай і ложка тады... На сон жа больш часу марнуецца?»

«Ну, ці ўсё ж прапалолі?» — спыталі нека ў панядзелак. — «Якое там усё... — уздыхнула жанчына. — У мяне ж градку пакуль скончылі, у пачатку зноў зарасце. Ведама, дажджы... Палоць не паспяваем! Муж нядаўна падкалоў: маўляў, трэба святло на ўчастак «выкнінуць», каб дня прытачыць... «Лелей, — кажу, — ты свой тэлевізар выкні. А то сядзіш перад ім, як пень»... Праўду ж сказала! А ён пакрыўдзіўся. Кажы: «Давай і ложка тады... На сон жа больш часу марнуецца?»

«Ну, ці ўсё ж прапалолі?» — спыталі нека ў панядзелак. — «Якое там усё... — уздыхнула жанчына. — У мяне ж градку пакуль скончылі, у пачатку зноў зарасце. Ведама, дажджы... Палоць не паспяваем! Муж нядаўна падкалоў: маўляў, трэба святло на ўчастак «выкнінуць», каб дня прытачыць... «Лелей, — кажу, — ты свой тэлевізар выкні. А то сядзіш перад ім, як пень»... Праўду ж сказала! А ён пакрыўдзіўся. Кажы: «Давай і ложка тады... На сон жа больш часу марнуецца?»

«Ну, ці ўсё ж прапалолі?» — спыталі нека ў панядзелак. — «Якое там усё... — уздыхнула жанчына. — У мяне ж градку пакуль скончылі, у пачатку зноў зарасце. Ведама, дажджы... Палоць не паспяваем! Муж нядаўна падкалоў: маўляў, трэба святло на ўчастак «выкнінуць», каб дня прытачыць... «Лелей, — кажу, — ты свой тэлевізар выкні. А то сядзіш перад ім, як пень»... Праўду ж сказала! А ён пакрыўдзіўся. Кажы: «Давай і ложка тады... На сон жа больш часу марнуецца?»

«Ну, ці ўсё ж прапалолі?» — спыталі нека ў панядзелак. — «Якое там усё... — уздыхнула жанчына. — У мяне ж градку пакуль скончылі, у пачатку зноў зарасце. Ведама, дажджы... Палоць не паспяваем! Муж нядаўна падкалоў: маўляў, трэба святло на ўчастак «выкнінуць», каб дня прытачыць... «Лелей, — кажу, — ты свой тэлевізар выкні. А то сядзіш перад ім, як пень»... Праўду ж сказала! А ён пакрыўдзіўся. Кажы: «Давай і ложка тады... На сон жа больш часу марнуецца?»

«Ну, ці ўсё ж прапалолі?» — спыталі нека ў панядзелак. — «Якое там усё... — уздыхнула жанчына. — У мяне ж градку пакуль скончылі, у пачатку зноў зарасце. Ведама, дажджы... Палоць не паспяваем! Муж нядаўна падкалоў: маўляў, трэба святло на ўчастак «выкнінуць», каб дня прытачыць... «Лелей, — кажу, — ты свой тэлевізар выкні. А то сядзіш перад ім, як пень»... Праўду ж сказала! А ён пакрыўдзіўся. Кажы: «Давай і ложка тады... На сон жа больш часу марнуецца?»

«Ну, ці ўсё ж прапалолі?» — спыталі нека ў панядзелак. — «Якое там усё... — уздыхнула жанчына. — У мяне ж градку пакуль скончылі, у пачатку зноў зарасце. Ведама, дажджы... Палоць не паспяваем! Муж нядаўна падкалоў: маўляў, трэба святло на ўчастак «выкнінуць», каб дня прытачыць... «Лелей, — кажу, — ты свой тэлевізар выкні. А то сядзіш перад ім, як пень»... Праўду ж сказала! А ён пакрыўдзіўся. Кажы: «Давай і ложка тады... На сон жа больш часу марнуецца?»

«Ну, ці ўсё ж прапалолі?» — спыталі нека ў панядзелак. — «Якое там усё... — уздыхнула жанчына. — У мяне ж градку пакуль скончылі, у пачатку зноў зарасце. Ведама, дажджы... Палоць не паспяваем! Муж нядаўна падкалоў: маўляў, трэба святло на ўчастак «выкнінуць», каб дня прытачыць... «Лелей, — кажу, — ты свой тэлевізар выкні. А то сядзіш перад ім, як пень»... Праўду ж сказала! А ён пакрыўдзіўся. Кажы: «Давай і ложка тады... На сон жа больш часу марнуецца?»

«Ну, ці ўсё ж прапалолі?» — спыталі нека ў панядзелак. — «Якое там усё... — уздыхнула жанчына. — У мяне ж градку пакуль скончылі, у пачатку зноў зарасце. Ведама, дажджы... Палоць не паспяваем! Муж нядаўна падкалоў: маўляў, трэба святло на ўчастак «выкнінуць», каб дня прытачыць... «Лелей, — кажу, — ты свой тэлевізар выкні. А то сядзіш перад ім, як пень»... Праўду ж сказала! А ён пакрыўдзіўся. Кажы: «Давай і ложка тады... На сон жа больш часу марнуецца?»

«Ну, ці ўсё ж прапалолі?» — спыталі нека ў панядзелак. — «Якое там усё... — уздыхнула жанчына. — У мяне ж градку пакуль скончылі, у пачатку зноў зарасце. Ведама, дажджы... Палоць не паспяваем! Муж нядаўна падкалоў: маўляў, трэба святло на ўчастак «выкнінуць», каб дня прытачыць... «Лелей, — кажу, — ты свой тэлевізар выкні. А то сядзіш перад ім, як пень»... Праўду ж сказала! А ён пакрыўдзіўся. Кажы: «Давай і ложка тады... На сон жа больш часу марнуецца?»

«Ну, ці ўсё ж прапалолі?» — спыталі нека ў панядзелак. — «Якое там усё... — уздыхнула жанчына. — У мяне ж градку пакуль скончылі, у пачатку зноў зарасце. Ведама, дажджы... Палоць не паспяваем! Муж нядаўна падкалоў: маўляў, трэба святло на ўчастак «выкнінуць», каб дня прытачыць... «Лелей, — кажу, — ты свой тэлевізар выкні. А то сядзіш перад ім, як пень»... Праўду ж сказала! А ён пакрыўдзіўся. Кажы: «Давай і ложка тады... На сон жа больш часу марнуецца?»

«Ну, ці ўсё ж прапалолі?» — спыталі нека ў панядзелак. — «Якое там усё... — уздыхнула жанчына. — У мяне ж градку пакуль скончылі, у пачатку зноў зарасце. Ведама, дажджы... Палоць не паспяваем! Муж нядаўна падкалоў: маўляў, трэба святло на ўчастак «выкнінуць», каб дня прытачыць... «Лелей, — кажу, — ты свой тэлевізар выкні. А то сядзіш перад ім, як пень»... Праўду ж сказала! А ён пакрыўдзіўся. Кажы: «Давай і ложка тады... На сон жа больш часу марнуецца?»

«Ну, ці ўсё ж прапалолі?» — спыталі нека ў панядзелак. — «Якое там усё... — уздыхнула жанчына. — У мяне ж градку пакуль скончылі, у пачатку зноў зарасце. Ведама, дажджы... Палоць не паспяваем! Муж нядаўна падкалоў: маўляў, трэба святло на ўчастак «выкнінуць», каб дня прытачыць... «Лелей, — кажу, — ты свой тэлевізар выкні. А то сядзіш перад ім, як пень»... Праўду ж сказала! А ён пакрыўдзіўся. Кажы: «Давай і ложка тады... На сон жа больш часу марнуецца?»

«Ну, ці ўсё ж прапалолі?» — спыталі нека ў панядзелак. — «Якое там усё... — уздыхнула жанчына. — У мяне ж градку пакуль скончылі, у пачатку зноў зарасце. Ведама, дажджы... Палоць не паспяваем! Муж нядаўна падкалоў: маўляў, трэба святло на ўчастак «выкнінуць», каб дня прытачыць... «Лелей, — кажу, — ты свой тэлевізар выкні. А то сядзіш перад ім, як пень»... Праўду ж сказала! А ён пакрыўдзіўся. Кажы: «Давай і ложка тады... На сон жа больш часу марнуецца?»

«Ну, ці ўсё ж прапалолі?» — спыталі нека ў панядзелак. — «Якое там усё... — уздыхнула жанчына. — У мяне ж градку пакуль скончылі, у пачатку зноў зарасце. Ведама, дажджы... Палоць не паспяваем! Муж нядаўна падкалоў: маўляў, трэба святло на ўчастак «выкнінуць», каб дня прытачыць... «Лелей, — кажу, — ты свой тэлевізар выкні. А то сядзіш перад ім, як пень»... Праўду ж сказала! А ён пакрыўдзіўся. Кажы: «Давай і ложка тады... На сон жа больш часу марнуецца?»

«Ну, ці ўсё ж прапалолі?» — спыталі нека ў панядзелак. — «Якое там усё... — уздыхнула жанчына. — У мяне ж градку пакуль скончылі, у пачатку зноў зарасце. Ведама, дажджы... Палоць не паспяваем! Муж нядаўна падкалоў: маўляў, трэба святло на ўчастак «выкнінуць», каб дня прытачыць... «Лелей, — кажу, — ты свой тэлевізар выкні. А то сядзіш перад ім, як пень»... Праўду ж сказала! А ён пакрыўдзіўся. Кажы: «Давай і ложка тады... На сон жа больш часу марнуецца?»

«Ну, ці ўсё ж прапалолі?» — спыталі нека ў панядзелак. — «Якое там усё... — уздыхнула жанчына. — У мяне ж градку пакуль скончылі, у пачатку зноў зарасце. Ведама, дажджы... Палоць не паспяваем! Муж нядаўна падкалоў: маўляў, трэба святло на ўчастак «выкнінуць», каб дня прытачыць... «Лелей, — кажу, — ты свой тэлевізар выкні. А то сядзіш перад ім, як пень»... Праўду ж сказала! А ён пакрыўдзіўся. Кажы: «Давай і ложка тады... На сон жа больш часу марнуецца?»

«Ну, ці ўсё ж прапалолі?» — спыталі нека ў панядзелак. — «Якое там усё... — уздыхнула жанчына. — У мяне ж градку пакуль скончылі, у пачатку зноў зарасце. Ведама, дажджы... Палоць не паспяваем! Муж нядаўна падкалоў: маўляў, трэба святло на ўчастак «выкнінуць», каб дня прытачыць... «Лелей, — кажу, — ты свой тэлевізар выкні. А то сядзіш перад ім, як пень»... Праўду ж сказала! А ён пакрыўдзіўся. Кажы: «Давай і ложка тады... На сон жа больш часу марнуецца?»

«Ну, ці ўсё ж прапалолі?» — спыталі нека ў панядзелак. — «Якое там усё... — уздыхнула жанчына. — У мяне ж градку пакуль скончылі, у пачатку зноў зарасце. Ведама, дажджы... Палоць не паспяваем! Муж нядаўна падкалоў: маўляў, трэба святло на ўчастак «выкнінуць», каб дня прытачыць... «Лелей, — кажу, — ты свой тэлевізар выкні. А то сядзіш перад ім, як пень»... Праўду ж сказала! А ён пакрыўдзіўся. Кажы: «Давай і ложка тады... На сон жа больш часу марнуецца?»

«Ну, ці ўсё ж прапалолі?» — спыталі нека ў панядзелак. — «Якое там усё... — уздыхнула жанчына. — У мяне ж градку пакуль скончылі, у пачатку зноў зарасце. Ведама, дажджы... Палоць не паспяваем! Муж нядаўна падкалоў: маўляў, трэба святло на ўчастак «выкнінуць», каб дня прытачыць... «Лелей, — кажу, — ты свой тэлевізар выкні. А то сядзіш перад ім, як пень»... Праўду ж сказала! А ён пакрыўдзіўся. Кажы: «Давай і ложка тады... На сон жа больш часу марнуецца?»

«Ну, ці ўсё ж прапалолі?» — спыталі нека ў панядзелак. — «Якое там усё... — уздыхнула жанчына. — У мяне ж градку пакуль скончылі, у пачатку зноў зарасце. Ведама, дажджы... Палоць не паспяваем! Муж нядаўна падкалоў: маўляў, трэба святло на ўчастак «выкнінуць», каб дня прытачыць... «Лелей, — кажу, — ты свой тэлевізар выкні. А то сядзіш перад ім, як пень»... Праўду ж сказала! А ён пакрыўдзіўся. Кажы: «Давай і ложка тады... На сон жа больш часу марнуецца?»

«Ну, ці ўсё ж прапалолі?» — спыталі нека ў панядзелак. — «Якое там усё... — уздыхнула жанчына. — У мяне ж градку пакуль скончылі, у пачатку зноў зарасце. Ведама, дажджы... Палоць не паспяваем! Муж нядаўна падкалоў: маўляў, трэба святло на ўчастак «выкнінуць», каб дня прытачыць... «Лелей, — кажу, — ты свой тэлевізар выкні. А то сядзіш перад ім, як пень»... Праўду ж сказала! А ён пакрыўдзіўся. Кажы: «Давай і ложка тады... На сон жа больш часу марнуецца?»

«Ну, ці ўсё ж прапалолі?» — спыталі нека ў панядзелак. — «Якое там усё... — уздыхнула жанчына. — У мяне ж градку пакуль скончылі, у пачатку зноў зарасце. Ведама, дажджы... Палоць не паспяваем! Муж нядаўна падкалоў: маўляў, трэба святло на ўчастак «выкнінуць», каб дня прытачыць... «Лелей, — кажу, — ты свой тэлевізар выкні. А то сядзіш перад ім, як пень»... Праўду ж сказала! А ён пакрыўдзіўся. Кажы: «Давай і ложка тады... На сон жа больш часу марнуецца?»

«Ну, ці ўсё ж прапалолі?» — спыталі нека ў панядзелак. — «Якое там усё... — уздыхнула жанчына. — У мяне ж градку пакуль скончылі, у пачатку зноў зарасце. Ведама, дажджы... Палоць не паспяваем! Муж нядаўна падкалоў: маўляў, трэба святло на ўчастак «выкнінуць», каб дня прытачыць... «Лелей, — кажу, — ты свой тэлевізар выкні. А то сядзіш перад ім, як пень»... Праўду ж сказала! А ён пакрыўдзіўся. Кажы: «Давай і ложка тады... На сон жа больш часу марнуецца?»

«Ну, ці ўсё ж прапалолі?» — спыталі нека ў панядзелак. — «Якое там усё... — уздыхнула жанчына. — У мяне ж градку пакуль скончылі, у пачатку зноў зарасце. Ведама, дажджы... Палоць не паспяваем! Муж нядаўна падкалоў: маўляў, трэба святло на ўчастак «выкнінуць», каб дня прытачыць... «Лелей, — кажу, — ты свой тэлевізар выкні. А то сядзіш перад ім, як пень»... Праўду ж сказала! А ён пакрыўдзіўся. Кажы: «Давай і ложка тады... На сон жа больш часу марнуецца?»

«Ну, ці ўсё ж прапалолі?» — спыталі нека ў панядзелак. — «Якое там усё... — уздыхнула жанчына. — У мяне ж градку пакуль скончылі, у пачатку зноў зарасце. Ведама, дажджы... Палоць не паспяваем! Муж нядаўна падкалоў: маўляў, трэба святло на ўчастак «выкнінуць», каб дня прытачыць... «Лелей, — кажу, — ты свой тэлевізар выкні. А то сядзіш перад ім, як пень»... Праўду ж сказала! А ён пакрыўдзіўся. Кажы: «Давай і ложка тады... На сон жа больш часу марнуецца?»

«Ну, ці ўсё ж прапалолі?» — спыталі нека ў панядзелак. — «Якое там усё... — уздыхнула жанчына. — У мяне ж градку пакуль скончылі, у пачатку зноў зарасце. Ведама, дажджы... Палоць не паспяваем! Муж нядаўна падкалоў: маўляў, трэба святло на ўчастак «выкнінуць», каб дня прытачыць... «Лелей, — кажу, — ты свой тэлевізар выкні. А то сядзіш перад ім, як пень»... Праўду ж сказала! А ён пакрыўдзіўся. Кажы: «Давай і ложка тады... На сон жа больш часу марнуецца?»

Ад страху, што зараз выскачыць, не помніла, як да вёскі дабегла — дачку служала: маўляў, ваўкі... Толькі што «аб'яву» бачыла!

...Назад, дадому, яе ўжо з «аховай» праводзілі. І міма «аб'яўкі». Дачка ўслых яе прачытала: «Осторожно, валка леса!»

Апошнім часам папярэджанняў такіх нека не відаць, затое звальных дрэў...

Анекдот: калі пасадзіць адзін саджанец, то стане больш на адно дрэва, калі пасадзіць аднаго лесаруба, які займаецца незаконнай высекай, то будзе больш на сотні дрэў, а калі пасадзіць аднаго чыноўніка, які дазваляе незаконныя высекі, то будзе болей на тысячы... Мараль: саджайце правільна!

ДЗЕ П'ЮЦЬ...

Максімка жыве ў Смаленску, размаўляе па-руску, а вось пісаць — хацеў бы па-нашаму, бо ведае (бабуля сказала), што многія словы яа чуюцца, так і пішуцца: горад, велаіспед, малако, марожанае, бульба...



Хлопчык, дарэчы, вельмі любіць яе (і есці, і глядзець, як цвіце), злонных ворагаў ведае.

Не так даўно яны з бабуляй жуюць «скавародскіх» збіралі, дакладней — страслі — у шырокае белае вядро, сачылі, каб не распузаліся, а ляжалі на дне, і здаецца, разам убачылі сярод тых паласацікаў ды лічынак... божую кароўку.

Хлопчык тады вельмі ўразіўся: як? Багоўка? Разам з жукамі? Яна ж магла загнуць?!

Бабуля глядзела ў вядро спакайней, бо ведала, дзе п'юць, там і льюць, дзе дрывы сякуць, там трэскі лятуць. Дзе вайной ідуць на вінаватых, церпяць і бязвінныя.

ПТУШКА ЯК ПТУШКА...

Сярод так званых новых — рускіх, беларусаў — блізкіх знаёмых, на жаль, няма. Тут і цяпер — толькі пра яго і яе: бізнесмена (то-бок мужчыну) і бізнесвумен... Нават не ледзі, бо яна, аднойчы займеўшы мужа, а за ім — фірму, кватэру, машыну, дом за калыцавой і г. д., тых, хто з нейкіх прычын не займае, за людзей не лічыць: іх можна зневажаць, звальняць, не вітаць, а яшчэ і наадварот — ідуць насустрач, здалёк задзіраць галаву і з форсам праходзіць міма.

Ён — поўная супрацьлегласць: разумны, добры, вясёлы, любіць паганяць у футбол і пагуляць у дурня, хораша спявае, іграе на гітары, многім дапамагае: па людску жыве з лядзьмі. Вось і яны...

Нейкі год з юбілеем яго віншавалі, зладзілі канцэрт — да любімай песні (пра сіноў папушку) новы тэкст прыдумалі, пад апладывіменты дружна праспявалі, а на апошнім акордах, з каша, дасталі... тую самую птушку (?) — жывую... курыцу, пафарбаваную ў блакіт.

Фурор быў проста неверагодны! Там, на рабоце...

Ды і дома дзеці пляскалі ў далоні, крычалі: «У-р-ра! У нас цяпер птушка шчасця!»

Віншаванне з канверта

Віват!

На доўгі век, «Звязда»!
Са святам!
Я гонар маю, што з табой!
Ты роднай моваю багата,
Найлепшай, сэрцу дарагой!
А што ўзрост?
Каго цікавіць...
Калі шануюць чытачы,
Калі штодня цябе чакаюць,
То пра гадочкі прамаячым.
...Твой лёс —
як лёс краіны роднай,
А гэта значыць —
мы з табой,
Газетай мудрай, шчырай, годнай,
І — што ні нумар — маладой!

Аляксандр МАТШКА,
в. Янкавічы, Расонскі раён.



Фота носіць ілюстрацыйны характар.

Наўздагон

Праз церні да зорак,

альбо «Звязда» — любоў мая даўняя

...Чытаючы апошні пятнічны нумар з «...Народам на провадзе!», які заўсёды ўзнімае настрой, міжволі запянілася на чарговай «простай ісціне»: «Добрыя словы грэх адкладваць на потым».

Гэта быў напамін пра 105-ы дзень нараджэння «Звязды».

Так сталася, што я, некалі сталая падпісчыца, зрабіла перапынак: некалькі гадоў не атрымлівала газету. Сёлета аднавіла падпіску і цяпер здзіўляюся: як можна было абыходзіцца без «Звязды»? Не раз і не два, чытаючы свежыя нумары, лавіла сябе на думцы, што трэба напісаць у рэдакцыю, падзякаваць за працу і многія адкрыцці, у той ліку — імянаў.

Першае — **Яўген Пуставой.** Я амаль не гляджу тэлевізар, таму не ведала яго «тэлеварышын», яго здольнасці казаць пра палітыку звычайнай, не абцяжаранай мовай, падмацоўваць свае аргументы, зноў жа, звычайнымі жывымі прыкладамі...

Напэўна, таму кожнае выступленне «Па сутнасці» нашы настаўнікі могуць скарыстаць для абмеркавання на ўроках, павучыцца ў гэтага параўнальна маладога чалавека не толькі павазе да спрадвечных маральных каштоўнасцяў, але і дзейснай іх абароне...

Мяне, у прыватнасці, вельмі хвалюе тэма Вялікай Айчыннай вайны, гістарычнай памяці. І тут аўтарай усіх звяздоўскіх публікацый аб'ядноўвае адно: агульны боль яны прапускаюць праз уласнае сэрца і перадаюць яго чытачам.

Па-другое, **Людміла Рублеўская.** Захапляюць яе гістарычныя падарожжы! Яшчэ больш краюнаю літаратурныя адкрыцці. Здаецца, і сама я многа чытала, і самой мне пашчасліва быць знаёмай з асобнымі выдатнымі паэтамі, пісьменнікамі... І тым не менш кожны новы цікавы момант — у жыцці, у іх творчасці — дораць публікацыі «Звязды»!

Прышліла да высновы, што будзе злачыствам складваць газету ў скрыню для матаватыры (пакуль непадальк у прыватным доме жыла суседка, прэсу аддавала ёй для распальвання грубі. Газеты —

што было не так крыўдна — спрыялі святлу і цяплу...). Цяпер прачытаныя нумары з радасцю прымае аддана (ёсць жа розныя...) і любімая дзецьмі настаўніца беларускай мовы. Разуменне яе ўдзячнасці і ўяўляю, наколькі цікавейшымі стануць для вучняў школьных ўрокі.

Па-трэцяе, **Надзея Дрындрыжык.** Яе «камунальныя пакуты» чытаю ад літары да літары, хоць сама ў будзёншчыне, як той казаў, «цярпець ненавіджу» займацца «бытоўкай». У большасці выпадкаў мне пакуць шанцуе ўзняцца над драбязой, але ж разумее, што часам яна можа ператварыцца ў праблему, падштурхнуць да звароту ў газету... Цяпер я дакладна ведаю, да каго. Аўтар з такім разуменнем выслухоўвае кожнага чалавека і так аб'ектыўна выкладае пазіцыі супрацьлеглых бакоў, што ў яе не сорамна будзе папрасіць дапамогі, нават стаць у чаргу пасля «заўзятых скажнікаў».

Творчасцю **Алены Ляўковіч** захоплены з пачатку стагоддзя. Яе «Неасабісты суб'ектыў» настолькі блізкі, што над асобнымі артыкуламі часам плачу, многае выразваю і складаваю ў асобную тэчку.

Мая шматгадовая верная любоў — фотакарэспандэнты газеты: **Яўген Пясецкі, і Анатоль Кляшчук.** Асабліва ўдзячная ім за адлюстраванне нашых, лунінецкіх, адметнасцяў. Збіраю публікацыі, зноў жа, у асобную тэчку...

Нехта можа сказаць, што ўсе мы цяпер здымаем, але ж сапраўднае фотамастацтва — на старонках «Звязды».

Хацелася б назваць іншыя імяны творцаў газеты (у **Святланы Яскевіч** — свой непаўторны стыль, **Вольга Мядзведзева**, мяркуючы па інтэрв'ю, — цудоўная суразмоўніца, **Ларыса Цімошык** — рэдка знаўца культуры, **Надзея Нікалаева** — праблем адкаўчыць... Не ведаю, хто хаваецца за псеўданімам **Кастусь Хацелаў-Змагелаў**, але гэта — выдатныя анекдотчыкі).

Добрыя словы хоцяцца напісаць і пра іншых «звяздоўцаў», але ж баюся, што не паспею да адметнага дня.

Павінна спыніцца на кароткім прозвішчы **Доўнар.** Для мяня яе

публікацыі — класіка (як калісьці ў «Известиях» Таццяны Тэс)... І ці ведаеце вы, дзе ў яе самая ўважлівая, уніклівая чытачы? На мой погляд, у Ельску Гомельскай вобласці. Ва ўсякім разе мы, праводзячы Анцэкевіцкія чытанні, адтуль і штогод (апроч апошніх двух — з-за ковіду), запрашалі ў Лунінец землякоў гэтага таленавітага лінгвіста-гісторыка. І вучні на іх прыязджалі са сваімі даследчымі работамі, у якіх неаднойчы аналізаваліся нататкі са «звяздоўскай» «Простай мовы».

Бязмерна радуся за тамтэйшых педагогаў (у захопленні ад дырэктара Ельскай гімназіі — **Любові Іванавічы Казак**), якія і самі чытаюць «Звязду», і вучняў прыцягваюць да газеты, да мовы, за журналістыку, якая сваімі назіраннямі і разважаннямі над жыццём, напэўна, шмат каму дапамагае «навучыцца жыць на зямлі, як людзі».

...У нашай сям'і «Звязду» чытаюць многія: мая мама (дарэчы, калі нам тэлефануюць, яна адказвае: «Алё, народ на провадзе!»), а пятнічную газету дае пачытаць сяброўкам), я, дзве мае пляменніцы...

А таму дарагой імянінцы і шанючым «звяздоўцам» мая шчырыя віншаванні са 105-м днём нараджэння! Вы — родныя па светаадчуванні, а значыць, багатыя на аднадумцаў. Зычу калектыву стваральніцаў на чале з галоўным рэдактарам — **Аляксандрам Мікалаевічам Карлюкевічам** — здароўя і аптымізму, сілы духу і ўпэўненасці ў дакладнасці свайго выбару. І апошняе.

Ваш дзень нараджэння прыпадае на свята велікамучаніка і лекара Панцеляімона. Значыць, 9 жніўня яшчэ і за вас прагучыць малітва ва ўсіх храмах Беларусі, Расіі, Украіны.

Сімавалічны ваш нябесны заступнік, таму што творчая работа сапраўды: праз церні — да зорак, да «Звязды»!

Жадаю, каб найстарэйшая ў краіне газета прыходзіла ў кожны дом, бо яна далучае розных людзей да адчування адзіным народам Беларусі!

Таццяна КАНАПАЦКАЯ,
г. Лунінец.

Шчыра, як на споведзі

ДЛЯ НАС, ПАПІСЧЫКАЎ, ДЗЕНЬ НАРАДЖЭННЯ ГАЗЕТЫ — ТАКСАМА СВЯТА!

...Больш чым 30 гадоў я адпрацоўвала паштальёнам — любіла сваю работу яшчэ і за тое, што была магчымаць пазнаёміцца з рознымі выданнямі. Але найбольш — і яшчэ тады — прываблівала «Звязда». Чым? Ну вядома ж мовай!

Шчасціла мне і ў «звяздоўскай» латарэі: дагэтуль карыстаюся халадзільнікам «Атлант» і наборам садавага рыштунку. Ён вельмі дарэчы ў маіх агародных справах!

Але ж гэта не адзінае захопленне. Яшчэ са школы я спрабавала нешта пісаць, потым не да таго было: сям'я, дзеці, вялікая гаспадарка...

Што я ў газеце чытаю? Шчыра: усё, апроч рэкламы. У першую чаргу — Святлану Яскевіч, Алену Ляўковіч, Яўгена Пясецкага. «Простую мову» і «...Народ на провадзе!», «Гіменскі тракт», люблю «Сямейную газету», «Хатнюю энцыклапедыю». Вельмі шмат газетных публікацый беражліва захоўваю, каб потым яшчэ раз перачытаць.

Цяпер унукі і нават праўнукі, а я пішу — успаміны, замалёўкі, дзіцячыя вершы... Арыентуюся на «Звязду» — і ў жыцці, і ў творчасці. Для нас, папісчыкаў, дзень нараджэння газеты — таксама свята!

Галіна НіЧЫПАРОВІЧ,
вёска Магілёна,
Удзенскі раён.

Тэлеграфным радком

«...І ДАЙ БОГ ЯШЧЭ СТО НАПЕРАДЗЕ!»

Мае віншаванні сённяшняму калектыву «Звязды»! І мой, магчыма, не лішні напамін, што папярэднікі, — тыя, хто працаваў у газеце раней — прайшлі слаўны, часам нават гераічны шлях. Вы працягваеце іх традыцыі і робіце тое годна.

У нашай сям'і заўсёды чытаюцца цікавыя роздумы ў «Неасабістым суб'ектыве» Алены Ляўковіч; «Простая мова» Валянціны Доўнар, артыкулы Святланы Яскевіч і (асабліва апошнім часам) Людмілы Рублеўскай. Спадзяёмся, што і пасля Года гістарычнай памяці яна будзе працягваць у «Звяздзе» такую патрэбную тэму.

Радуе нас, чытачоў, і тое, што на змену гэтым, як мне здаецца, ветэранам («Звязду» я чытаю з канца мінулага стагоддзя) прыходзіць маладая, дастойная змена. Уважліва і з надзеяй сячу за творчым ростам Надзеі Дрындрыжык, Веранікі Канюты, Аляксандры Анцэкевіч...

Так што — паводле паэта — сто гадоў вам расці ды без старасці!

Дзякуй — за працу і вернасць мове.

Мікола ДЗЯДОВІЧ,
г. Мінск.

Ліст у нумар

«На тое яна і родная...»

...Некалі ўсіх камуністаў абавязвалі выпісваць партыйныя газеты — «Советскую Белоруссию», «Правду», «Известия». Я, малады камуніст (і што б цяпер ні гаварылі, у партыю прымалі не горшых), выбраў для сябе «Звязду». Было гэта, калі звольніўся з войска, у такім ужо далёкім 1961-м.

З той пары і дагэтуль усёй сям'ёй з задавальненнем чытаем, а ў апошнія часы нават цесна супрацоўнічаем з газетай. З нецярпеннем чакаем «Неасабістага суб'ектыву» і «Нефармату», «...Народу на провадзе!»... Не ведаю, як іншым, а нас вельмі цікавіць лісты чытачоў, якія па-ранейшаму друкуе газета, расказы пра лёсы людзей, подпісы да здымкаў у рубрыцы «Хто каго?»...

У мінулыя — досыць доўгае жыццё. Часам, чытаючы іншых, нешта ўспамінаем і самі, але ж каб цікава раскацца, напісаць, патрэбен талент ці хоць бы здольнасці. Альбо добры рэдактар. У рэдакцыі «Звязды» якарз такіх ёсць. Значыць, павінны быць і чытачы-падпісчыкі! Ва ўсякім разе, на нашу сям'ю газета можа разлічваць.

Сужэнцы АСТРОЎСКІЯ,
г. Мінск.

Центр Промышленной Оценки

- Организация аукционов
- Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона: ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703. УНП 191021390.

Продавец: ОАО «Мозырский спиртоводочный завод», Гомельская обл., Мозырский р-н, Михалковский с/с, 15/93 (тел. +375 236 209 222) – производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) № 118-10/2016

Антикризисный управляющий: ООО «Станибор», УНП 491343813, г. Гомель, ул. Жарковского, 24, к. 3-7 (тел. +375 (29) 835-67-42)

Предмет аукциона: Лоты №№ 1–14 – оборудование и транспортные средства, бывшие в употреблении. Местонахождение: Гомельская обл., Мозырский р-н, Михалковский с/с, 15

№ лота	Инв. №	Наименование объекта	Начальная цена (с НДС 20%), бел. руб.	Шаг аукциона, бел. руб.
1	4216010	Сверильный станок	720,00	36,00
2	4216014	Станок ВП ЗД	470,40	23,52
3	0116007	Контейнер для хранения топлива	2 112,00	105,60
4	0216002	Автозаправочный пункт	1 152,00	57,60
5	0216001	Автозаправочный пункт	1 152,00	57,60
6	0516111	Автомобиль самосвал ГАЗ-53, гос. № 42 17-3	2 112,00	105,60
7	0516126	Автомобиль ГАЗ-53, гос. № 44 17	1 344,00	67,20
8	0516123	Автобус «Икарус», гос. № 01 55	4 800,00	240,00
9	0516210	Автомобиль ГАЗ – 33021, гос. № А 6921-3	2 208,00	110,40
10	0516185	Автомобиль КО-713 на базе ЗИЛ-130, гос. № 37 52	4 512,00	225,60
11	0516228	Автомобиль ГАЗ 2705200 (груз, фургон), гос. № 89 31	1 152,00	57,60
12	0516236	Автомобиль МАЗ 533605-221 грузовой бортовой, гос. № АВ 1634-3	3 840,00	192,00
13	0516244	Прицеп тентовый бортовой KESSBOHNER VC14 L, гос. № 1553 A-20	2 400,00	120,00
14	0516186	Автомобиль ГАЗ-66, гос. № 41-80	2 880,00	144,00

Лот № 15 – недвижимость
Адрес: Гомельская обл., Мозырский р-н, Михалковский с/с, 15/103

Наименование объекта	S кв. м	№ по ЕПРН
Здание пожарное депо на 4 автомашины (здание нежилое). Составные части и принадлежности: гаражи, пристройка, навес, бетонная площадка	1511,8	330/С-12151

Начальная цена лота № 15 с НДС 20% – 156 480,00 бел. руб.
Шаг аукциона – 7 824,00 бел. руб.

Цены по лотам снижены на 20%

Порядок ознакомления: Ознакомление заинтересованных лиц с предметом аукциона осуществляется в рабочие дни. Ответственное лицо: Дюбанов Константин Николаевич, тел. +375 29 871 70 25

Условия самовывоза и демонтажа оборудования: демонтаж, разборка, погрузка и транспортировка предмета аукциона производится за счет покупателя. Продавец и организатор аукциона не оказывают услуг по демонтажу и вывозу предмета аукциона.

После проведения аукциона, назначенного на 25.08.2022, Продавец уполномочивает покупателя в установленном законодательством порядке обратиться за осуществлением регистрационных действий в отношении земельного участка, необходимого для обслуживания предмета аукциона и произвести государственную регистрацию договора купли-продажи. Расходы по оформлению земельного участка, государственной регистрации договора купли-продажи и перехода права собственности на предмет аукциона несет покупатель.

Лица, желающие принять участие в аукционе, обязаны внести задаток и подать организатору торгов в установленный срок заявление с приложением всех необходимых документов

Задаток по лотам 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях перечисляется на р/с BYUN BY47 BELB 3012 0028 5000 3022 6008 в ОАО «Банк БелВэб» (г. Минск), БИК BELBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов определяются ст.ст. 127, 128, 129 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012г. № 415-3 «Об экономической несостоятельности (банкротстве)».

Порядок оформления участия в аукционе: лица, желающие участвовать в аукционе, обязаны подать организатору аукциона в срок, указанный выше, заявление на участие в аукционе с приложением документов согласно ст. 127 вышеуказанного Закона.

Критерии выявления победителя аукциона: имущество считается проданным лицу, которое предложило на аукционе самую высокую цену.

Порядок оформления результатов торгов: победитель торгов (претендент на покупку) в день проведения торгов подписывает протокол

Срок подписания договора купли-продажи	Условия оплаты предмета аукциона
5 (пять) рабочих дней после проведения аукциона	не позднее 5 (пять) рабочих дней после подписания договора купли-продажи

Победитель аукциона либо единственный участник, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан возместить продавцу и организатору торгов затраты на их проведение и оплатить организатору торгов установленное вознаграждение от 1 % до 10 % от итоговой цены продажи предмета аукциона в течение 5 (пяти) дней со дня проведения аукциона. Подробная информация о проведении аукциона размещена на сайте www.cpo.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в ЕПРСОБ и в газете «Звезда» 31.05.2022

Аукцион состоится 25.08.2022 в 13.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы, в т. ч. перечисление задатка, принимаются с 9.00 10.08.2022 по 24.08.2022 до 17.00 по указанному адресу

Контактные данные: +375 17 280-36-37; +375 44 704-92-06, www.cpo.by. E-mail: auction@cpo.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона, оператор ЭТП: ООО «Расантехторг», г. Минск, ул. Беды, 33, помещение 339. Адрес ЭТП: www.torgi24.by

Продавец: ООО «Яркида», Минская область, г. Минск, ул. Попова, 26, к. 14

Предмет электронных торгов

Лот	Наименование (назначение), инвентарный номер	Начальная цена без НДС (бел. руб.)
904	Автомобиль грузовой FIAT DOBLO, 2018 г. в.	24 900,00
905	Погрузчик «АМКОДОР 342С4», № 1858	49 200,00
906	Экзаватор-погрузчик JSB 4СХ	104 900,00
907	Бетононасос. инвентарный № 000000308	71 200,00
908	Кран башенный ВСТ-140, № 140007	186 000,00

расположенные по адресу (лоты 904-907): Минская обл., Минский р-н, д. Каралино, ул. Лесная, 33, расположенные по адресу (лот 908): г. Минск, квартал застройки Минск-Мир, жилой дом № 7.3 по г.п. Размер шага составляет 5 % от начальной цены лота

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских рублях (для каждого лота) перечисляется на р/с BY56UNBS30120893600010000933 в ЗАО «БСБ Банк», код UNBSBY2X, г. Минск, пр-т Победителей, 23/3, УНП 191514793, получатель: ООО «Расантехторг»

Срок подписания договора купли-продажи: 5 (пять) рабочих дней после окончания электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан оплатить предмет аукциона в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения торгов, если иной срок не установлен собранием (комитетом) кредиторов

Победитель аукциона (претендент на покупку) обязан возместить затраты на проведение торгов и оплатить вознаграждение организатору аукциона в размере 10 % от цены продажи лота в течение 5 (пяти) дней со дня проведения аукциона. Затраты на организацию и проведение электронных торгов составили: по лоту (для каждого лота) – не более 650,00 бел. руб.

Начала торгов по лотам № 904, № 905: 8 сентября 2022 г. в 09.00 до 16.00.
Начала торгов по лотам № 906, № 907, № 908: 9 сентября 2022 г. в 09.00 до 16.00

Для участия в торгах необходимо подать заявку и пройти регистрацию в качестве участника торгов на торговой площадке: www.torgi24.by. Прием документов на участие в торгах осуществляется организатором торгов ООО «Расантехторг» на электронную почту: info@torgi24.by. Срок приема заявлений на участие в торгах и оплаты задатка – с 05.08.2022 по 06.09.2022 с 9.00 до 17.00

Контактные данные: +375 (29) 607-79-50; +375 (29) 607-22-87. E-mail: info@torgi24.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор аукциона/оператор: ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 46. www.ipmtorgi.by

Продавец: ООО «ГРОТЕКС», г. Гродно, ул. Пучкова, 46

Предмет электронных торгов

Лот № 1
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ
(здание нежилое), инвентарный номер 400/С-3330, общ. пл. 343,5 кв. м, адрес: Гродненская обл., г. Гродно, ул. Пучкова, д. 46.

Сведения о земельном участке: земельный участок общей площадью 0,1396 га, предоставлен продавцу для строительства и обслуживания административно-хозяйственного здания на праве аренды

Начальная цена без НДС – 307 800,00 бел. руб. (снижена на 10 %) Шаг торгов – 5 % от текущей цены

Лот № 2
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ШНУРПОПЛЕТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ И АДМИНИСТРАТИВНО-ОФИСНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
(здание нежилое), инвентарный номер 400/С-26360, общ. пл. 1604,6 кв. м, адрес: Гродненская обл., г. Гродно, ул. Пучкова, 46/1.

ЗДАНИЕ ПРОХОДНОЙ
(здание нежилое), инвентарный номер 400/С-107279, общ. пл. 14 кв. м, адрес: Гродненская обл., г. Гродно, ул. Пучкова, 46/2.

Сведения о земельном участке: земельный участок общей площадью 0,5087 га, предоставлен продавцу для обслуживания зданий производственной базы на праве постоянного пользования

Начальная цена без НДС – 615 600,00 бел. руб. (снижена на 10 %) Шаг торгов – 5 % от текущей цены

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских рублях (BYN) перечисляется на счет BY92BELB 301200048350080226000 в ОАО «Банк БелВэб», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBY2X; ОКПО 378531855000, получатель платежа – ООО «ИПМ-Консалт оценка», УНП 191224638

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней со дня завершения электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения договора купли-продажи.

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом электронной торговой площадки «ИПМ-Торг», размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by. Ответственность участника аукциона, его права и обязанности, штрафные санкции прописаны в соглашении о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. Данное соглашение является договором присоединения и размещается на странице лота во вкладке «Документы» по адресу: www.ipmtorgi.by

Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на их проведение и оплатить вознаграждение 3 % от цены продажи лота в течение 3 рабочих дней после проведения электронных торгов

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с электронных торгов в любое время до момента определения победителя электронных торгов без объяснения причин снятия

Извещение о предыдущих электронных торгах опубликовано в газете «Звезда» 30.06.2022

Дата и время начала и окончания электронных торгов	Дата и время окончания приема заявок	Контактные данные
С 11.00 до 13.00 26.08.2022 г.	Торги проводятся на 10 минут с момента подачи ставки, в случае если ставка поступила менее чем за 10 минут до окончания торгов	Тел.: +375 17-280-36-37; +375 (29) 317-95-42; +375 (44) 704-92-06. E-mail: info@ipmtorgi.by

Проведение третьих повторных торгов по продаже имущества ООО «Паритет Риэлт»

ЛОТ № 1

Объекты недвижимости на праве собственности, реализуемые одним лотом, расположенные по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Рабочая, д. 23 (В,Г,Е), на земельных участках на праве постоянного пользования, с кадастровыми номерами: 741000000008002847, пл. 0,2294 га; 741000000008002848, пл. 0,0859 га; 741000000008002849, пл. 0,4708 га; 741000000008002850, пл. 0,0909 га; 741000000008002852, пл. 0,0726 га; 741000000008002945, пл. 0,0086 га; 741000000008002946, пл. 0,0197 га; 741000000008002947, пл. 1,0633 га; 741000000008002948, пл. 0,1834 га; 741000000008002949, пл. 0,3004 га; 741000000008002950, пл. 0,115 га

В составе:

- Админ. здание, пл. 1138,2 кв. м, инв. № 710/С-53735;
- Админ. здание, пл. 270 кв. м, инв. № 710/С-53742;
- Канализационно-насосная станция, пл. 19 кв. м, инв. № 710/С-53714;
- Компрессорная, пл. 77,5 кв. м, инв. № 710/С-53733;
- Мебельный цех № 1 (уч. 1) пл. 3727 кв. м, инв. № 710/С-53732;
- Мебельный цех № 2, пл. 4560 кв. м, инв. № 710/С-53737;
- Склад № 1, пл. 342,8 кв. м, инв. № 710/С-53740;
- Склад № 2, пл. 331 кв. м, инв. № 710/С-53734;
- Склад, пл. 422 кв. м, инв. № 710/С-53716;
- Склад ГСМ, пл. 177 кв. м, инв. № 710/С-53715;
- Сушильное отделение и котельная, пл. 630 кв. м, инв. № 710/С-53736;
- ТП-115 Бобруйск, пл. 39 кв. м, инв. № 710/С-53739;
- ТП-98 Бобруйск, пл. 113 кв. м, инв. № 710/С-53738;
- Ограждение территории, пл. 1360,8 кв. м, инв. № 710/С-53959;
- Пожарный водоем, пл. 0 кв. м, инв. № 710/С-53932;
- Пожарный водоем, пл. 0 кв. м, инв. № 710/С-53969;
- Дорога асфальтно-бетонная, пл. 7065 кв. м, инв. № 710/С-53930;
- Водопроводная сеть Бобруйск, пл. 0 кв. м, инв. № 710/С-53928;
- Канализационная сеть, протяженность 259,1 м, инв. № 710/С-53967;
- Кабель, линия в 89 ТП115-ТП98, протяж. 89,1 м, инв. № 710/С-53971.

Начальная цена, руб.: 109 540,14.
Задаток 10%, руб.: 10 954,01.
Шаг торгов 5%, руб.: 5 477,01.

Третьи повторные торги в форме открытого аукциона будут проведены по адресу: г. Минск, ул. Амурская, д. 4Б, каб. 6, 29 августа 2022 г., в 10.00. Продавец – ООО «Паритет Риэлт», тел. +37529-1868683.

Заявление на участие в торгах и необходимые в соответствии с законодательством документы (платежный документ с отметкой банка, копии устава, договорность, паспорт, приказ) должны быть поданы с 09.00 10.08.2022 по 17.00 25.08.2022 по адресу организатора торгов.

Задаток на участие в торгах должен быть перечислен по 25.08.2022 на счет организатора торгов (ликвидатора) – ИП Филимончик И.В., УНП 192691061, г. Минск, ул. Заславская, д. 11/2-45, тел. +375291868683, р/с BY32ALFA301321517990050270000 в ЗАО «Альфа-Банк» код ALFABY2X. Участник торгов в момент подачи заявления на участие в торгах обязан заключить с организатором торгов договор о залоге и зарегистрировать в журнале регистрации участников. Победителем признается лицо, предложившее наивысшую цену в ходе торгов, а в случае признания торгов несостоявшимися по причине участия одного участника (претендента на покупку) лот может быть продан ему с его согласия по цене, увеличенной на 5 % от начальной цены. По результатам торгов организатором составляется протокол, отражающий ход и результат их проведения, указывается победитель торгов, а в случае участия лишь одного участника – предлагается приобрести лот по цене, увеличенной на 5 % от начальной цены. Ознакомиться с лотами можно в будние дни с 09.00 до 17.00 по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Рабочая, 23, предварительно согласовав время визита. Цена указана без учета НДС по ставке 20%.

Победителем торгов (претендентом на покупку) в течение 5 дней с даты торгов возмещаются затраты, связанные с организацией и проведением торгов, в том числе на публикацию объявлений о торгах в размере 988,84 руб. Срок подписания договора купли-продажи по 08.09.2022, оплата предмета торгов – не позднее 28.09.2022.

Ранее опубликованные объявления о торгах – газета «Звезда» от 15.02.2022, газета «Звезда» от 13.04.2022, газета «Звезда» от 17.06.2022.

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» (Организатор электронных торгов, Оператор электронной торговой площадки) извещает о проведении электронных торгов по продаже имущества ОАО «Лунинецкий райгазсервис» (Продавец)

Лот № 040822001:
ИЗОЛИРОВАННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ АБК,
инв. № 133Д-9242, 3086,2 кв. м.
Адрес: Брестская обл., Лунинецкий р-н, г. Лунинец, ул. Красная, 160 – 2.
Обременение: аренда (полный список на ЭТП «ТОРГИБЕЛ»). Начальная цена с НДС – 593 568,00 руб. Задаток – 59 356,80 руб.

Лот № 040822002:
МАСТЕРСКИЕ, инв. № 150/Д-11741.
Адрес: Брестская обл., Лунинецкий р-н, г. Лунинец, ул. Давыдова, 6/13-2.
Начальная цена с НДС – 67 019,98 руб. Задаток – 6 702,00 руб.

Штраф – 20 % от начальной цены
Лота № 040822001 и Лота № 040822002

Электронные торги состоятся 12.09.2022 в 10.00 (по времени на ЭТП «ТОРГИБЕЛ»).
Шаг электронных торгов – 5 %.

Детальная информация о порядке участия в электронных торгах размещена на сайте ЭТП «ТОРГИБЕЛ» (http://torgi.bel).
Задаток перечисляется на р/с BY85BARB3012780230010000000 в ОАО «Белгазпромбанк», БИК BARBY2X, УНП 190055182.
Окончание приема заявлений и задатков – 08.09.2022 в 11.00.

Организатор электронных торгов:
☎ 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 556-90-03, 8 (029) 550-90-52
• www.ino.by • www.torgi.bel • e-mail: torgi@ino.by

Закрытое акционерное общество «Смолевичи Молоко»
(место нахождения: 222201, Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Смолевичи, ул. Социалистическая, 54 б) сообщает, что директором ЗАО «Смолевичи Молоко» 08.08.2022 принято решение о формировании реестра владельцев ценных бумаг. Формирование реестра акционеров осуществляется по состоянию на 08.08.2022 г.



Нефармат

БЕЗ ТАРМАЗОЎ

Лета — не толькі пара адпачынку, але, згадзіцеся, і асаблівай адказнасці дарослых за бяспеку дзяцей. Нездарма ж Дзяржаўтаінспекцыя, іншыя службы праваахоўніцтва самымі розныя акцыі ў гэты час, каб засяродзіць увагу, яшчэ раз нагадаць пра актуальнасць бяспечных паводзінаў, захаваў не правялаў дарожнага руху. Але няшчасных выпадкаў, прыкрых здарэнняў, непрыемных сітуацый, здзеда, менш не становіцца.

У канцы ліпеня зачалі сюжэт у праграме «Беларуская часінка» пра падзею ў адной з вёсак Бабруйскага раёна. Вядучыя абмяркоўвалі відэа, дасланае на праграму гледачам, на якім пяцігадовы хлопчык носіцца па вуліцы на квадрацыкле. Ну гэта ўжо спраўды ні ў якія варанты! Пасадзіць пяцігадовае дзіця на транспартны сродак, які здольны развіваць хуткасць, паводле заўвагі спецыялістаў, ледзь не да 50 кіламетраў у гадзіну, гэта трэба быць ці зусім бягзлудзям, ці яшчэ горш. Кадры відэа наводзяць на самыя нечаканыя разважанні, у тым ліку пра адэкватнасць бацькоў. Агрэгат хоць і на чатырох колах, але дзіця ў такім узросце яшчэ не мае пачуцця засцярогі, яно можа разбіцца само, пакалецьці іншых, ды што заўгодна можа стацца!

І хоць шаноўная юрыст праграмы канстатвала адсутнасць заканадаўчага рэгулявання з гэтай нагоды, бо яно і не дзіва — тэхніка развіваецца хутчэй, чым заканадаўства, яна настойліва рэкамендувала аўтарам відэа звярнуцца ў Дзяржаўтаінспекцыю і органы адукацыі, каб хоць прафілактычна гутарку правялі з бацькамі, унушылі ім неадпаведнасць такіх адносін да бяспечнасці дзіцяці. Што і казаць, непрывычнае ралі для нашых шырот.

Падчас прагляду перадачы я яшчэ не ведала, што гісторыя цалкам датычыцца маіх знаёмых. У той самы вёсцы ў сваёй бабулі адпачывала іхдачка. Дык вось гэты малалетні хлопчак наехаў на дзюўчынку. Удар быў настолькі моцным, што ў пацярпелай нават абутак разарваўся. 14-гадовая дзюўчынка была ў шоку — усё балела ад удараў. Вядома, прыйшлося звярнуцца ў медыцынскую ўрачы, каб выключыць пераломаў і іншыя пашкоджанні, зрабілі аж сем рэнтгенаўскіх здымкаў за раз. Няцяжка ўявіць, што перажылі бацькі за гэты час. Добра яшчэ, што абшлось без вялікіх траўмаў.

Першая думка, калі глядзіш на тое відэа, — што дзіця зусім неагледжанае, што справу маем з асацыяльнай сям'ёй. Але ж у падобнай сям'і не можа быць такіх дарагіх «цацак». Значыць, нешта іншае. Ці тыя бацькі думаюць, што ў вёсцы апрыёры нікога не можа быць, акрамя іх, і па пустых дарогах можна рухацца як хочаш, на чым хочаш, у тым ліку выпускаць дзіця без нагляду? Наколькі я разумю ў выхаванні, пяцігадовае дзіця наогул нельга выпускаць за межы свайго двара без нагляду. У тых бацькоў, які бачым, іншыя погляды на выхаванне.

Спадзяюся, што кампетэнтныя органы ўсё ж звярнулі ўвагу на пастаўленае тэлепраграмай пытанне і правялі прафілактычныя мерапрыемствы. А мне чамусьці згадалася праблема бяспечнага руху ў знакамтай агурочнай сталіцы — вёсцы Альшаны Столінскага раёна. Менавіта праблема, бо там што ні год, то сур'ёзнае ДТЗ з удзелам бяспраўнікаў, часцей непяўналетніх. У Альшанях, як вядома, людзі не бедныя. Уласнага транспарту там набываюць шмат. Дзеці прывыкаюць катацца

з падлеткавага ўзросту. І трапляюць у зводкі Дзяржаўтаінспекцыі рэгулярна. Разанансці не так даўно становіліся выпадкі, калі п'янага школьніка затрымалі за рулём «Жыгулёў», у той жа год падлетак, уцякаючы ад пагоні ДАІ, збіў веласіпедыста, а праз некаторы час 16-гадовы гора-гіроўца — двух сваіх ровеснікаў.

Некалькі гадоў таму адбылося здарэнне яшчэ больш абуральнае. Супрацоўнікі ДАІ падчас рэйду затрымалі злоснага парушальніка, 20-гадовага бяспраўніка, які збіў на матацыкле дзюўчынку. Дык аднавяскоўцы спрабавалі адбіць яго ў міліцыянераў, учынілі вэрхал, пашкодзілі службовы транспарт ДАІ. Вось такая вясковая салідарнасць, а заадно і выхаванне маладога пакалення. Вядома, у кожным з прыведзеных выпадкаў была дадзена належная прававая ацэнка. Ды што прывяло да такіх вольных выпадкаў, калі не выхаванне ці, правільней, яго адсутнасць? Дпуская, што бацькі недарослых парушальнікаў не знаёмых з працамі акадэміка Ліхачова аб інтэлігентнасці, цяпімасці, павазе да навакольных як прыкмеце цывілізаванага чалавека. Але ж і ў менталітэце вясковых людзей заўсёды была людская на першым плане. Яе перадавалі з пакалення ў пакаленне, як цяпер кажуць, па ўмаўчання. Куды ж яна можа падзецца па меры росту дабрабыту бацькоў і магчымасці набываць дарагія «цацкі»? Пытанне не такое ўжо рытарычнае альбо бяскрыўднае. Без гэтай вольнасці, павая адно да аднаго, добраахвотнага абмежавання агрэсіўнаў ці магчымае развіццё грамадства, асабліва ў бок прагрэсу.

Святлана ЯСКЕВІЧ.

СЁННЯ

Месяц

Першая квадра 5 жніўня.
Месяц у сузор'і Казярога.

Сонца

	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск	5.39	20.50	15.11
Віцебск	5.24	20.44	15.20
Магілёў	5.29	20.40	15.11
Гомель	5.31	20.31	15.00
Гродна	5.55	21.04	15.09
Брэст	6.01	21.00	14.59

Імяніны

Пр. Алены, Анастасіі, Васіля, Івана, Майсея, Ніканора, Прохара, Юльяна, К. Багдана, Барыса, Ваўжынца.



Фота Насраса ГРУК

ЗАЎТРА



Даты

Падзеі

Людзі

10 ЖНІЎНЯ



1787 год — нарадзіўся Ігнат Мікалаевіч Дзіловіч, гісторык, правазнавец, прафесар. З 1814 года выкладаў права ва ўніверсітэтах Вільні, Харкава, Кіева, Масквы. У 1830—1835-м працаваў у Пецярбургу ў камісіі М. М. Спяранскага па падрыхтоўцы збору законаў для заходніх губерняў Расійскай імперыі. Займаўся зборам, вывучэннем і публікацыяй летапісных і заканадаўчых помнікаў Беларусі і Літвы. У 1822 годзе выявіў у бібліяцецы Супрасльскага манастыра беларуска-літоўскі летапіс (1446 год). Упершыню апісаў усе рукапісныя і друкаваныя экзэмпляры Статута ВКЛ, падрыхтаваў першае навуковае выданне Статута ВКЛ (1529 год).

1878 год — нарадзіўся Еўсцігней Афінагенавіч Міровіч (Дунаеў), беларускі рэжысёр, драматург і педагог, адзін з заснавальнікаў беларускага сучаснага тэатра. Народны артыст БССР, прафесар. Прафесійную сцэнічную дзейнасць пачаў у 1900 г. у Пецярбургу як акцёр і рэжысёр. З 1904 года выступаў як драматург. Аўтар каля 40 сатырычных мініячур. З 1919 года — акцёр і рэжысёр Мінскага гарнізонага тэатра. Адзін са стваральнікаў БДТ-1 (цяпер Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Я. Купалы), у 1921—1931 гадах яго мастацкі кіраўнік, у 1941—1945-м — рэжысёр. Працаваў таксама ў Гомельскім тэатры рабочай моладзі, ТЮГу, Рэспубліканскім тэатральным вучылішчы. З 1945-га мастацкі кіраўнік і загадчык кафедры майстэрства акцёра Беларускага тэатральна-мастацкага інстытута. Паставіў спектаклі: «На Купалле» М. Чарота, «Мешчанін у дваранстве» Мальера, «Прыбытковае месца» А. Астроўскага.

1920 год — у Мінску спектаклем «Суд» У. Галубка адкрыўся Беларускі тэатр дзяржаўны тэатр (БДТ-3). Дзейнічаў да 1937 года.

1926 год — завершаны працэс аднаўлення прамысловасці, разбуранай у выніку Першай сусветнай і Грамадзянскай войнаў, германскай і польскай акупацыі Беларусі; валавая прадукцыя БССР перасягнула ўзровень 1913 г. на 28 працэнтаў.

1947 год — прынята пастанова Саўміна БССР і ЦК КП(б)Б аб паскарэнні сялення сялянскіх хутароў у калгасныя вёскі. З гэтага часу стаў распаўсюджаным тэрмін «неперспектывныя вёскі».

586 год да н.э. — Вавілонскі цар Навухаданосар II разбурыў Іерусалім і спаліў Першы Храм, пабудаваны Саламонам у IX стагоддзі да н.э.

1498 год — англіцкай кароль выдаў даследчыку Джону Кабату ўзнагароду ў дзесяць фунтаў за адкрыццё Канады.

1876 год — у Антарыа (Канада) здзейснены першы ў свеце міжнародні тэлефонны званок (адлегласць паміж гарадамі была 13 кіламетраў).

1906 год — нарадзіўся Вадзім Сіняўскі, савецкі спартыўны журналіст, радыёкаментатар, майстар футбольнага рэпартажу.

1912 год — нарадзіўся Жоржы Амаду, бразільскі пісьменнік, адзін з класікаў лацінаамерыканскай літаратуры XX стагоддзя, аўтар раманаў «Капітан пяску», «Падполле свабоды» і іншага. У 1995 годзе названы найлепшым партугальмоўным пісьменнікам XX стагоддзя.

1957 год — нарадзіўся Андрэй Краско, савецкі і расійскі акцёр тэатра і кіно.

ФАІНА РАНЕЎСКАЯ:

«Жыццё — гэта невялічкі шпацыр перад вечным сном».

УСМІХНЕМСЯ

— Глеб Барысавіч, гэта дрэнны доктар, не хадзіце да яго.
— Чаму?
— Я чорна сустрэў яго ў краме — ён сам сабе каньяк набываў.

— Ой, Яўген Пятровіч, нават і не ведаю, як вам аддзякаваць...
— Ведаець, Ганчак, ведаець...

Сваю дзюўчыку фігуру цётцы Галіне ўдалося не толькі захаваць, але і падоўчыць.

Калі вам дзюўчыца выбіраць паміж фінансавай незалежнасцю і сексуальнай прывабнасцю, выбірайце фінансавую незалежнасць. З гадамі яна стане вашай сексуальнай прывабнасцю.

